

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛЯСКОВИЧСКОГО ВОЛОСТНОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА

14 декабря 1920 г.

Лясковицкий волостной революционный комитет, рассмотрев выборное производство по выбору сельских комитетов Лясковицкой волости, постановил: утвердить сельские комитеты в следующем составе

Название комитета	Председатель	Секретарь	Член комитета
Лясковицкий	Будник Софон	Стульба Александр	Туровец Семен
Дорошевичский	Жуковец Герасим	Пипчук Павел	Пашук Иван
Голубицкий	Пашук Иван	Пашук Никифор	Литвин Дмитрий
Вышеловский	Морозко Иван	Голод Трофим	Марицинкевич Яков
Турокский	Хальченя Иван	Пилецкий Устин	Жуковец Михаил
Рубчанский	Домасевич Федор	Запекевич Иосиф	Прикота Макарий
Снядинский	Рушкий Андрей	Шовкович Владимир	Руцкий Павел
Бринёвский	Пинчук Софон	Шаруба Антон	Тереня Роман
Копцевичский	Жуковец Яков	Козлович Михаил	Баранич Петр
Копцевичская фабрика	Копацевский Иосиф	Новик Александр	Мялевский Николай
Бакланский	Туровец Тимофей	Авдеев Степан	Стельмашонок Иван

Председатель волревкома

Представитель Мозырского уревкома

Секретарь

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 103, оп. 1, д. 2, л. 115.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

Адгрымелі бай грамадзянскай вайны. За кароткі тэрмін валасныя рэвалюцыйныя камітэты аднавілі ў мястечках і вёсках Петрыкаўшчыны савецкую ўладу, выканану́шы задачы, якія на іх укладаліся. 5 студзеня 1921 г. Мазырскі павятавы ваенна-рэвалюцыйны камітэт сваім загадам скасаваў валасныя рэўкомуны, часова пакіну́шы толькі некаторыя з іх, у тым ліку Петрыкаўскі. Усе справы ў валасцях былі перададзены выканану́чым камітэтам. Па просьбе Камароўцлага валрэўкома тэрмін яго функцыянування быў таксама падоўжаны да сярэдзіны сакавіка 1921 г.

Палітычная і эканамічная сітуацыя была вельмі складаная. Разгул бандытызму, па дорогах страшна было ісці і ехаць. У лясах хаваліся розныя ўзброенныя атрады, якія ў канцы 1920 г. папоўніліся недабітymі балахоўцамі. Узброенныя банды засыпаліся таксама

з тэрыторыі Польшчы. Яны нападалі на савецкіх работнікаў і чырвонаармейцаў, рабавалі і знішчалі мірных вясковых жыхароў. 22 лютага 1921 г. быў абрабаваны жыхар в. Фаставічы Піліп Бараноўскі. Ноччу 28 лютага праз акно быў забіты грамадзянін в. Востраў Яфрэм Бубіч. 19 сакавіка троє бандытаў напалі на дом грамадзяніна в. Фаставічы Лейзера Шлепянтоха, застрэлілі яго жонку, забралі адзенне, посуд і іншыя рэчы. 20 сакавіка на дарозе Навасёлкі — Заполле стрэлам з вінтоўкі забіты фурман, жыхар в. Старыя Галоўчыцы Харытон Мухін, які вёз кантралёра млыноў. 30 сакавіка банда, што з'явілася з боку в. Грабаў, абстраляла рабочых, якія працавалі ў лесе. 1 мая каля паўсотні чалавек напалі на будынак Камароўцлага валвыканкома, забілі старшыню выканкома Івана Каляду, знішчылі

справаводства. 21 кастрычніка ноччу бандыты зноў напалі на валвыканком, забілі двух чырвонаармейцаў і члена сельсавета, паранілі трох чалавек, разрабавалі лаўку спажывецкага таварыства. Ноччу 13 снежня быў спалены лесапільна-бандарны завод у засценку Белы Перазезд, пашкоджаны машины...

Адна з найбольш крываўых трагедый адбылася ў Капаткевічах. 9 чэрвеня 1921 г. узброеныя бандыты — не менш 100 чалавек — уварваліся спачатку ў в. Лучыцы, забілі члена і сакратара валвыканкома, двух міліцыянераў. Затым бандыты накіраваліся ў Капаткевічы, ноччу 10 чэрвеня ўчынілі страшнны пагром. Гэта быў небывалы па бесчалавечнасці і жорсткасці акт насиля. Забілі 120 чалавек, 35 паранілі. Асабліва здзекаваліся над яўрэямі. Газета «Большэвік» пісала: «Азіярэльня палякі білі ўсіх, хто толькі трапляў ім пад рукі, не шкадуючы ні жанчын, ні старых. Некаторыя яўрэйскія сем'і, напрыклад Анцулы Гінзбурга, Біняміна Шапіры, Давіда Шапіры і іншых, былі поўнасцю знішчаны. Вуліцы мястечка завалены трупамі, запіты крываю. Усе, хто мог, ратаваліся ўцекамі...»

Створаная ў Мазыры павятовая камісія па барацьбе з бандытызмам прадпісвала валасным выканкам не менш двух разоў на тыдзень інфармаваць аб стане спраў, чутках пра бандытуў. У загадзе 1 ліпеня 1921 г. адзначалася, што «кожны, хто мае якія-небудзь весткі пра банды і не паведаміць іх своечасова ў камісію, мясцовы выканком ці савет, з'яўляецца ўкрывальнікам і па-

собнікам бандытуў і будзе прыцягнуты да суровай адказнасці». Для барацьбы з бандытамі прыцягваліся воінскія фарміраванні. Яны размяшчаліся ў Петрыкаве, затым — у Капаткевічах, Камаровічах, на ст. Пціч і Капцёвічы. Да сем'яў бандытуў прымяняліся жорсткія меры: іх маемасць канфіскоўвалася, а самі яны высяляліся прымусова за межы Беларусі.

Сяляне нярэдка цярпелі ад пажараў. У красавіку 1921 г. згарэла 37 гаспадарак у в. Фаставічы. У пачатку лістапада пайшлі на дым 9 хат, 21 хлеў і 2 гумны ў в. Новыя Галоўчыцы. Пагарэльцам патрабавалася неадкладная дапамога ў лесаматэрыялах, шкле, цвіках, а таксама ў прыладах працы — косах, сирнах, плугах, баронах і т. д. Па меры магчымасці дапамога аказвалася праз пададзел дапамогі Мазырскага павятовага выканкома. Аднак яна была вельмі нязначнай у параўнанні з той, якая патрабавалася. У дакладзе VI павятоваму з'езду саветаў 1 снежня 1921 г. адзначалася: «Насельніцтва павета, якое перажыло некалькі белагвардзейскіх акупацый і ў апошні час бандытызм, амаль усё знаходзіцца ў вялікай беднасці. Ніколі яшчэ ў практицы сабеса не сустракалася столькі людзей, што церпяць нястачы ў выніку стыхійных і сацыяльных бедстваў. У той час, калі ў іншых пададзелах зацишша, у пададзеле дапамог небывалы прыток грамадзян, якія маюць патрэбу ў лесаматэрыялах, шкле, жалезе і прадуктах. Калі ўсё адпушчанае ім перавесці на кошт па рыначных цэнах, то атрымаеца вялізная сума»...

Цяжкім ярмом на плячах насельніцтва ляжала харчовая развёрстка — абавязковая здача сялянамі лішкай сельскагаспадарчых прадуктаў дзяржаве. Гандляваць прадуктамі харчавання забаранялася. Былі абсталяваны ссыпныя пункты на станцыях Пціч і Капцёвічы, куды звозілі зерне з навакольных вёсак. Збор збожжа праводзіўся пад пільным наглядам упаўнаважаных Мазырскага павятовага выканкома, якія стваралі ўдарныя групы. Пры адмове сялян выконваць развёрстку супраць іх прымянялася ўзброеная сіла, асабнія грамадзяніне і нават сельсаветы арыштаваліся. Згодна загаду № 62 Мазырскай павятовай камісіі ад 4 сакавіка 1921 г. для забеспячэння бальниц і лазарэтаў была ўведзена развёрстка на масла і курыныя яйкі ў наступным аўгусте: Грабаўская воласць павінна была здаць 100 пудоў масла і 3310 яек, Камаровіцкая — адпаведна 418 і 6052, Капаткевіцкая — 418 і 22 050, Ляскавіцкая — 192 і 3095, Лучыцкая — 197 і 10 490, Петрыкаўская — 100 пудоў і 10 700 штук.

У красавіку пачаліся бульбяная і малочная кампаніі. Аднак вясной 1921 г. развёрстка на асноўныя

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯУ

віды прадуктаў харчавання была закончана, 17 красавіка III сесія ЦВК БССР дазволіла свабодны абмен збожжа і фуражу ва ўсім Мазырскім павеце, які выкананы харчразвёрстку. З пераходам краіны да новай эканамічнай палітыкі ў ліпені 1921 г. харчразвёрстка замянілася харчовым падаткам, дазваляўся свабодны абмен сельгаспрадуктамі. Сяляне Петрыкаўшчыны становіча сустрэлі гэтых перамены. У пастанове, прынятай на канферэнцыі грамадзян Грабаўскай воласці 14 жніўня 1921 г., гаварылася: «Прызнаючы цяжкае становішча краіны, мы ведаем, што толькі пры добра сумленнай здачы харчпадатку гэта становішча падагчыца. Наша задача — сумленна, акуратна і своечасова зদзь ускладзены на нас падатак, што мы на канферэнцыі і пастаноўлем аднаголосна»...

Усё часцей арганізоўваліся сялянскія абозы, якія везлі збожжа на прыёмныя пункты. 20 верасня 1921 г. сяляне в. Рог Капаткевіцкай воласці накіравалі абоз з 500 пудамі збожжа і бульбы на станцыю Піц. Над абозам развіваліся чырвоныя сцягі, наперадзе пальмнеў лозунг: «Харчпадатак з'яўляецца галубай апорой Расійскай сацыялістычнай краіны, ён яе выратуе ад голаду і нястачы». Гэтак жа ўрачыста 13 верасня 1922 г. здавалі харчпадатак жыхары вёсак Брынёў, Найда і Баклань Ляскавіцкай воласці. На ста форманках яны прывезлі ў Кацэвічы ўесь харчпадатак. Але не ўсходы і не заўсёды справы са здачай харчпадатку ішлі добра. Каб хутчэй справіцца са зборам збожжа, павятовыя харчспекткты ў большасці выпадкаў самі складалі спісы плацельшчыкаў падатку і налічвалі яго суму. У такіх умовах не магло абыціся без перагібаў і недахо́даў. Асобы праверачныя камісіі нярэдка ўстанаўлівалі ўточненія аб'екты абкладання. Мазырскі харчовы камітэт у дакладзе VI павятоваму з'езду саветаў 1 снежня 1921 г. адзначаў: «Падводзячыя вышкі ўзятага ў насельніцтва як па развёрстцы, так і па харчпадатку, атрымліваеца, што ўсяго забрана ў пераводзе на залатую валюту на суму 1 081 402 руб. Выдадзена ж сельскому населеннітву прадметамі шырокага ўжытку ў пераводзе на залатую валюту на суму 30 428 р. 26 к. ...» Няцяжка падлічыць, што гэта ўсяго 2,8 %.

Не меншае значэнне, чым харчпадатку, надавалася працоўнай гужавай павіннасці. Для нармальнай работы заводаў і фабрык, чыгуначнага транспарту, асцяплення памяшканняў у гарадах не хапала паліва, патрабоны былы дровы. Іх нарыхтоўкай і вывазкай здзялаліся аддзелы працы валвыканкомаў. У Петрыкаве і Капаткевічах працоўная гужавая павіннасць замянілася грошовым падаткам. Кожны працаўдольны мужчына ва ўзросце 18—50 гадоў і жанчына 18—40 гадоў павінны былі заплаціць 396 руб., а таксама 1422 руб. — за кожнага каня або вала. Акрамя харчпадатку і працоўнай гужавай павіннасці ўстанаўліваўся агульнаграмадзянскі, падворны і падаходны падаткі, падаткі з пабудоў, з жывёл, ураўняльны збор, страхавыя ўзносы...

І ўсё ж людзі, выплаціўшы вялікую колькасць падаткаў, часта недаядаючы, дабравольна ахвяравалі ў фонд галадаючых. Паволжа, не працівіліся канфіскацыі золата і срэбра з цэрквяў, сінагог і касцёлаў у 1922 г., каб людзі за тысячы кіламетраў ад іх не памерлі з голаду... 2 кастрычніка 1921 г. Камаровіцкі валвыканком перадаў у фонд галадаючых 29 300 руб., 36 пудоў 13 фунтаў жыта, 5 пудоў 19 фунтаў ячменю, 22 фунты аўса, 1 пуд грэчкі, сабраных насельніцтвам воласці. У Петрыкаўскай воласці ў 1923 г. на карысць хворых на сухоты сабралі 1605 р. 75 к. і 55 к. срэбрам, для чырвоных інвалідаў — 310 р. 54 к.

У 1923 г. харчовы і іншыя віды падаткаў былі заменены адзінным сельскагаспадарчым падаткам. Сялянам дазвалялася разлічвацца з дзяржавай не толькі натураплатай, але і грашыма. Першыя крокі па зборы гэтага падатку прынеслі шмат непараўменняў. У 1924 г. вынікі ўліку аб'ектаў абкладання насельніцтву не аб'яўляліся, абклад-

ныя лісты сялянам уручаліся 21—25 верасня — праз месяц пасля таго, як выкананы камітэтамі быў спынены разгляд скаргаў на няправільнасць уліку аб'ектаў абкладання. Фінагенты сельсаветаў, складаючы спісы пасяленняў, у выпадках, калі кантрольная лічба не сышодзілася з рэальнай, дапісвалі аб'екты абкладання тым гаспадаркам, якія мелі менш зямлі і жывёлы або дадавалі для абкладання па адной дзесяціне ворыва і сенажаці ўсім без разбору. Часта пры абкладанні падаткам не ўлічваліся ўсе едакі. Напрыклад, у падатковым лісце Сцепаніды Ярыгі з Бабуніцкага сельсавета, маці пецярых дзяцей, самому старэйшаму з якіх было 9 гадоў, а малодшаму — 10 месяцаў, замест 6 едакоў было запісаны 5, што істотна ўплывала на памер падатку, заўышала яго.

Ваенныя дзеянні, што адбываліся на Петрыкаўшчыне, прамерныя паборы, якія чынілі над сялянамі немцы і гайдамакі, палякі і балахоўцы, чырвонаармейцы і савецкія органы, прывялі



Ярмарка ў Петрыкаве. 1925 г.

сельскую гаспадарку ў заняпад. Вясной 1921 г. не хапала насення. Мазырскі павятовы зямельны аддзел накіраваў у воласць насенны матэрыял. Камаровіцкая воласць атрымала 2550 пудоў аўса, 75 пудоў ячменю, 830 пудоў проса. Большая частка збожжа была раздадзена сем'ям чырвонаармейцаў і беднякам. Былому маёнтку ў Камаровічах адпушчана 350 пудоў аўса. Але не хапала коней, валоў, у многіх гаспадарках асноўным сродкам апрацоўкі зямлі была саха.

Не песьціла хлебароба і надвор'е. 28 чэрвеня 1921 г. град пабіў на 36 дзесяцінах пасевы жытга і яравых культур ва ўрочышчах Падvezak, Паддупельскае і Пасохля, непадалёку ад в. Заполле. 30 чэрвеня ад граду пацярпелі жыхары хутароў поблізу в. Замосце Франц і Сямён Эсмантовічы, Міхаіл Трухан, Варфаламей Сініцкі, Іосіф Левановіч, Рыгор Пінкоўскі і іншыя. На нізкіх месцах пасевы часта вымакалі. Аднак у 1921 г. быў атрыманы ў цэлым неблагі ўраджай збожжа.

Каб палепшиць аддачу зямлі, выкананыя камітэты паставілі задачу пакончыць з цераспалосаціай і дальнеяземлем. У вёскі выязджалі прадстаўні-

кі савецкіх органаў, вялі растлумачальную работу сярод насельніцтва, арганізоўвалі абследаванне сялянскіх надзелаў. Лепшай формай землекарыстания ў Мазырскім павеце была прызнана пасялковая. У 1922 г. у Ляскавіцкай воласці ўтварылася 6 пасёлкаў, пад якія адвялі 689 дзесяцін зямлі на 157 сем'яў батракоў. У 1923 г. 16 зямельных суполак Петрыкаўскай воласці ўзбудзілі хадайніцтвы аб правядзенні ў іх землеўпардакавання, 13 з якіх Мазырскім павятовым зямельным управлением былі задаволены.

Да 1917 г. у Мазырскім павеце ў сярэднім на 1 сялянскі двор прыходзілася па 7 дзесяцін зямлі, на кожнага едака — па 1,1 дзесяціны. На 1 сакавіка 1924 г. на сялянскую гаспадарку прыпадала ўжо 10,5 дзесяціны, на едака — 1,9 дзесяціны. Забяспечанасць зямлі працоўнага сялянства Петрыкаўшчыны выглядала наступным чынам: у Камаровіцкай воласці на 1 двор — 13,27 дзесяціны, на кожнага едака — 2,7 дзесяціны, у Капаткевіцкай — 6,57 і 1,7, у Лучыцкай — 8,89 і 1,63, у Ляскавіцкай — 6,9 і 1,44, у Петрыкаўскай — 11,47 і 2,21 дзесяціны.

Шмат праблем было ў жывёлагадоў-

лі. Лепшых коней пазабіралі розныя вайсковыя часці, многа кароў і свіней рэквізавалі нямецкія і польскія за-ваёунікі, а таксама савецкія органы для выканання харчразвёрсткі. Звычай-най з'явай былі захворванні жывёлы, адзначалася павальнае запаление лёгкіх буйной рагатай жывёлы, сібірская яз-ва, кароста і афрыканскі сап у коней, рожа ў свіней. Са Слуцкага і Бабруй-скага паветаў пагражала небяспекай чу-ма. Тэрмінова ствараліся валасныя ве-тэрынарна-фельчарскія пункты і су-працьчумныя камісіі, якія рабілі ўсё неабходнае, каб не дапусціць страшную хваробу.

* * *

У 1921 г. на тэрыторыі раёна існава-ла пяць саўгасаў, якія былі арганізава-ны на базе быльх панскіх маёнткаў: «Канстанцінава» Капаткевіцкай, «Лу-чышы» і «Дуброва» Лучыцкай, «Кама-ровічы» Камаровіцкай і «Дараашві-чы» Ляскавіцкай воласці. Гэта былі яшчэ вельмі слабыя гаспадаркі з невя-лікай колькасцю рабочых. У саўгасе «Лучыцы» ў 1921 г. мелася ўсяго 6 ко-ней, налічвалася 14 рабочых, якія па-сіўна адносіліся да работы. Аднак па-ступова гаспадарка становілася на ногі. Многае зрабіў для гэтага кіраунік саў-гаса Данецкі. У 1923 г. саўгас набыў воз, 2 плугі і 2 акучнікі, жатку, кон-ныя граблі, сеялку, 4 пары валоў, вяр-нуў пазыку ў 640 пудоў збожжа. Рабо-чыя сабралі на саўгасных нівах 500 коп жыта, 64 капы аўса, 65 коп ячменю, 4500 пудоў бульбы, пасеялі 45 дзесяцін азіміны. За прададзене сена гаспадар-ка атрымала 900 пудоў жыта.

Наладжваліся справы і ў саўгасе «Дуброва». У 1923 г. было сабрана 275 коп жыта, 108 коп аўса, 60 коп гароху, 60 коп грэчкі, 60 пудоў ячменю, 3550 пудоў бульбы, 356 пудоў канюшы-ны, накасілі 5000 пудоў сена. Добры ўраджай даў магчымасць набыць 4 ва-лоў і 2 коней, за якія заплацілі 678 пудоў збожжа. Рабочыя адрамантавалі ма-лацілку, якую бясплатна давалі для

патрэб насельніцтва в. Дуброва, адрамантавалі жылья памяшканні. Восен-ню ўзнялі 30 дзес. зябліва, на 10 дзес. унеслі мінеральныя ўгнаенні, вывезлі 750 вазоў гною.

У саўгасе «Канстанцінава» стварала-ся племянная ферма, дзе ў 1922 г. зна-ходзілася 43 галавы буйной рагатай жывёлы. Працаўалі масларобчы завод і млын, але ён абкладаўся вялікім падат-кам і прыносіў значны ўбыткі.

У пачатку 20-х гадоў у сувязі з новай эканамічнай палітыкай пачалі стварацца прасцейшыя формы сельскагаспадар-чай кааперацыі. На I аб'яднаным пле-нірным пасяджэнні Петрыкаўскага вал-выканкома са старшынямі, сакратарамі і ўпаўнаважанымі па землеўпара-дка-ванню 11 снежня 1923 г. гаварылася, што Петрыкаўскае сельскагаспадарчае таварыства, «церпячы на першым часе няўдачы, урэшце выйшла на шырокую дарогу дзеянасці і цяпер прыступіла да выканання сваіх абавязкаў — дапамогі сельскай гаспадарцы. Калі ў пачатку таварыства налічвала 18 членоў з капі-талам 18 пудоў, то цяпер яно дайшло да 60 чалавек і аперыруе фондам у 1500 пудоў. Да вясны 1924 г. таварыст-ва здолее забяспечыць насельніцтва во-ласці як сельскагаспадарчымі прыда-дамі, так і насеннем культурных траў»...

Пашыралася сетка спажывецкіх ка-аператываў. Аднак пакупная здольнасць іх была нязначная: цэны на прадметы спажывання ўстанаўліваліся вельмі высокія, а на хлеб — нізкія, сяляне вымушаны былі купляць тавары ў кре-дыт. У Лучыцкі спажывецкі каапера-тыв у 1923 г. уваходзіла 76 пайшчыкаў. За 10 месяцаў кааператыву прадаў тава-раў на 2020 пудоў збожжа. Яму належала таксама шавецкая майстэрня. Каапе-ратыву адпусціў 3 р. 30 к. на патрэбы асветы, дапамагаў сям'і забітага паля-камі аднавяскойца.

Узнікалі першыя калгасы. У Бры-нейскім сельсавеце ў 1924 г. быў арга-нізаваны калгас «Чырвоны сцяг». Ка-лектыўныя гаспадаркі ледзь трymалі-



Члены ЦВК БССР. Другі злева ў другім радзе — селянін з в. Бобрык Ц. С. Цукраў

ся, настолькі яны былі слабыя.

З прамысловых прадпрыемстваў на Петрыкаўшчыне ў пачатку 20-х гадоў найбольш буйным была лесапільна-фанерная фабрика «Звязда» на ст. Капцёвічы, дзе працавала 212 рабочых. Фабрика мела тры аддзяленні: лесапільнае, фанернае і бандарнае. Прадукцыя насць працы ў 1923—1924 гг. на фабрыцы ў параўнанні з 1913 г. узрасла на 22 %, зарплата кваліфікованых рабочых узніялася на 75 %, жанчын — на 130 %, чорнарабочых — на 43 %. Прадукцыя фабрыкі ішла ў асноўным на зешні рынак. Працавалі лесапілкі таксама ў Петрыкаўе і Філіповічах.

Многія прадпрыемствы ў гады грамадзянскай вайны былі зруйнаваны. Спаленымі аказаліся лесапільна-фанерная фабрика на ст. Пціч і лесапільна-бандарны завод у Белым Пераздзе. На многіх прадпрыемствах было выведзена са строю абсталяванне. Смоласкі-підарны завод у в. Курыцічы не мог быць пушчаны — сяляне разабралі печ. У 1921 г. завод згадзены ў аренду, для яго рамонту адпушчана цэгла.

Вынікам мінульых ваенных ліхалеццяў, галадання і антысанітарыі былі масавыя захворванні людзей на інфек-

цыйныя хваробы. Асабліва лютаваў брушны тыф. У Камаровіцкай воласці ў канцы студзеня 1921 г. на тыф хварэла 59, у лютым — 69, у сакавіку — 110, у красавіку — 59 чалавек. Неабходна было прымаць неадкладныя меры для лячэння хворых і прафілактыкі хвароб. У 1921 г. бальніца ў Петрыкаўе была пашырана з 25 ложкаў да 40, адкрыта аддзяленне для парадзіх на 5 ложкаў. Меркавалася адкрыць бальніцу ў Капаткевічах на 25 ложкаў, аднак з-за адсутнасці памяшкання яна была толькі на 10 ложкаў. У 1922 г. пры бальніцах створаны інфекцыйныя (заразныя) аддзяленні, пры Петрыкаўскай — і хірургічнае.

У лячэбных установах не хапала специялісту, не было лекаў. Зубаўрачэбныя амбулаторыі ў Петрыкаўе і Капаткевічах адкрыліся яшчэ ў 1920 г., аднак урачоў не было. У 1922 г. павет быў разбіты на сем урачэбных участкаў, у кожным мелася бальніца. Жыхары Петрыкаўскай і Ляскавіцкай воласцей адносіліся да Петрыкаўскага ўчастка; Капаткевіцкай, Лучыцкай і Камаровіцкай — да Капаткевіцкага; Грабаўскай — да Жыткавіцкага.

У Петрыкаўе існаваў інвалідны дом,



Кіраунікі і спецыялісты суднарамонтных майстэрань. 1927 г.

у якім знаходзілася 13 састарэлых чалавек, а таксама дзіцячы прыют, у якім у 1922 г. выхоўвалася 50 сірот.

* * *

Адной з асноўных задач, якія стаялі перад валаснымі выкананымі камітэтамі, была ліквідацыя непісьменнасці, арганізацыя навучання дзяцей. Зімой 1921 г. аддзелы народнай адукацыі складалі спісы непісьменных, каб у далейшым прыцягнуць іх да вучобы. Для арганізацыі навучальнага працэсу выкарыстоўваліся школы і хаты-читальні. У Камаровіцкай воласці вясной 1921 г. працавала 6 школ і 14 хат-

читальняў.

Навучанне дзяцей і ліквідацыя непісьменнасці сярод дарослых пачыналася позняй восенню, калі завяршаліся сельскагаспадарчыя работы, і канчалалася з сыходам снегу. Не хапала школьніх памяшканняў, часта пад школу за невялікую плату выкарыстоўвалі сялянскія хаты. У Грабаўскай і Камаровіцкай валасцях такія школы былі ў 4 вёсках, у Капаткевіцкай — у 8, у Лучыцкай — у 3, у Ляскавіцкай — у 5, у Петрыкаўскай — у 10. Восенню 1921 г. у Петрыкаўве адкрыты педагогічны тэхнікум. У каstryчніку 1922 г. устанаўлівалася дзяржаўная школьнай сетка, вясковыя суполкі павінны былі заключыць калектыўныя дагаворы з валаснымі аддзеламі народнай адукацыі. Але не ўсе вёскі заключалі дагаворы, у выніку колькасць школ і класаў-камплектаў значна скарацілася. Калі на пачатак навучальнага года ў Камаровіцкай воласці працавала 18 школ пры 23 камплектах, то пасля заключэння калектыўных дагавораў засталося толькі 10 пры 12 камплектах. У Капаткевіцкай воласці было 15 школ, у Ляскавіцкай — 12, у Петрыкаўскай — 13.



С. І. Дзечка, начальнік суднарамонтных майстэрань у 20-я гады

24 верасня 1923 г. у Петрыкаве была адкрыта 2-я сямігадовая школа. Пад яе аддалі былы будынак вальвянкома. З 286 вучняў у ёй вучылася 212 беларусаў, 66 яўрэяў, 5 палякаў і 3 рускіх. У мястэчку працавала таксама 1-я сямігадовая школа і савецкая яўрэйская школа. Пад яўрэйскую школу, у якую хадзіла 164 вучні, быў адрамантаваны дом, што раней зымала хата-чытальня.

Вялікай радасцю для школьнікаў было атрыманне падручнікаў і школьніх

пісьмовых прылад. Але іх адпускалася мала, у пачатку 1924 г. на кожную школу было выдзелена па 100 сшыткаў, 19 алоўкаў, 5 пёраў, 4 чарнільныя пашашкі, 2 ручкі. Гэтая лічбы сведчаць аб супроводжанні жыцця. Да дабрабыту было яшчэ вельмі далёка. А ў парадку дня ўжо наспявала калектывізацыя сялянства з яе здабыткамі і яшчэ большымі стратамі...

А. В. Солахай

Документы рассказваюць из отчетов о деятельности комаровичского Ревкома

Январь 1921 г.

С 16 января по 1 февраля 1921 г. задержано в лесу до 120 бандитов, добровольно явилось 4... Для лесных учреждений выделено 519 подвод на 2 месяца, для постройки в Лучицах моста по 25 под. и 50 раб. на неопределенный срок.

Заготовлено и доставлено к речным пристаням шпал 1500 шт., дров — 105 куб. саж.

Тифа брюш. — 59.

Членами комячайки велася усиленная агитация в смысле просвещения путем устройства повсеместных митингов, каковых было устроено за отчетный период 12...

февраль 1921 г.

... Заболеваний тифом 69 ч.

Народ. образ. устроены избы-читальни, избраны сельсоветы по нар. обр.

4 февраля был съезд председателей всех сельсоветов по вопросу государственной разверстки и проведения продмессяца.

июнь 1921 г.

Тайное недовольство Советской властью... по случаю летних работ по уборке сенокосов и посевов и по поводудачи $\frac{1}{3}$ части сенокоса и посева в совхоз. Настроение населения к Сов. власти натянутое.

Было нападение бандитов в числе 7 чел. на кооперативную лавку в д. Новоселках, которая ими же ограблена. В Новоголовчицких хуторах также появились бандиты в числе 3—5 чел.

Родилось 22, умерло 27, бракосочетаний — 27, разводов — 1.

Были кражи, грабежи, убит бандитами гражд. (еврей) Мельцер около дер. Новоселок...

июль 1921 г.

Добровольно явилось бандитов 30 человек. 20 человек сданы под расписку... для направления в Житковичи в выезд. сессию, 10 человек отправлены в уездвоенкомат.

Военным частям ВЧК (выделено) 355 подвод...

Родилось 39, бракосочетаний — 8, умерло 32.

Открыта изба-читальня в д. Замостье, а всего в волости 14 изб-читален.

Грабежей — 2, краж — 3, пожаров не было, убийств не было...

ФГА Гомельской обл. в Мозыре, ф. 269, оп. 1, д. 7, лл. 37—39, 105—106, 178, 205—206.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТАРЭННЯЎ

ПРОТОКОЛ

общего собрания граждан села Комаровичи Комаровичской приходской церкви, состоявшегося 16 июня 1922 г. под председательством т. Прокофия Мухина и секретаря т. Якова Талецкого.

Мы, граждане прихода Комаровичской церкви, собравшись на собрание по докладу церковного совета о том, что 15-го сего июня на собрании в волисполкоме предъявлено верующим циркулярного распоряжения т. прокурора по Мозырскому уезду избрать делегацию для заключения договора об изъятии в аренду нашей приходской церкви

Постановили: По обсуждению между собою считаем для себя подобное явление крайне обидным и непосильным, считая великим позором пред всем христианским миром и грехом от церкви отказываться, так как церковь наша сооружена и поддерживалась верующими нашими прапотами, и нашими отцами, и нами самими, а потому постановили от церкви не отказываться, и считаем наши внутренние религиозные чувства неотъемлемыми, что же касается взять церковь в аренду, считаем для себя позором и от арендной сделки отказываемся, и если это властям желательно закрыть церковь, то мы оспаривать беспомощны и будем исполнять свои обряды под открытым небом.

Предсобрания Т. предсобрания Секретарь	Прокофий Мухин Иван Иваненко Яков Талецкий
--	--

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 269, оп. 1, д. 12, л. 157.

СПИСОК РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ СОВХОЗА «КОМАРОВИЧИ» С УКАЗАНИЕМ ИХ ДОЛЖНОСТЕЙ И МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ (1922 г.)

Имя, отчество и фамилия	Занимаемая должность	Месячный оклад в рожных единицах	Имя, отчество и фамилия	Занимаемая должность	Месячный оклад в рожных единицах
Адам П. Насукович	Рабочий	5 п. 20 ф. ржи	Петр В. Моргун	Ночной сторож	5 п. 20 ф.
Максим И. Куприянович	То же	»	Роман Шаблович	Пастух	5 п. 20 ф.
Сергей М. Трофимов	»	»	Платон М. Мацкевич	Плотник	7 пуд.
Платон П. Бренчак	»	»	Иван С. Арбуз	Рабочий	5 п. 20 ф.
Иван Ивашкевич	»	»	Мария В. Добралет	Рабочая	4 п. 20 ф.
Тимофей Бер.	Предрабоч- ком	6 пуд.	Григорий А. Логойко	Конторщик	6 пуд.
Федор Максимович	Рабочий	5 п. 20 ф.	Николай К. Леонов	Управляю- щий	4 п. 20 ф.
Антон Рутковский	То же	»	Сергей Н. Андрущенко	Пом. управляю- щего	6 пуд.

Управляющий совхоза
Конторщик

ФГА Гомельской обл. в Мозыре, ф. 269, оп. 1, с. 14, л. 95.

ИЗ ОТЧЕТОВ ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСТИ [1922 г.]

До 1 октября существовало 18 школ при 23 комплектах; за прошлый учебный год из них работало 16, не работало 2 — Фастовичская и Клясовская. Школьных работников в школах 20 человек. С 15 мая 5 работников уволено по их неработоспособности и за политическую неблагонадежность.

Учащихся ... за прошлый учебный год посещало 618 человек.

Для поддержания школ, ввиду бедности государства, в прошлом учебном году волостным съездом советов 16 ноября 1921 г. принято школьное самообложение продуктами в следующем количестве: ржи — 795 пудов, крупы — 92 п. 16 ф., картофеля — 516 пуд., жиров — 61 пуд... Поступило 646,5 пуд. ржи, 189 картофеля, 60,2 крупы, 21 $\frac{3}{4}$ жира...

На выдачу пайков школьным работникам и сторожам с 1 ноября 1921 г. по 1 сентября 1922 г. израсходовано: ржи — 399 пуд., картофеля — 189,24, крупы — 54 п. 22 ф., жиров — 22 п. 34 ф., но так как жиров

поступило 21 п., из них 21 ф. постного масла испортилось, то 1 п. 34 ф. жиров заменено рожью по 10 ф. за 1 ф. жира, для чего потребовалось ржи 18,2 п.

На выдачу жалованья школьным работникам с 1 апреля по 1 июля израсходовано ржи 94 п. 6 фунтов... На выдачу суточных школьным работникам, которые ехали на курсы в Мозырь, израсходовано 4 пуда ржи.

С 1 октября ввиду того, что население неохотно идет навстречу школам, ... решено установить твердую школьную государственную сеть и часть школ сократить или отнести на полное содержание самого населения, вследствие чего в волости остались перезаключенными в государственную сеть 12 школ при 14 комплектах. Заключили с отделом народного образования коллективные договоры 10, а остальные сельсоветы отказались пойти навстречу школе, пришлось их закрыть.

Завед. культ.-просветит. делами

Д. Коповальчик

ЗАЯВЛЕНИЕ гр. д. ЛЯСКОВИЧИ Ф. И. КУДРА В ЛЯСКОВИЧСКУЮ ВОЛОСТНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

Лясковичский сельский совет, составляя списки лиц, имеющих право голоса на выборах в советы, внес меня в список лиц, не имеющих права голоса на выборах, за то, что я служил в 1914 г. в полиции. В полицию я поступил не для того, чтобы защищать царский строй, а для того, чтобы не участвовать в империалистической войне, зная, что в империалистической войне напрасно льется кровь трудящихся. После свержения царского строя я служил в рядах армии, откуда возвратился по демобилизации домой. Возвратясь домой, я все время нахожусь на трудиной норме земли и чужого труда не эксплуатирую, а живу на средства, добываемые своим трудом, а посему прошу избирательную комиссию восстановить меня в правах. Если волостная комиссия не может восстановить меня в правах, то ходатайствовать перед высшим органом о восстановлении меня в правах, причем я обязуюсь выполнять все требования и распоряжения Соввласти в духе программы законов Соввласти.

Просит Феодосий Кудра.
3 ноября 1922 г.

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 103, оп. 1, д. 8, л. 87.

ПОСТУПЛЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ НАЛОГА ПО м. ПЕТРИКОВ И ВОЛОСТИ ЗА ВРЕМЯ С 1 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА ПО 1 ОКТЯБРЯ 1923 г.

Общегражданского налога	18 452 р. 50 к.	Подоходного налога	11 431 р. 39 к.
Трудожналога	174 818 р. 91 к.	Взыскано ВИКом страховки	3653 р. 67 к.
Налога со строений	6685 р. 30 к.	Разных неокладных сборов	4906 р. 87 к.
Квартирного налога	1079 р. 16 к.	Взыскано штрафов	8755 р. 30 к.
Налога с животных	11 028 р. 31 к.	За регистрацию домов	
Управительного сбора	87 018 р. 39 к.	в м. Петрикове	38 944 р.
Доплата к патентам	1575 р.	Гербового	9165 р.
Подворного налога	16 616 р. 47 к.	Всего взыскано	394 209 р. 27 к.

13 октября 1923 г.

...Сообщаю, что организована 2-я Петриковская семилетка. Классные занятия начались с 24 сентября в следующем составе:

подготовительная группа — 84 чел.

1-й класс — 44 чел.

2-й класс — 40 чел.

3-й класс — 40 чел.

4-й класс — 28 чел.

5-й класс — 28 чел.

6-й класс — 24 чел.

Преподаватели: Слижевич П. Л. (зав. школой), Горошко-Былинский И. И. (зам. зав. школой), Горошко Ф. И. (секретарь совета и деловод), Стороженко Н. М. (не явилась), Слижевич М. В. (1-я подготовительная группа), Кебец А. О. (2-я подготовительная группа), Король Е. М. (1-я группа), Горошко-Былинская А. М. (2-я группа).

Произведен ремонт: починено 77 скамеек, вставлено 25 стекол, прорублено 3 окна, побелены оба здания...

Зав. школой
Делопроизводитель

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 221, оп. 1, д. 1, л. 133; ф. 269, оп. 1, д. 14, лл. 80—81.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЙ

СПИСОК СЛУЖАЩИХ ПЕТРИКОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 1923 г.

1. Рутковский М. А.	ставрач	5. Ясемчик С. Л.	брат милосердия
2. Калманович С. Л.	врач	6. Семенова В. И.	сестра милосердия
3. Вавуло И. Н.	лекпом	7. Андрусеевич Д. С.	сестра милосердия
4. Рудко Т. А.	акушерка	8. Красильщик М. В.	зубврач

О численности работников Петриковской больницы на 1923 г.

Петриковская больница на 40 коек, зав. больницей — 1, врачей — 2, зубврачей — 1, лекпомов — 2, акушерок — 1, среднего персонала — 3, завхоз — 1, кухарок — 1, прачек — 1, сторож — 1.

ИЗ ПРОТОКОЛА СЪЕЗДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ МОЗЫРСКОГО ОКРУГА (29–31 АВГУСТА 1924 г.)

Доклад Петриковского врачебного участка (доктор Калманович)

С 1.1.23 г. по 1.8.24 г. принято амбулаторных больных (кроме фельдшерских пунктов) 3702, стационарных больных 563. Отпущено рецептов 3346. Продовольствием, медикаментами и перевязочным материалом участок снабжается удовлетворительно. Взаимоотношения с местной администрацией удовлетворительные. Связь с фельдшерскими пунктами носит чисто случайный характер, так как средствами передвижения участок не располагает. Очень развито зناхарство, особенно в лечении малярии. По санпросветительной работе были прочитаны лекции и проведены собеседования на разные темы. Имеется сантройка, которая ведет наблюдение за санитарным состоянием дворов и улиц...

Зубоврачебная помощь оказывается в амбулатории, где имеется зубоврачебный кабинет.

...Считать возможным на 1925 г. установить следующую сеть лечебных учреждений по Петриковскому району:

1. Больница на 50 коек,
в том числе родшиют на 10 коек.
2. Амбулатория с зубным кабинетом.
3. Консультация.
4. Врачебный пункт при ст. Коцкевичи.
5. Фельдшерский пункт в Бабуничах.
6. -> в Лясковичах.
7. -> в Грабове.
8. -> в Снядине.
9. Врачебный пункт в Комаровичах.

Сеть лечебных учреждений по Коцкевичскому району:

1. Больница на 15 коек.
2. Амбулатория.
3. Фельдшерский пункт в Птичи.
4. -> в Новоселках.
5. -> в Лучицах.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПЕТРИКОВСКОГО ПОКАЗАТЕЛЬНОГО РИКА ОТ 24.10.24 г.

О состоянии Советской больницы

Тов. Рудковский (зав. Советской больницей) указал, что больница открыта еще в 1914 г. Это здание бывшего военного склада, состоящее из 3 зданий: одно — заразный барак, второе — сторожка, третье — каменное здание, неприспособленное. Все здания требуют ремонта, ограды нет. Постоянных больных на 66 коек, налицо всего 30 коек. Технического персонала 22 чел., 3 врача, 2 фельдшера и низший персонал. Амбулаторная работа в упадке, в год посещает до 5000 чел. Из них прошло 980 застрахованных и 438 разных.

Инвентарь можно отнести к третьей категории, хозяйствственный инвентарь в большинстве отсутствует: нет посуды, белья. Кровати некомплектные, разношерстные. Снабжение лекарствами случайное. С перевязочным материалом дело обстоит очень плохо. Суточное довольствие больных составляет 9—10 коп. на

больного, часто больные остаются без питания. При переходе больницы на местные средства трудно надеяться на улучшение, так как еще много больных поступает из других районов...

Социальных болезней из всех больных составляет 15 %, туберкулезных, венерич. очень мало — 2—3 %.

...Произведен капитальный ремонт Петриковской больницы.

С июня 1925 г. организован прививочный пункт в г. Петрикове и укушенные в г. Минск. не направляются, прививки производятся на месте... Открыта районная врачебно-контрольная комиссия.

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 60, оп. 1, д. 15, 28.

ВЫПИСКА ИЗ ЗАСЕДАНИЯ МЕСТКОМА СОЮЗА «МЕДСАНТРУД» ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОНА

23 апреля 1927 г.

...Деятельность больницы за март выразилась в следующем: состояло 34 чел., прибыло, выписалось 87, умерло 9 и осталось на 1 апреля 36 чел.

Выездов сделано врачами: 3 выезда, на что потрачено 42 часа; фельдшерами 2 выезда — 24 часа.

МК находит настоятельным вопрос врача М. А. Рутковского о его работе как специалиста высшей квалификации с хирургическим уклоном и гинекологочно-оперативным, обслуживающего не только Петриковский район, а и близлежащие районы, которых 4... разгрузить его от мелкой повседневной работы и оставить как хирурга для операций и общего наблюдения...

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 115, оп. 1, д. 39, л. 174.

За архіўным радком

14 лістапада 1923 г. адбыўся VIII з'езд саветаў Петрыкаўскай воласці. Петрыкаўшчына аднаўлялася пасля віхуры грамадзянскай вайны. Працоўныя шчыра верылі, што толькі савецкая ўлада прывядзе іх да лепшага, шчаслівага жыцця...

З'езд пачаў сваю работу з адпраўкі тэлеграмы У. І. Леніну з пажаданнямі хутчэйшага выздараўлення і вяртання да работы.

У справаўдачным дакладзе валаснога выканкома адзначалася, што ў склад воласці ўваходзіць 110 населеных пунктаў, у тым ліку 80 хутароў, у якіх налічвалася 3950 сялянскіх гаспадарак. На іх долю прыходзілася 4470 дзесяцін ворыва і 4963 дзесяціны сенакосаў. Безземельныя і малаземельныя сяляне атрымалі з фонду непрацоўнага карыстання, г. зн. былой памешчыцкай і царкоўнай зямлі, 1453 дзесяціны ворыва і 3374 — сенакосаў, але ўсё роўна яе не хапала, асабліва ворнай. Становішча ўскладнялася тым, што сялянскія надзелы знаходзіліся далёка і былі разбіты на мноства ўчасткаў цераспалоснага карыстання. Многія надзелы былі

настолькі вузкімі, што міжвольна парушаліся межы суседзяў, гэта нярэдка выклікала сваркі.

Патрабавалася новае землеўпарадкаванне. Мясцовыя партыйныя і савецкія органы праводзілі растлумачальную работу сярод сялянства з мэтай ліквідацыі дальnezямелля і цераспалосіцы. На з'ездзе адзначалася, што 16 зямельных таварыстваў воласці пачалі хадайніцтва аб правядзенні ў іх землеўпарадкавання. З'езд прыняў рашэнне паскорыць гэту работу, прызнаўшы найбольш мэтагоднай формай землекарыстання пасялковую. Супраціўляліся гэтаму больш заможныя сяляне, таму што іх хутары мелі суцэльнія зямельныя масівы, а пасялковае землекарыстанне закранала іх інтарэсы.

З'езд адзначыў, што да 1923 г. сельская гаспадарка ў воласці ўзнялася, аднак працягвала заставацца адсталай і малапрадуктыўнай. Сяляне-уласнікі вялі гаспадарку дзедаўскім спосабам, зямля апрацоўвалася прымітывнымі прыладамі працы. У воласці функцыянувалі прасцейшыя формы селькааперацый: сельскагаспадарчае і крэдытнае таварысты, якія дапамагалі працоўным сялянам у набыцці сельгасінвентару,

гатунковага насення, цяглавай сілы і г. д., ахоўвалі працаўнікоў сяла ад кулацкай кабалы. Вялікую дапамогу сялянскай беднаце аказваў камітэт сялянскай грамадской узаемадапамогі.

Спажывецкая кааперацыя праз сетку магазінаў у вёсках забяспечвала насељніцтва прадметамі першай неабходнасці, вышыскаючы ўласніка са сферы гандлю.

З'езд удзяліў многа ўвагі работе ўстаноў культуры і аховы здароўя. У воласці налічвалася 13 школ, з іх дзве сямігодкі ў мястэчку Петрыкаў. Акрамя іх былі яшчэ школы дағаворныя, яны ўтрымліваліся на сродкі насељніцтва. Усе сельскія школы былі пачатковымі. Многія з іх не мелі ўласных памяшканняў і цясніліся ў сялянскіх хатках. Не хапала падручнікаў, наглядных дапаможнікаў. Валасны вы-

канком правёў рамонт школ і школьнага інвентару, забяспечыў палівам... Вялікая работа вялася па ліквідацыі не-пісьменнасці сярод дарослага насељніцтва, асабліва моладзі. «З гэтай мэтай, — адзначалася ў справаўзачным дакладзе, — валасны выканком закупіў на тры чырвоныя газы, якія была раздзелена паміж школамі з разліку па паўфунту ў дзень...»

У валасным цэнтры быў клуб і хатачытальня. Добраўпарадкоўвалася мясцэчка Петрыкаў. Адрамантаваны многія грамадскія дамы, драўляныя тратуары, выкананы новыя калодзежы. Новая, свежая плынь улівалася паўсюдна ў жыщё...

Працоўныя Петрыкаўшчыны адклікаліся на ўсе грамадскія кампаніі. У фонд Таварыства сяброў паветранага флоту сабрана 52 пуды хлеба і 11 872 рублі...

СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ БССР НА 1924 г. (Белтрестпечать, Мн., 1924 г.)

Грабовская волость. Аграбовка (хут.), дворов — 1, жителей — 6; Березняки (хут.) — 1, 5; Березовка (хут.) — 14, 83; Брисов (хут.) — 1, 6; Вепры (уроч.) — 5, 21; Ветроў (хут.) — 5, 35; Ворошня (уроч.) — 1, 5; Глиніще (хут.) — 1, 10; Городище (хут.) — 4, 18; Грабов (село) — 216, 1208; Грузилівец (хут.) — 1, 13; Дубок (хут.) — 3, 13; Жердь (уроч.) — 1, 7; Заберезье (уроч.) — 1, 5; Загалье (уроч.) — 1, 7; Замошье (хут.) — 33, 200; Клобук (хут.) — 9, 64; Колотица (хут.) — 3, 22; Кошевицце (хут.) — 2, 9; Михедовичи I (дер.) — 106, 614; Михедовичи II (дер.) — 51, 262; Михедовичи (заст.) — 41, 267; Нагласино (уроч.) — 2, 14; Ожиновка (хут.) — 7, 33; Остров (хут.) — 3, 18; Подерье (хут.) — 3, 20; Поломка (хут.) — 2, 10; Рябка (хут.) — 11, 78; Селютичи I (дер.) — 177, 1063; Селютичи II (дер.) — 18, 87; Селютичи (фольв.) — 1, 17; Теребень (хут.) — 10, 74; Трояны (хут.) — 3, 23; Шилен (уроч.) — 2, 16; Эльжбетин (хут.) — 1, 7;

Комаровіцкая волость. Белка (хут.), дворов — 4, жителей — 24; Белка (хут.) — 2, 19; Белка (хут.) — 5, 39; Бервы Старые (хут.) — 2, 16; Березка Бліжняя (уроч.) — 3, 21; Березка Даўнняя (хут.) — 6, 40; Беседки (Озероды) (хут.) — 5, 29; Бобрик (дер.) — 100, 596; Бобрик (заст.) — 33, 225; Бор Зеленый (хут.) — 3, 32; Борки (фольв.) — 2, 9; Броды (хут.) — 1, 7; Ванюжичи (именіе) — 1, 48; Ванюжичи (село) — 74, 473; Головчыцы Новые (хут.) — 53, 347; Головчыцы Старые (дер.) — 125, 735; Горка Красная (хут.) — 2, 11; Горное (Филиповічі) (лес. зав.) — 5, 76; Града (хут.) — 2, 19; Гурины (дер.) — 56, 328; Забицье (хут.) — 2, 7; Заболотье (хут.) — 2, 10; Забродье (дер.) — 18, 118; Завод Смолярный (хут.) — 2, 10; Замостье (заст.) — 29, 190; Заполье (село) — 123, 743; Заречье (Заречка) — 84, 508; Клисово (заст.) — 43, 219; Комаровичи (именіе) — 1, 10; Комаровичи (село) — 107, 672; Кузьмичи (Новоселкі) (дер.) — 225, 1278; Млынак (дер.) — 18, 136; Нівы Долгіе (хут.) — 1, 6; Новоселкі (именіе) — 3, 20; Оносовичи (хут.) — 1, 3; Переезд Белый (зав.) — 1, 10; Переезд Белый (хут.) — 31, 205; Проходы (хут.) — 3, 26; Фастовичи (дер.) — 94, 542; Филиповічі (дер.) — 91, 491;

Копаткевічская волость. Багримовичи (дер.), дворов — 101, жителей — 625; Баташин (уроч.) — 1, 5; Берег Белый (уроч.) — 6, 37; Белка (хут.) — 14, 84; Беседки (село) — 110, 682; Бобречье (дер.) — 98, 674; Гореваха (хут.) — 2, 15; Городище (дер.) — 43, 303; Горы (Горкі) (хут.) — 6, 38; Залесье (дер.) — 75, 418; Залесье (заст.) — 23, 140; Заречка (дер.) — 84, 510; Иашковичи (дер.) — 149, 848; Копаткевічі (мест.) — 383, 2774; Млынак (дер.) — 29, 257; Мосты (хут.) — 7, 33; Мишанка (хут.) — 49, 226; Птич (пос. и дер.) — 120, 663; Радки (хут.) — 5, 26; Рог (дер.) — 111, 706; Слободка I (дер.) — 119, 695; Слободка II (дер.) — 100, 561; Старина (заст.) — 13, 83; Теребов (дер.) — 126, 837; Хусное (дер.) — 102, 668; Челющевичи (село) — 94, 625;

Лучицкая волость. Ашківа (хут.), дворов — 10, жителей — 71; Беседы (хут.) — 8, 69; Деменка Большая (дер.) — 37, 224; Деменка Малая (дер.) — 9, 60; Дуброва (хут.) — 22, 118; Евсееvичи (дер.) — 64,

403; Кощевичи (дер.) — 114, 642; Коссиск (фольв.) — 16, 105; Коссиск (хут.) — 19, 132; Кощевичи (дер.) — 70, 427; Луцицы (село) — 171, 1045; Нива Долгая (хут.) — 2, 12; Остров Бабий (хут.) — 3, 14; Пилатовка (хут.) — 17, 85; Поле Великое (фольв.) — 4, 52; Старина (хут.) — 9, 68; Хойно (дер.) — 158, 984;

Лясковическая волость. Беляны (заст.), дворов — 11, жителей — 126; Баклань (дер.) — 31, 205; Бринево (дер.) — 97, 520; Вышелов (дер.) — 72, 466; Глинка (хут.) — 17, 102; Голубица (дер.) — 126, 786; Полежач-Гора (хут.) — 26, 151; Дорожевичи (дер.) — 150, 868; Кабаток (хут.) — 5, 36; Кощевичи (дер.) — 107, 550; Кощевичи (пос.) — 39, 215; Кощевичи (ж.-д. ст.) — 33, 203; Кощевичи (фабрика) — 14, 134; Лясковичи (село) — 176, 1107; Рубча (дер.) — 35, 255; Слензаки Бриневские (хут.) — 11, 85; Слензаки Дорошевичские (хут.) — 6, 42; Снядин (село) — 134, 870; Судибор (фольв.) — 1, 81; Торгашин (заст.) — 7, 62; Турок (дер.) — 108, 562; Филиппонты (хут.) — 9, 58;

Петриковская волость. Адаси (дер.), дворов — 18, жителей — 116; Бабуничи (дер.) — 137, 820; Бахмат (хут.) — 4, 21; Белановичи (дер.) — 109, 667; Белка (дер.) — 111, 663; Болото-Янино (уроч.) — 7, 62; Боричен (дер.) — 25, 159; Верба (хут.) — 3, 17; Гороваха (хут.) — 12, 65; Каленики (дер.) — 30, 177; Кониковичи (дер.) — 158, 1025; Коржевка (хут. и разъезд) — 27, 172; Куритичи (дер.) — 245, 1067; Лобча (заст.) — 18, 114; Людвиков (фольв.) — 1, 79; Макаричи (село) — 178, 1076; Мицуры (дер.) — 37, 250; Мойсеевичи (дер.) — 64, 406; Монастырь (хут.) — 13, 77; Мордвин (дер.) — 86, 517; Муляровка (ж.-д. ст. и хут.) — 27, 138; Новоселки (дер.) — 43, 279; Оголичи (дер.) — 174, 934; Акрыёны (хут.) — 9, 72; Атишки (дер.) — 43, 264; Петриков (мест.) — 1008, 6795; Подозбин (уроч.) — 6, 46; Рудня Оголическая (дер.) — 38, 233; Рудня Средняя (дер.) — 26, 177; Слиники (дер.) — 26, 157; Слобода Красноселка (дер.) — 86, 492; Сметаничи (дер.) — 110, 683; Сотники (дер.) — 44, 278.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙКОМА КПБ ЗА ЯНВАРЬ — МАРТ 1925 г.

I. Краткая характеристика общих условий работы

Петриковский район является одним из наиболее крупных районов на территории Мозырского округа и объединяет 16 с/советов. Связь с отдаленными населенными пунктами плохая, так как там отсутствуют телеграф и телефон. Связь с окружом в зимний период также недостаточна, так как поезд и почта бывают 2 раза в неделю...

Население района как в культурном отношении, так и в отношении обработки земли чрезвычайно отсталое.

II. Хозяйственное состояние района

1. Промышленность

На территории района имеется одна фанерно-лесопильная фабрика «Звезда». Фабрика имеет лесопильное, бочарное и фанерное отделения. В настоящее время на фабрике работает 137 человек рабочих.

Кроме фанерно-лесопильной фабрики на территории района имеются: мельниц паровых — 4, водяных — 2, ветряных — 10, кузниц — 20, кожевенных мастерских — 9, вовночесок и сукновалок — 15, всего 60 предприятий, которые как промышленные единицы существенного значения для района не имеют.

2. Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство района находится на самой низкой ступени развития. Наиболее распространенным видом землепользования является чересполосица со всеми отрицательными качествами последней (далноземелие и т. д.), а также хуторское хозяйство. Севооборот по преимуществу трехпольный.

Лучшей нормой землепользования по району признана поселковая, которая широкого применения, однако, не получила.

Тяга у крестьян к выделению на хутора имеется и в значительной степени большая, нежели к переходу на поселковую систему.

По данным земотдела Петриковского района имеется земли в пользовании крестьян 8647,49 десятин, из коих:

- а) усадебной — 234,51 дес.; б) пахотной — 21 052,36 дес.;
- в) сенокосной — 27 513,32 дес.;
- г) неудобной и под запасом — 29 554,3 дес.

Кроме того, лесная площадь по району определяется в 112 671 десятину.

Кулакского элемента в районе почти нет. Колхозов в районе три. Экономическая мощность их чрезвычайно слабая, что объясняется отсутствием живого и мертвого инвентаря в них, с одной стороны, и неудачным подбором работников и неумением вести сельское хозяйство, с другой стороны. Отношение крестьян к колхозам отрицательное, так как крестьяне нуждаются в земле.

Совхозов два. Экономически также они очень слабые. Хотя по сравнению с прошлыми годами замечено некоторое улучшение. Отношение крестьян к совхозам еще более отрицательное, чем к колхозам...

Поселков в районе 9. Организованы они сравнительно очень недавно...

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

Работа ЛКСМБ

Петриковская организация ЛКСМБ состоит из 9 ячеек и насчитывает в своем составе 205 человек, из них: рабочих 104, крестьян 69, батраков 16, прочих категорий 16.

Беспартийная крестьянская молодежь находится полностью под влиянием комсомола, вследствие чего в других юношеских организациях в деревнях не нуждаются.

Политически комсомольцы слабо развиты, за исключением Копцевичской и Петриковской ячейки.

Пионерских отрядов в районе три. Всего пионеров 131 человек. Недавно в д. Конковичи организован еще пионерский отряд в количестве 23 человек, но он еще не утвержден.

В м. Петрикове в феврале месяце закончен ремонт и оборудование комсомольского клуба и клуба пионеров...

Профработка

Профбюро объединяет десять местных комитетов...

НИА Беларуси, ф. 75, оп. 1, д. 149, лл. 8—9.

ВЕДОМОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ ПО ПЕТРИКОВСКОМУ РАЙОНУ ЗА ВРЕМЯ С 1 ЯНВАРЯ 1925-го ПО 1 ЯНВАРЯ 1926 г.

Группа нарушений	Число лиц, подвергнутых штрафу	На общую сумму (руб.)
Нарушение правил, охраняющих публичный порядок	9	26
Нарушение правил благоустройства, строительства и пожарных	105	188,5
Нарушение правил учета населения	10	16,5
Нарушение правил о занятиях промыслами и торговлей	8	10
Нарушение правил о выполнении налогов	—	—
Другие нарушения:		
изготовление и хранение самогонки	52	297
хранение огнестрельного оружия	2	5
потравы сенокосов	660	1333
лесонарушения	187	201

ФГА Гомельской обл. в Мозыре,
ф. 60, оп. 1, д. 151, л. 25

* * *

У час каstryчніцкіх падзеяў 1917 г. большасць капаткевіцкай зямлі належала Шчурыку, Сіцкаму, Мазуркевічу і Перагуду. Мястэчка аблугоўваў адзін фельчар — Дубіцкі. У 4-класнай

царкоўна-прыходскай школе вучылася каля 250 вучняў, у асноўным хлопчыкай. Акрамя таго працавала яўрайская школа (хедар), дзе равін навучаў дзяцей яўрэйскай роднай мове. Пры касцёле існавала польская школа.

У 1918 г. Капаткевічы былі акупіраваны немцамі і гетманаўцамі. 15 верасня 1918 г. партызанскі атрад пад кірауніцтвам Іоны Кузьміча вызваліў мястэчка ад захопнікаў, устанавіў савецкую ўладу і ўтрымліваў яе да прыходу ў снежні часцей Чырвонай Арміі.

У лютым 1919 г. мястэчка захапілі польскія жаўнеры, пад уладай якіх яно знаходзілася да 12 ліпеня 1920 г. У лістападзе 1920 г. некалькі дзён «гаспадарылі» атрады Булак-Балаховіча, нарабіўшы тут нямала бед.

У выніку новага тэрытарыяльна-адміністрацыйнага падзелу, які праводзіўся ў 1924 г., Капаткевічы сталі цэнтрам Капаткевіцкага раёна. За невялікім перапынкам у першай палове 30-х гадоў, ён праіснаваў да 1962 г., затым увайшоў у склад Петрыкаўскага раёна.

Указам Вярхоўнага Савета БССР «Аб класіфікацыі населеных пунктаў Беларускай ССР» ад 27 верасня 1938 г. Капаткевічы атрымалі статус гарадскога пасёлка. Тут была электростанцыя, радыёвузэл, хлебапякарня, МТС, радзільны дом, Дом сацыялістычнай культуры. Мясцовы калгас называўся «Ленінская

іскра». У 1938 г. адбыўся першы выпуск дзесяцікласнікаў. Заканчвалася будаўніцтва раймага, бальніцы, былі пабудаваны 7 жылых дамоў, 1 памяшканне дзіцячага садка. На развіццё ка-

мунальнай гаспадаркі і дабрабыт пасёлка дзяржава затраціла 220,2 тыс. руб., у 1939 г. — 584,9 тыс. руб.

А. В. Солахаў

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОПАТКЕВИЧСКОМ РАЙОНЕ МОЗЫРСКОГО ОКРУГА [1925 г.]

Район объединяет 11 сельсоветов с населением 26 842 человека. Территория района занимает 1268 кв. километров.

Район обслуживается одной семилеткой и 29 школами типа 0—3, в числе последних 2 национальных еврейских.

Специальных общественных библиотек не имеется, а имеются библиотеки при школах, избах-читальнях и народмах, из последних имеются 2 избы-читальни и один народм.

Район имеет больницу на пять коек и три фельдшерских пункта. Ветфельдшерский пункт один. Агропунктов 1, все эти учреждения состоят на местном бюджете и подведомственны РИКУ. Кооперативных предприятий имеется 5... Частных мелких торговых предприятий имеется в м. Копаткевичи 12, на районе 7, совхозов 3, колхозов 1. Заводов: лесопильно-бочарный, кожевенных — 5, кирпичных — 3, дегтярных — два. Мельниц: паровых 6, водяных 2, ветряных 12... Совхозы и 2 паровые мельницы находятся в ведении Белсельстреста, две паровые мельницы — в ведении РИКа. Из учреждений, находящихся на окружном бюджете, имеется одно лесничество и один инвалидный дом. Учреждений, состоящих на местном бюджете, подотчетных округу — раймилиция и народсуд. Для борьбы с пожарами организованы три пожарные дружины, приобретен обоз из двух новых насосов, два насоса отремонтированы...

НГА Беларуси, ф. 6, оп. 1, д. 864, л. 87—89.

ПРАТАКОЛ ПЛЕНАРНАГА ПАСЯДЖЭННЯ КАПАТКЕВІЦКАГА РАЁННАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА

пас. Птыч, 15 лістапада 1925 г.

...Сельскі савет абслугоўвае 7 вёсак, 2 вялікія хутары з лікам гаспадарак 713 і насельніцтвам 4150 асоб, зямлі ворнай 1306 дзес., сенажаці 647 дзес., жывёла: коней 267, валоў 867, кароў 875, авечак 2120, свіней 652. У сельскім савеце ёсьць ніжэйстуловыя прадпрыемствы: паравы млын, вадзяная сукна-валка, 4 кузні, 8 маляроў, 3 сталаіры і 3 краўцы, 3 тарговая прадпрыемствы, спажывецкае таварыства, 2 прыватныя мясныя крамы, 2 бакалейна-галантарайнія і піўная. Раней праца с.-с. праводзілася на планава, а ў сучасны момант — па плану, выпрацаванаму сельскім саветам сумесна з камісіямі... Сельскім саветам праведзена праца па папраўцы 2 мастоў, пабудаваны тратуары ў пас. Птычы, якія пабудаваны на 70 %. Арганізавана пажарная дружына, якая яшчэ мае помпы... Пры ўйрэйскай школе чытаючыя вячэрнія лекцыі для насельніц, пры школе працаўнікоў чыгункі арганізавана вячэрнія змены, у якую ходзяць беларускія і рускія дзеці школьнага ўзросту, якія засталіся па-за школаю з прычыны адchyнення ў пас. Птыч ўйрэйскай нацыянальнай школы, а таксама пры сельскім савеце арганізавана школа для дзяцей нулявой групы. Усяго школ у с.-с. 7, якія абслугоўваюць 65 % усіх дзяцей. Выпіска газеты павялічылася з 13 па 384, сцянных газет выпушчана 7... 4 гаспадаркі сеюць канюшыну. Праводзілася праца па разгляданню зямельных скаргаў, а гэтаксама па раздзеле сенажаці. Па сельскагаспадарчаму падатку належала да ўзыську ў першую чаргу 1113 руб., выпашнена 1557 руб. Па страхоўцы ўзыськана 70 %. За 1925 г. прапала жывёла 35 шт., за якія выплачана страхоўка. Камітэт узаемадапамогі працуе слаба, усяго ўцягнута да 45 % насельніцтва... Краж было 16, ёсць тайны выган самагону, з якім прымаюцца меры барацьбы...

Старшина
Сакратар

Жукаў
Стульба

НГА Беларуси, ф. 34, воп. 1, с. 414, л. 1298.

ВЯЧОРКІ

(в. Бабрэчча Капаткевіцкага раёна)

- Куды ты ідзеши, Лявон? — запытала малады хлапец свайго таварыша.
- На вячоркі, — адказаў той і лясянку дзвярамі сянец.

Дзеюці пелі нудную песню пра любосні голасна-голасна, нібы жадаючы заглушыць роў самапрадкі і ласкавы спеў верацяна. Лявон увайшоў у хату, зняў шапку, кашляніў, закінуў грыўку, правёў рукою па збуцтаваных рыжаватых валасах і моўчкі падышоў да дзячыны Паракі.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЙ

Паракса ласкава глянула на Ляўона, на твары яе вызначыўся аганёк маладосці і шэрыя вугальківочы нібы перадалі яе ў часце таваркам. Ляўон моўчкі блудзіў па стане Паракскі рукою і час ад часу самазадаволена ўсміхаўся над кірнатаў нос... Даела было ў пару над пеўні, калі Паракса паслала пасцель, Ляўон зняў світку і боты.

Хлапец ён быў, як яго звалі ў сядле, савецкага пакрою, але па дзеадаўскіх слядах ішоў да сямейнага шчасця.

У в. Бабраўчча звычай такі: дзеўкі ходзяць па некалкі на вячоркі з начлегам, ці дзе дзяннуюць, там і наўчануць, а да іх ходзяць хлапцы... Начоўкі хлапцоў з дзеўкамі мераюцца часта гадамі — тры, пяць, а то і дзесяць год.

Так! У вас можа, таварышы, саюз маладых людзей завеца «любоў», а ў нас — па-прастаяці — гэта завеца праста «спаць». Ляўону васемнаццаты год і ён ужо сіць з Параксой трох гады з гакам. Параксу сваталі добрыя людзі і, як гэта падабае дзяўчынсе, яна запытала, ці ісці замуж не ў бацькоў, а ў Ляўона. Той нібы нехажа адказаў: «Як хочаш!» Вядома, што Параксы як будучай маткі важна будзе слухаць, калі яе дзіцё толькі за эканамічную залежнасць чужога чалавека будзе зваць: «Тата, бацька ці, далікатней, папа». З другога боку, яе пужае суд людзей, які чакае яе, калі Ляўон яе не возьме. Ляўон ужо і цяпер пачынае занітрацца з другімі дзяўчатаў, і ёй часта гавораць, што Ляўон начуе з другою.

Той вечар, калі Ляўон з ёю, яна ад радасці гатова падзлаваць, а калі яго няма, то слёзы заместа маталкі змочаюць ніткі і зматаюць з ёю на капелку ці верацяно.

Яна часта разважае сабе: «Возьмё mine Ляўон, збудуем новую хату, падзелімся з бацькамі і будзем гартаўца свае думкі ў працы і спажываць яе». Але часам смутныя, чорныя думкі закалышуць сэрца. Потым слёзы замыкаюцца ў дзяўчоны хвартух, і яна зноў смяеща і шукае позірку Ляўона.

Ляўон цяпер у задуменні, часта злусцца на паказаўшага гэту начную дарогу, але сам над сабою не гаспадар... Часта абодва яны плачуць і клічуть: «Вячоркі... у нябы!»

Хведар Бужкан
«Савецкая вёска», 14 лютага 1926 г.

ПАСТАНОВА ПЕТРЫКАЎСКАГА РАЁННАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА АБ УСТАНАЎЛЕННІ КІРМАШНЫХ ДЗЁН У ПЕТРЫКАВЕ

13 сакавіка 1926 г.

У цэлях паляпшэння збыту сялянству маёmacці сваёй таспадаркі і купчы такіх, Петрыкаўскі раённы выканану́чы камітэт пастановіў:

1. Кірмашны дні ў г. Петрыкаве ўстанавіць тыднёва, па аўторках, чацвяргах, пятніцах і нядзелях...
2. Калі пажадэю і кааперацыі на асобных вітрынах будуць вывешвацца ў дні кірмашу расцэначныя табліцы на ўсе прадукты.
3. Месца для кірмаша — Чырвоная Плошча.
4. Назіранне за выпаўненнем гэтай пастановы ўскладвацца на міліцыю і гарсавет. Віноўныя ў невыкананні пастановы будуць прызначвацца да штрафу ў адміністратыўным парадку да 25 руб. альбо прымусовых работ да 2 тыдняў.

Старшыня РВК
Заг. Камгас.
Сакратар

Купрыянаў
Фарвеєн
Волкаў

ФДА Гомельскай вобл. у г. Мазыры, ф. 60, вол. 1, с. 151, л. 9.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСКИ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕТРИКОВСКОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 1926 г.

I. Мукомольная промышленность.

...Насчитывается мельниц: государственных — 2, из коих 1 паровая, 12 л.с., вторая — водяная, турбинная, 18 л.с.; 9 частных, из них 5 паровых и 4 водяных колесных, а также по всему району имеется мельниц-ветрянок 24, в среднем 6 л.с. каждая... Во всем районе имеется мельниц общей силовой установкой 342 л.с., из коих 184 силы приводится в движение ветром, 50 — водой и 108 — дровяным топливом.

Все мельницы при полной загрузке имеют возможность пропустить в течение года 646 000 пуд. зерна. Мельницами обслуживается район в 19 300 десятин пахотной земли. Район, обслуживаемый мельницами, ежегодно производит в среднем 775 800 пуд. зерна, из коего для перемола идет 467 620 пуд., фактически же перемалывается 437 000 пуд. зерна, следовательно, мельницы загружены на 67 %.



Работнікі шавецкай арцелі «Аб'яднанне» каля сцяга арцелі. 1927 г.

Помольная плата взимается: водяными мельницами и ветряными – 3 фунта с пуда, паровыми – 4 фунта. Всего же в течение года собрано помольного сбора 38 470 пуд. на сумму 46 164 рубля. Имеющиеся при мельнице подсобные предприятия (вовночески, сукновязки) дают ежегодно доходность 1228 рублей...

II. Кожевенная промышленность

В радиусе до 9 верст в районе м. Петрикова имеется 9 кустарных кожевенных заводов, объединяющих 27 кустарей-кожевников. Заводы примитивного типа, не механизированы, в 2 из них имеются приводы лошадиной тяги для рубки коры. Время выработки кожи продолжается в среднем 3 месяца. Всего заводами ежегодно обрабатывается сырья в среднем 2800 пуд. на сумму 44 800 руб.

III. Обувное производство

Среди кустарей Петриковского района самым мощным является обувной цех как по количеству членов, так и по количеству производимых изделий. Всего в Петриковском районе насчитывается 297 обувщиков... Ежегодно производится 17 856 пар обуви. Району же требуется значительно меньше, исходя из расчета: число жителей – 41 500; потребное количество обуви $(41\ 500 \times 0,25) = 10\ 400$, следовательно, $17\ 856 - 10\ 400 = 7456$ пар обуви вывозится за пределы района... Обувь в размере 65 % производимого количества изготавливается из местной кожи (полувал – юфта), остальные 35 % производятся из привозимых товаров (хром, шевро, бланк)...

IV. Мыловарение

Имеющийся в м. Петрикове кустарный завод гр-на Гутника оборудован котлом вместимостью 40 пуд. готового изделия. Для получения сорока пудов мыла одной варки необходимо: жиров – 20 пуд. (по цене 11 руб.); каустической соды – 3,10 п. (по 6 руб.); графита – 0,25 п. (по 5 руб.); воды – 22 п.

Стоимость пуда мыла равняется 7 руб. 75 коп. Продолжительность одной варки с просушкой и обработкой мыла равняется 10 дням.

До 40 % продукции производства поглощается местным рынком, остальные 60 % вывозятся за пределы района. Сырье добывается: каустическая сода – в Мозыре и Киеве, жиры – 60 % на местном рынке, 40 % за пределами района.

V. Винокурение

В Петриковском районе имеется 4 винокуренных завода, из коих в Лобчанском и Брынёвском здания

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯ

разбросаны на 70 %, а из оборудования сохранились котлы годностью 25 %. Здание Дорошевичского винокуренного завода сохранилось на 95 %, оборудование на 50 %; что касается Комаровичского, то таковой оборудован полностью и работает.

VII. Смолокуренное производство

В районе имеется один смолокуренный завод, который арендует гражданами Бельшаном и Чаурским. Оборот печи продолжается в течение 5 дней. Таким образом, считая по 5 оборотов в месяц, в течение года получаем: 60 обор. в год × 25 пуд. смолы; 80 обор. × 10 пуд. скрипидара; 60 обор. × 50 пуд. угля.

Указанный завод обеспечен сырьем на 10 лет. До 60 % общей продукции забирается гостогром, остальная отправляется за пределы района...

VIII. Выгонка дегтя

В районе имеется один дегтярный завод, частный, в Комаровичском с/с. Завод оборудован 5 котлами вместимостью 5 пуд. сырья каждый. Оборот котлов — 1 сутки. Котлы обслуживаются гонщиком и упаковщиком. Каждый пуд бересты дает 0,25 п. дегтя... Что касается сбыта продукции, то на рынке большой спрос на деготь.

VIII. Кирпичное производство

Имеется 3 кирпичных завода, из коих один находится в Грабовском с/с, 2 в м. Петрикове. Первый завод оборудован на выпуск до 100 000 кирпича ежегодно, а остальные два могут выбросить ежегодно до 150 000 кирпича, но один из них, гр-на Сливко, находящийся на окраине г. Петрикова, с пропускной способностью 100 000 шт., в последнее время не работает.

IX. Комбинат

В следующем бюджетном году заканчивается постройка в городе комбинированного предприятия с силовой установкой в 33 силы, объединяющего в себе электростанцию, мельницу, лесопильный завод, просорушку, вновческую и сукновальку.

Мельница: пропускная способность при одной смене в течение рабочего года — 140 000 пуд. зерна, фактически мельница перемалывает не больше 52 200 пуд...

Лесопильный завод: пропускная способность одной рамы в год в одну смену ежедневно 125 000 куб. фут., фактически лесопильный завод будет растиловать не больше 38 000 куб. фут... Госпароходство в заливе Бычек, на берегу которого расположено комбинат, ставит на зимовку до 40 судов, которым требуется как мелкий, так и капитальный ремонт, следовательно, и пилень лесоматериала.

Электростанция. Хотя на заводе будет установлена динамомашина в 35 киловатт, но благодаря наличию силовой установки в 33 силы фактически будет использовано электрической энергии не больше 25 киловатт, каковые могут дать 854 лампочки по 25 свечей каждая. В радиусе от электростанции до 2 верст имеется 1110 дворов, следовательно, при расходовании энергии 25 киловатт приходится на каждый двор 17 свечей. На первый взгляд оказывается, что мало света, но, принимая во внимание, что не все граждане изъявят желание проводить свет, для освещения госучреждений, клубов, театра и центра города света будет достаточно...

Председатель комиссии

Члены комиссии

Инженер

Синенок

Бурдин

Кондрацук

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 60, оп. 1, д. 814, с. 13—24.

СА СПРАВАЗДАЧЫ КАПАТКЕВІЦКАГА РАЁННАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА ЗА ЧАС РАБОТЫ З 1 КАСТРЫЧНІКА 1926-ГА ПА 1 КАСТРЫЧНІКА 1927 г.

...Настрой розных сладей насељніцтва. Нягледзячы на некаторыя няўдачы з размеркаваннем сенажаці, няўдачы з абрэзкай і землеўпрадкаваннем, разачараваўшыя беднату, а таксама неспраўдание іх надзеі атрымаць прыбылку зямлі, настрой беднаты ўпаўне савецкі, што можна бачыць з шэрагу заяў беднаты, асабліва ў суязі з аслабленнем іх ад падатку. «Мы бачым, што савецкая ўлада дапамагае беднаце», — заяўлялі беднякі ў Лучыцах. Асабліва яскрава адбіваўся настрой беднаты у час падрыхтоўкі да падатковай кампаніі, калі беднаты аказала дапамогу пры падборы складу камісій, якія ў большасці падабраны з беднякоў... Настрой сераднякоў таксама палепшыўся, за што сведчыць ахвотныя адгукі сераднякоў на мерапрыемствы савецкай улады па арганізаванню меліяратыўных, машынавых і іншых таварыстваў. Пры правядзенні кампаніі і грамавай абароне больш 40 сялян уступілі ўкладчыкамі ў касу ашчаднасці, у гэтym ліку большасць сераднякоў. Яны таксама ў большасці трывалыя думкі ўсім ісці на абарону краіны на выпадак вайны, і пры ўспамінах аб здзеках палякаў рашучасць расце. Трэба адзначыць, што заможныя не пакідаюць шукані зачатак, каб абурасцца на парадкі, хоць і заяўляюць, што яны таксама за савецкую ўладу. Больш адчыненае абурэнне заможных было ў вёсцы Колкі, дзе заможныя былі незадаволены пленумам РВК, праведзеным у іх, звярнуўшым вілкую ўвагу на беднату, і калі прыйшлося збіраць паміж імі на самалёт, з боку іх была заява: «Улада дапамагае беднаце, пахай бедната і дасць вам». У гэтym сельсаветце прыкмячаецца асабовая тэндэнцыя замазаць розніцу паміж бедняком і серадняком, кажучы: «Мы ўсе беднякі».

...Моцна адбіваюцца на настроі насельніцтва штрафы і каптоўнасць пасечанага лесу, накладаемыя ў адміністрацыйным парадку. Быў выпадак, калі сяляне вёскі 1-я Слабодка, будучы абуранымі, не прынялі ўдзелу ў першамайскіх святах... Больш усяго сялянамі паднімаючца пытанні аб землеўпарядкаванні, якія можна чуць амаль што на ўсіх сходках, і ў сапраўдніці цераспадосца з'яўляеца вялікаю перашкодаю ў падпіцці і паляпшэнні гаспадаркі. Культурныя запатрабаванні з боку сялянства ўсё больш растуць...

Сярод яўрэйства развіта балочая міцельнасць. І на выпадак неасцярожнага звароту савецкага прападаўніка ім здаецца альтысеміцкім настрой, што асабліва падтрымліваецца клерыкальнымі і заможнымі элементамі, ульшы ў якіх асабліва яскрава высыветліўся пры знішчэнні міквы ў баі. На першым сходзе, калі было пропанавана не маючым права голасу пакінуць сход, пачуліся галасы: «Мы без равіна, шэйхета не можам, яны галоўныя аратары». І калі выйшаўшы равін загадаў старым пакінуць сход, многія выйшлі, а калі справа дайшла да раскідання міквы, талта, падштурхоўваемая заможнымі і клерыкальнымі элементамі, выйшаўшы з сінагогі, хацела пабіць міліцию і пабіла вокны ў баі...

Настрой рабочых упаўне савецкі. Настрой будаўнікоў — яўрэй і неяўрэй — блізкі да залежнасці ад нацыянальнасці альбо настрою ад саматужнікаў, альбо сялян, але наогул настрой добры. Рабочыя прыватных прадпрыемстваў, у большасці моладзь і камсамольцы, знаходзяцца пад уплывам камса-мольскіх арганізацый. Нациянальныя адносіны ў мястэчку астатні год некалькі палепышліся...

ФДА Гомельскай вобл. у г. Мазыры, ф. 60, воп. 1, с. 145, л. 232.

Загартаваны барацьбой

Адгрымела грамадзянская вайна. Васіль Ісакавіч вярнуўся ў Навасёлкі. Невясёлае гэта было вяртанне... Сядзіба разбурана. У вёсках панавалі галечка і голад, хваробы душылі сялян. У гэты напружаны час дзеда Талаша выбралі старшинай Навасёлкаўскага сельсавета. На яго плечы ляглі новыя клопаты, аднак працаўніцтва селянін энергічна ўзяўся за справу. Быў дэлегатам VIII з'езда Саветаў Петрыкаўскай воласці, на якім абмяркоўваліся пытанні аднаўлення вёскі. Прозвішча Талаша ўпамінаецца ў пратаколе ўрачыстага пасяджэння Мазырскага гарадскога Савета, прысвеченага 7-й гадавіне Каstryчніцкай рэвалюцыі. Васіль Ісакавіч выступіў з віншаваннем ад беспартыйных рабочых фабрыкі «Чырвоны Каstryчнік».

Прыдбаў збожжа для сяўбы, пагарэльцам бясплатна выдзелілі лес для будаўніцтва. Многае зрабіў былы партызан для адкрыцця, а затым і пашырэння суднарамонтных майстэрань у Петрыкаве.

Васіль Ісакавіч і ў дні мірнага жыцця змагаўся з ворагамі і шпіёнамі, засланымі ў нашу краіну з-за мяжы. Пра гэта прыгадвае замляк героя Н. Д. Зарыцкі. У 1924 г. ён атрымаў заданне

устанавіць сувязі рэзідэнта другога аддзела Польскага генеральнага штаба Жураўскага, выхадца з в. Міхедавічы. Жураўскі сістэматачна рабіў пераходы праз савецка-польскую граніцу з заданнямі ствараць на тэрыторыі Беларусі дыверсійна-шпіёнскія групы. За рыцкаму як упаўнаважанаму ЧК даручалася ўстанавіць месца знаходжання Жураўскага на савецкай тэрыторыі і выявіць яго агенчуру. Паўстала неабходнасць прысягнуць да аперациі самаданых людзей. Гэта навяло яго на думку звярнуцца да Талаша. Васіль Ісакавіч згадзіўся.

Неўзабаве Талаш паведаміў, што звязаўся з жыхаром Петрыкава Цвіркам, сын якога пры адступленні польскай арміі з Беларусі пайшоў у Польшчу. Цвірка з'яўляўся далёкім родзічам Жураўскага. З дазволу ЧК Беларусі ўмовы Цвіркі былі прыняты, і першым затрымцаў самога Жураўскага, яму было даручана выявіць як мага больш агентаў. Быў распрацаваны план: Цвірка скажа Жураўскаму пра просьбу аднаго чалавека, родзічы якога жывуць у Польшчы, дапамагчы яму бегчы туды за добрую плату золатам. На гэту прынаду Жураўскі пайшоў... Талаш прымай удзел у знішчэнні яшчэ некалькіх бандышкіх груп.

Дзед Талаш у 20-я гады хадайнічаў аб

узнагароджанні яго ордэнам. Ён прыслай на імя Старшыні ЦВК А. Р. Чарвякова скаргу, дзе пісаў: «Прадстаўляю пры гэтым сваю біяграфію па хадайніцтву майму аб узнагароджанні мяне ордэнам Чырвонага Сцяга. Прашу Вашага распарааджэння аб узнагароджанні мяне ордэнам, пры чым дакладваю, што я хадайнічу ўжо два гады перад РВК і акрвыканкамам і мяне толькі кормяць аднымі абязанкамі, а ходу справе не даюць, чаму я рашыў звярнуцца да Вас, таварыши Чарвякоў. Не пакіньце майго хадайніцтва без увагі. Просьбіт В. Талаш».

У 1926 г. Мазырскі акрвыканком хадайнічае перад ЦВК БССР аб узнагароджанні Васіля Ісакавіча ордэнам. І зноў нічога не атрымалася. Выпіска з пратакола пасяджэння Прэзідымума ЦВК БССР ад 10 красавіка 1926 г. сведчыць: «З прычыны пастановы Прэзідымума ЦВК СССР ад 26 верасня 1924 г., згодна з якой усе прадстаўленні да ўзнагароды ордэнам Чырвонага Сцяга за выдатныя ўчынкі, праяўленыя ў перыяд да 1 студзеня 1923 г., спынены, — хадайніцтва Мазырскага АВК аб узнагароджанні гр. Талаша Васіля — з-за даўнасці яго ўзбуджэння — задаволеным быць не можа».

Толькі праз два гады справа была вырашана станоўча. Выпіска з пратакола № 31 пасяджэння Прэзідымума ЦВК БССР ад 6 лютага 1928 г.: «За здзейсненныя подзвігі ўзнагародзіць ордэнам Чырвонага Сцяга Талаша Васіля Ісакавіча, селяніна в. Белкі Петрыкаўскага раёна».

Уручыць Талашу ордэн за № 14009 было даручана члену ЦВК БССР Стрэлю. На асобным лістку пазначана: «Прэзідымум ЦВК БССР дарувае Вам асабіста выехаць у в. Белкі, дзе на ўрачыстым пасяджэнні савецкіх і грамадскіх арганізацый, з шырокім удзелам сялян уручыць Талашу гэту высокую ўзнагароду, падкрэсліўшы яе значэнне, а таксама ўчынкі, зробленыя Талашом у грамадзянскую вайну і ў партызанскім руху і адначасова пера-

даць яму прывітанне ад імя ўрада БССР».

Дзед хадзіў героем. Усюды яму спадарожнічалі слава і гонар. Аднак ён асабліва не зазнаваўся, быў простым і шчырым. Двойчы прыезджаў у Мінск на сустрэчу з Якубам Коласам, калі выйшла з друку аповесць «Дрыгва». Дзед уважліва прачытаў яе.

— Я чытаў «Дрыгву» разы тры. Нягледзячы на тое, што імёны некаторых людзей, пра якіх там гаворыцца, змененныя, я пазнаю сваіх старых сяброў. Я пазнаю тых байду, разам з якімі мы баранілі нашу Савецкую краіну. У образе Мартына Рыля паўстае перада мной найбліжэйшы памочнік Аляксей Кніга, які потым загінуў без вестак на фронце. Моцны і баявы быў чалавек, і шмат мы з ім падзялілі радасці і нядолі... Мне многія дапамагалі, і многія ішлі ці гатовы былі ісці за мной. Гэта Янка Шут, цяперашні калгаснік, папярэдзіў мяне, калі палякі зрабілі на мяне аблаву. Сцяпан Шут, таксама мой аднавісковец, выбраўся ў атрад з адной сякерай... Зміцер Чэмірка і Якаў хавалі пад ложкам лешнёўскага партызана, на якім ляжала іх мёртвая сястра. Такія былі людзі. Яны ведалі, за што змагаюцца і за што паміраюць. Гэтаму ўсіх нас вучылі такія людзі, як коласаў Нявідны. Пазнаю камісара, з якім я ехаў некалі разам з Жытомірам. Я не памятаю яго прозвішча, ён сапраўды застаўся для мяне «Нявідным», яго гутаркі, яго слова дагэтуль у маёй памяці...

Аднак герой кнігі не з усімі фактамі быў згодзен. Паляшук вырашыў сустрэцца з пісьменнікам, каб нешта ўдакладніць і дапоўніць. Пра гэту сустрэчу Якуб Колас прыгадвае:

— Дзе і калі я сустрэўся з дзедам Талашом? Калі мне не здраджвае памяць, я ўпершыню сустрэўся з героям сваёй аповесці ў Мінску, у будынку Акадэміі навук. Гэта было ў 1934 г., пасля таго, калі аповесць была выдадзена. Дзед Талаш прачытаў яе і хацеў убачыць мяне. Мы гаварылі з ім пра

аповесць. Дзед крыху крытыкаваў мае пралікі. Так, напрыклад, у аповесці дзед названы Рыгорам. На самой жа справе яго завуць Васілем (Ісакавічам). Я пераблытаў і імёны яго сыну. Ён таксама не быў згодзен са мной і ў тым, што ён збег ад трох канваіраваўшых яго польскіх салдат. Дзед упартая стаіць на тым, што іх было пяць... Сцэна з дзіком — гэта расказ бацькі, пачуты мной яшчэ ў дзяцінстве. Дзед Талаш на гэта сказаў: «Тут патрэбна разумець, як наша жыццё».

...Цікава было ўпершыню пабываць палескаму селяніну ў беларускай сталіцы. Тут яго многае ўразіла: шматпавярховыя дамы, вуліцы, тэатры, асобныя мясціны горада. Ён быў жаданым госцем і ў дому Якуба Коласа на Вайсковым завулку, дзе жыў пісьменнік.

Прыязджая Васіль Ісакавіч у Мінск і ў 1939 г. У той час кампазітар А. Багатыроў стварыў оперу «У пушчах Палесся», прэм'ера якой адбылася 28 жніўня. Былы дырэктор тэатра оперы і балета А. Гантман успамінае:

— Аднойчы, калі ішла рэпетыцыя партызанскай сцэны, у глядзельную залу Якуб Колас увайшоў не адзін. Побач з ім быў невысокі, ужо зусім сівы, але яшчэ моцны каржакаваты стары. Пісьменнік клапатліва пасадзіў свайго спадарожніка ў мяккае крэсла.

Загучая партызанскі хор, заспіваў

В. Лапін (выкананаўца ролі Андрэя). Каля апошняі гукі партызанская песні змоўклі, стары спахапіўся, падняўся на сцэну. Падбег да артыста і моцна паціснуў яму руку. Ён, відаць, быў вельмі ўсіхвалаваны, у яго не па-старэчы светлых вачах паблісквалі слязінкі. Хвалаўся і Лапін...

Мастак С. Нікалаеў, які афармляў спектакль, прарапаноўваў дзесяткі эскізаў, але адна сцэна не «давалася» яму — у партызанскім лесе. Паказалі малюнкі госцю. «А вось тут, на палянцы, у нас ляжаў вялізны дуб. Не памятаю, ці ссеклі яго, ці маланкай скасіла... Такі волат!» Дзед Талаш падказаў мастаку правільнае афармленне сцэны.

Праўда, спачатку стары не мог зразумець адной акаличнасці: сам у жыцці спіявашаў не так часта, а тут яго будуць паказаўца на сцэне, дзе кожнае слова співаеща! Гутарку з ім адносна опернага жанру павёў рэжысёр спектакля І. Шляпегаў. Дзед Талаш ківаў галавой, хоць на вуснах хаваў хітрапатую ўсмешку. Пасля адказаў на пытанні артыста І. Мурамцева, які іграў роль Тараса, напісаную «з Талаша», спасылаўся на факты жыцця, а сам часам рабіў зянтэжаны выгляд: маўляў, як жа вы гэта ўсё праспіваеце? Затое з задавальненнем слухаў многія арты, асабліва «Люблю я прыволле...»

M. R. Жыгоцкі

На старонках газеты «Чырвонае Палессе»

За культурную вёску

Пры Ляскавіцкай хаце-чытальні арганізаваўся драматычны гурток. Вясковая моладзь зацікавілася гэтай працай і прымае ў ёй актыўны ўдзел. Праз кожныя два тыдні ставіцца спектакль. Нягледзячы, што спектаклі платныя, памяшканне бітком набіта.

Д. Серада
21 студзеня 1928 г.

Вось дык навіна

Ші думаў хто калі, што грабаўцы пачуюць навіну?

Хоць не думаў, але збылося. На пасяджэнні прайсцяўлення Грабаўскага спажывецкага таварыства пастанавілі за кошт культфонду ўстанавіць у хаце-чытальні гучнагаварыцель.

Грабаўцы надта задаволены гэтакаю пастановою і з нецярпілівасцю чакаюць першага слова з Масквы па хваліх рыдаў.

Казарскі
14 лютага 1928 г.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯ

Павялічыўся лік машын

За мінулы год значна павялічылася машынізацыя сялянскай гаспадаркі. У 1926 г. у нашай вёсцы Бабуічы не было ніводнай новай машыны, а ў гэтым годзе іх налічваецца больш за 10. З іх 9 самаэрэзак і адна малацілка. Гэтая маленечкія лічбы паказваюць вялікі крок да культурнага і эканамічнага развіцця нашай сялянскай гаспадаркі.

M. Канапелька
22 лютага 1928 г.

1600 руб. на культурныя патрэбы

На праведзеным сходзе яўрэйскага і беларускага насельніцтва аргаварвалася пытанне аб самаабкладанні.

Сяляне казалі, што трэба пабудаваць школу, пажарнае дэпо. Пасля спрэчак унесена пропанова правесці самаабкладанне яўрэйскага насельніцтва на 900 руб. і беларускага — на 700 руб. Пропанова прайшла аднаголосна.

Такім чынам, сяляне Капаткевіч правялі самаабкладанне на 1600 руб. на культурныя патрэбы мястэчка.

Балей
2 сакавіка 1928 г.

Малітвенный дом пад школу

Сяляне в. Старына не маюць памяшкання для школы, а вучанца дзесці ў самай звычайнай сялянскай хатце. Затое ў іх ёсьць добрае памяшканне — «малітвенный дом», пабудаваны сектай евангелістаў. Сабраўшыся на сход, паспы аблкладання парашылі малітвенный дом павярнуць пад школу і за сродкі ад самаабкладання належна аbstаляваць школу.

Бур'ян
29 сакавіка 1928 г.

На старонках газеты «Беларуская вёска»

Як заліліся кумавы гроши

У крэсле старшыні Смятаніцкага сельсавета сядзіць член партыі Васіль Данілавіч Фундукевіч. Толькі ўчынкі Фундукевіча зусім не партыйныя.

... Была такая гісторыя. Перад Вялікаднем Фундукевіч даў свайму куму Змітру Жукоўскому хлеба, каб выгнаць самагонкі. Але ў час выганкі патрапіла міліцыя і аштрафавала Жукоўскага на 25 руб.

Жукоўскі да Фундукевіча:

— Плаці.
— Не, кум, не заплачу. Падавай на мяне па партыйнай лініі, калі хочаш спагнаць, — адказаў Фундукевіч.

Так і заліліся кумавы гроши.

O. Гр.
15 лютага 1929 г.

Першым заплаціў падатак

Уладзімір Гарбачэўскі з вёскі Заброддзе, запісаўшы свае аб'екты аблкладання, папрасіў, каб старшыня сельсавета падлічыў яму новы падатак. Калі яму падлічылі падатак, страхоўку і членскія ўзносы ў камітэт узаемадапамогі на будучы год, ён усё адразу і заплаціў.

Свядомыя сяляне павінны ўзяць прыклад з Гарбачэўскага.

A. Мухін
14 ліпеня 1929 г.

Па рэйках калектывізацыі

Пасля XV з'езда ВКП (б) і V з'езда Саветаў СССР, якія прынялі рашиеніе аб калектывізацыі сельскай гаспадаркі, на Петрыкаўшчыне пачалася інтэнсіўная работа па стварэнню калектыўных форм гаспадарання. У 1928 г. былі арганізаваны калгасы «Зорка» (в. Міцурсы), «Шлях да сацыялізму» (в. Курыцічы), «Новае жыщё» (в. Снядзін), «Сейбіт» (в. Міхедавічы), «Чырвонае Палессе» (в. Падканаплішча) у Петрыкаўскім раёне; «Чырвоны араты» (в. Колкі), «Новая вёска» (в. Багрымавічы), «Будзінава» (в. Хуснае), «Тобал» (в. Церабаў), «Новае жыщё» ў Кацаткевіцкім раёне. Работа па стварэнню калгасаў асабліва актыўнізowała пасля правядзення 14 кастрычніка 1929 г. Дня ўраджаю і калектывізацыі. У вёскі выязджалі ўпраўнаважаныя райвыканкомамаў, работнікі сельсаветаў, прадстаўнікі партыйных органаў. На сходах сялян яны расказвалі пра выгады жыцця ў калектыўных гаспадарках, абыцалі дапамогу з боку дзяржавы, заклікалі ўсёй вёскай уступаць у калгас. Аднак асноўная маса сялян не паддавалася на ўгаворы і заклікі. У некаторых населеных пунктах сходы праводзіліся па некалькі разоў, пакуль не паступала хоць некалькі зялёў ўступленні ў калгас. Першымі калгаснікамі становіліся звычайна беднякі, батракі і некаторыя сераднякі. У калгас «Ленінец» (в. Аголіцкая Рудня), напрыклад, аб'ядналася 7 гаспадараў: 4 бядняцкія, 2 серадняцкія і батрацкія. Яны абагулілі 5 коней, 2 кабыл, жарабка і 3 каровы, а таксама дробны інвентар. Ворная зям-

ля складала 27 га, сенажаці — 22 га. Асноўнай культурай, якая вырошчвалася ў гаспадараў ў 1930 г., была грэчка, яна займала 13 га. На шасці гектарах быў пасеяні авёс, на пяці — бульба, астатнія плошча засявалася ячменем, ільном, просам і агароднінай, у асноўным буракамі.

У в. Галубіца ў калгас запісалася 17 гаспадараў. Першымі падалі заявы аб уступленні ў калгас Андрэй Пашук, Змітрок Літвін, Нічыпар Пашук, Уладзімір Курловіч, Рыгор Пашук, Марта Пашук, Панька Пашук, Маісей Жукавец, Мойша Кустановіч, Іван Літвін, Фёдар Пашук, Яўхім Курловіч. Старшынёй гаспадаркі, якую назвалі «Камунар», выбралі Змітрака Літвіна. Камунараўцы абагулілі вазы, плугі, бароны, збрую, 4 гумны, 8 хлявоў, 310 пудоў саломы, звыш 10 тыс. пудоў гною. На калгасную ферму прывялі 6 коней, кабылу, 8 валоў, 7 кароў, 6 бычкоў, 7 цялушак. Кошт абагуленага сельскагаспадарчага інвентару склаў 520 рублёў.

Ствараліся і больш буйныя калгасы, у якія ўступала некалькі дзесяткаў сялянскіх гаспадараў. У в. Белка Петрыкаўскага раёна 1 мая 1929 г. быў арганізаваны калгас «Гігант», маёмаць якога ацэньвалася ў 42 274 р. 99 к. Сяляне абагулілі 30 коней, трох жарабят, 23 валы і 2 бугаі, 53 каровы, 15 цялушак і 26 цялят, 7 кабаноў, 10 свінаматак і 10 парасят, 37 авечак, 23 гняці. На калгасны двор зvezлі 2 жняяркі, 2 сенакасілкі, 6 сеялак, 2 льнамялкі, 2 веялкі, 5 барон, 9 плугоў.

Студзеньскі 1930 г. Пленум ЦК КП(б)Б патрабаваў ад партыйных органаў фарсіраваць тэмпы калектывізацыі ў рэспубліцы. Ставілася задача да канца 1930 г. абагуліць да 50 % зямельнай плошчы распаблікі, а ясной гэтага года забяспечыць сяўбу калгасамі не менш за 35 % яравога кліна. Імкнучыся ўвайсці ў лік перадавых, Мазырскі акруговы камітэт партыі вырашыў забяспечыць да веснавой сяўбы 100 % калектывізацыі бядняцка-серадняцкіх гаспадараў. Паміж раёнамі і сельсаветамі заключаліся дагаворы на спаборніцтва па паскарэнню калектывізацыі, практиковалася абагуліненне дробнай жывёлы, штушак, заробкаў на лесанарыхтоўках. Беднякі, якія ўступалі ў калгас, вызываўліся ад падатку, заможныя сяляне і некаторыя сераднякі, якія жылі аднаасобна, аблікладаліся «цвердым заданнем», якое выплаціць часта не мелі магчымасці. У гэты час газета «Звязда» звярнулася да сялян з лозунгам «Раскулачванне — асноўны сродак поспеху сучэльнай калектывізацыі». Ясной 1930 г. хваль раскулачвання захліснула ўсе вёскі. Сем' раскулачаных высялялі за межы Беларусі, а іх маё-

масць перадавалася ў недзялімым фонды калгасаў. У. І. Пашук з в. Галубіца, які меў $\frac{1}{6}$ надзела зямлі, каня, карову, дробную жывёлу, неаднаразова аблкладаўся «цвёрдым заданнем». За 1,5 пуда збожжа, якога ён не змог здаць дзяржаве ў якасці падатку, яго асуздзіл на паўтара года папраўчых работ. У яго аднавяскоўца І. С. Жукаўца забралі ў калгас жывёлу і сельскагаспадарчы інвентар, а хату аддалі пад школу: ён быў добрым столяром і, акрамя таго, трывалым шаром на р. Прывіці і за пераправу браў гарнец зерня (3,28 літра). Усё гэта прыводзіла да таго, што ў Петрыкаўскім і Капаткевіцкім раёнах быў выпадак актыўнага супраціўлення сялян высыленню раскулачаных і арганізацыі калгасаў. У Снядзінскім сельсавецце для барацьбы з беззаконнем быў створаны партызанская атрад, ліквідаваны работнікамі міліцыі ў 1931 г. ва ўрочышчы Волахава.

Прымусовая палітыка пры арганізацыі калгасаў прыводзіла да таго, што некаторыя калгасы распадаліся, а са складу існаваўшых выходзілі асобныя сераднякі. За два гады існавання калгасаў «Гіганц» і «Прафінтэрн» з іх адсцяліся 175 гаспадарак. Аднак прычынені з боку савецкіх органаў вымушалі іх зноў уступаць у калгас. Па стану на 10 кастрычніка 1930 г. у Петрыкаўскім раёне мелася два саўгасы і 36 калгасаў, у якіх знаходзілася 10 % усіх сялянскіх гаспадарак.

Арганізоўваліся новыя сельскагаспадарчыя арцелі і адпачасова ўзбуйняліся створаныя раней. Вясной 1930 г. павялічыўся калгас «Сейбіт» Бабуніцкага сельсавета, у які ўвайшлі 73 сялянскія гаспадаркі вёсак Міхедавічы 1, Міхедавічы 2, Сакалы і хутара Уніё. Сярод калгаснікаў было два батракі, 35 беднякоў, 37 сераднякоў, служачы. Запісалася ў калгас 10 адзінокіх, якія не мелі практычна нічога. У гаспадарчай структуре калгаса «Сейбіт» 1930 г. указывалася: «У старым калгасе быў 8-польны севазварот, але з укрупненнем калгаса прырэзана больш зямлі і севазварот парушыўся. Мяркуецца 9-польны севазварот. Увесе калгас разбиты на 4 брыгады. Спецыяльных брыгад да канца веснавой пасеўкаміні не будзе. Брыгадай кіруе брыгадаір і яго памочнік; аб праробленай працы брыгадзіры штөвечар і фармуюць прайление, атрымліваюць нарад на другі дзень».

Пакуль што аплата працы падзённая, але ў хуткім часе, да 15 мая, будзе па разрадах з нормай выпрацоўкі. Разрахунак за працу ўтвараецца авансам як грашыма, так і прадуктамі.

Два злучпункты: 2 кныры і 1 жарабок. Зернеачышчальна гаўнікі пункта няма. У старым калгасе збудаваны 1 скотны хлеў і перанесена 8 старых дамоў...»

19 студзеня 1931 г. пленум Петрыкаўскага РВК адзначаў: «Створана 50 калгасаў, у іх бядняцка-серадняцкіх гаспадарак 1414, што складае ад агульнага ліку гаспадарак 18 %». Работа па арганізацыі калгасаў і ўцягненню ў іх аднаасобнікаў працягвалася. Аднак у

параўнанні з іншымі раёнамі Мазырскай акругі на 20 чэрвеня 1931 г. Капаткевіцкі раён уваходзіў у лік раёнаў з самым нізкім узроўнем калектывізацыі — менш за 20 %. У Петрыкаўскім раёне 20 верасня 1931 г. калектывізацый было ахоплена да 30 % сялянскіх гаспадарак. Галоўная ўвага звязталаася на рост колькасці калгасаў, стварэнне новых калектыўных гаспадарак, арганізацыйна-гаспадарчаму ўмацаванню іх значэння не надавалася. У дакладзе аб выніках інструктарскага агляду калгасаў Петрыкаўскага раёна гаварылася: «Становішча арганізацыі працы ў калгасах усяго раёна ў большасці сваёй арганізавана фармальна і знаходзіцца ў надта нездавальнічающим становішчы... У большасці калгасаў арганізаваны брыгады, ахоплены імі ўсе асноўныя галіны гаспадаркі, але гэтыя брыгады працуяць неакуратна (распараванне коней, безадказныя адносіны да інвентару, выхад на працу замест 7—8 гадзін раніцы ў 11—12 гадзін; неакуратныя адносіны да работы і інвентару як з боку брыгадэй, гэтак і паасобных калгаснікаў; несвоечасова даюцца нарады на работу; размеркаваннем работы займаецца старшыня калгаса сабе, а брыгадзір — сабе, у выніку чаго путаніца)».

У 1932 г. пасяўная плошча Петрыкаўскага раёна складала 42 917 га. 70,5 % здзялі збожжавая, 18 % бульба, 5,4 % тэхнічныя культуры, 3,4 % палявыя травы, 2,7 % іншыя культуры. Ад сельскіх працаўнікоў на прыёмныя пункты дзяржавы паступіла 83 т ільновалакна,

7 т пянькі, 124 т ільносемя, 15 т каноплі, 324 т саломы.

На 1 студзеня 1933 г. на Петрыкаўшчыне існаваў 101 калгас, у які ўваходзілі 2854 сялянскія гаспадаркі з 12 430, што меліся на той час, ці 22,96 %. Калгасам належала 32,6 % земельных угоддзяў, 2 трактары, 5 малатарняў, 50 радковых сеялок, 5 бульбакапалак, 65 жняярак-самаскідак, 40 конных грабляў і столькі ж сенакасілак. Сельскагаспадарчых машын было вельмі мала, каб задаволіць патрэбы ў іх калгасаў.

Для аказання дапамогі калгасам у апрацоўцы глебы, правядзенні сяўбы і ўборкі арганізоўваліся машынна-трактарныя станцыі. У 1935 г. была створана Капаткевіцкая МТС, якую забяспечылі 20 трактарамі, 4 складанымі малатарнямі, 18 плугамі, 3 дыскавымі баронамі, 2 сеялкамі. У 1936 г. у Капаткевіцкім раёне планавалася накіраваць 15 трактароў, 2 чатырох- і 13 трохкорпусных плугоў, 5 24-радковых сеялак, 2 льнонерабілкі, 3 складаныя малатарні, 40 жняярак-самаскідак, бульбакапалку, кустарэз. За няпоўныя тры гады існавання Капаткевіцкай МТС падрыхтавала 70 трактарыстаў, у тым ліку 5 дзяячут. Значную дапамогу калгасам аоказала і Петрыкаўская МТС.

Вялікае значэнне для развіція сельскай гаспадаркі меў стаханаўскі рух. 17 студзеня 1936 г. у Капаткевічах адбыўся першы раённы злёт стаханаўцаў, на якім прысутнічала 200 чалавек. Сярод іх быў старшиня аднаго з лепшых у Капаткевіцкім раёне калгаса «Чырвоны колас» Лучышкага сельсавета Але́сь Дуброва. У 1935 г. у калгасе сабралі па 173 ц бульбы з гектара і па 24 ц аўса. Неблагай ўраджай атрымлівалі і ў іншых гаспадарках. Хлебаробы 6-й брыгады калгаса «Х з'езд Саветаў» (в. Заполле) сабралі па 143 ц бульбы з гектара, 6,1 ц льносемя, 16 ц аўса. Рабочыя саўгаса «Камаровічы» намалацилі па 18 ц аўса з гектара, а з асобных участкаў — па 22 ц. У Петрыкаўскім раёне ў красавіку 1936 г. налічвалася 150 стаханаўцаў, праз тры месяцы іх колькасць узрасла да 500.

Разам з умацаваннем матэрыяльна-тэхнічнай базы калгасаў, павышэннем ураджаю сельскагаспадарчых культур раслі заробкі калгаснікаў. Фядос Плыткевіч з калгаса «Чырвоны араты» (в. Колкі) у 1935 г. выпрацаваў 465 працадзён і атрымаў 79 пудоў збожжа і 245 пудоў бульбы. Былы батрак Парфен Рык з калгаса «Чырвоны партызан» (в. Дземенка) зарабіў 110 пудоў збожжа і 350 пудоў бульбы. РОС культурны ўзровень працоўных. У 1936—1937 гг. калія трох тысяч чалавек у Капаткевіцкім раёне ліквідавалі іспісменнасць. Да гэтага часу большасць сялянскіх гаспадарак была ўжо ў калгасе.

Калектывізация гаспадаркі мацнелі, на палях з'яўлялася ўсё больш сельскагаспадарчай тэхнікі. У калгасе «Чырвоны партызан» Петрыкаўскага раёна атрымлівалі з гектара больш чым па 250 ц бульбы. Ураджайнасць збожжавых у некаторых гаспадарках дасягала

Важнейшай галіной сельскай гаспадаркі побач з земляробствам становілася жывёлагадоўля. На пачатак 1933 г. у калгасах раёна працавала 18 малочнатаварных і 45 свінагадоўчых ферм, у якіх налічвалася 2040 кароў і 1840 свіней. Калгасы наладжвалі вырошчванне маладняку: на 28 фермах утрымлівалася 1355 цялят. Малочна-жывёлагадоўчай спецыялізацыі прытрымліваліся саўгасы «Лучыцы», «Дуброва», «Камаровічы», «Дараашэвічы», «Петрыкаў». Саўгасы імя Калініна і «Ударнік» былі насенняводчымі.

20 ц з гектара.

У 1938 г. пачалося сцягванне ў цэнтры калгасаў хутароў. У Петрыкаўскім раёне ў канцы 1938 г. пры плане 1400 хутароў у вёскі перасяліліся 910, у Капаткевіцкім пры плане 1200—1030 хутароў.

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР 1 сакавіка 1939 г. перадавікі сельскагаспадарчай вытворчасці — трактарыст Петрыкаўскай МТС І. В. Берднік, звеннівая калгаса «Чырвоны партызан» А. С. Піскун, старшиня калгаса «Чырвоная Арэса» К. Н. Ястрэмскі, меліяратар М. І. Бязлодаў былі ўзнагароджаны медалём «За працоўную адзінку». За поспехі ў справе школьнага абучэння і выхавання дзяцей у сельскіх школах у ліку больш чым чатырох тысяч настаўнікаў і выхавацеляў па краіне ордэнам «Знак Пашаны» ў 1939 г. былі ўзнагароджаны С. Г. Брускіна і М. В. Курдо — настаўніцы Кон-

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

кавіцкай школы, медалямі «За працоўную адзнаку» — П. М. Лабанаў з Капаткевіч, «За працоўную доблесць» — Т. І. Мурашка з Капшэвіч. Важнай падзеяй з'явілася правядзенне Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, адкрытай у Маскве 1 жніўня 1939 г. Малым сярэбраным медалём і грашовай

прэміяй 500 руб. былі адзначаны Міхail Іосіфавіч Бязлюдаў з Капаткевіцкага раіземаддзела, Кірыл Мартынавіч Жудро з калгаса імя Будзённага, Васіль Фаміч Крэч з Капаткевіцкай МТС, Аляксандр Майсеевіч Чарнобылец з калгаса «Чырвоны Каstryчнік» Петрыкаўскага раёна.

А. В. Солахаў

РАПАРТ Х УСЕБЕЛАРУСКАМУ З'ЕЗДУ САВЕТАЎ АД II З'ЕЗДА КАЛГАСАЎ ПЕТРЫКАЎСКАГА РАЁНА

1. Правільная палітыка Камуністычнай партыі, разгорнутая праца сярод батракоў і беднатаў далі магчымасць дасягнуць наступных вынікаў у справе калектывізацыі раёна:

а) калгасаў на 1 студзеня 1930 г.	— 12
на 1 студзеня 1931 г.	— 51
б) калектывізаваны гаспадарак:	
на 1 студзеня 1930 г.	— 346 (4,3 %)
на 1 студзеня 1931 г.	— 1600 (20 %)

2. Існуючы ў раёне 20 віяровачных камісій пры калгасах і 22 ініцыятыўныя групы, безушынны прыліў новых членуў у калгасы знаміннуюць сабой поўную мажлівасць выкананьня і перавыкананьня заданне па калектывізацыі на вясну 1931 г. — 35 % ад ліку ўсіх гаспадарак раёна.

3. У час працы з'езда калгасаў арганізавана 5 новых калгасаў, з якім аднаму дана назва імя XV з'езда Саветаў. У гэтых новых калгасах — 75 гаспадарак.

4. Дэлегаты з'езда калгасаў аб'явілі сябе мабілізаванымі і ўдарнымі на праверку хода і самой падрыхтоўкі да веснавой сяўбы. Лік дэлегатаў — 60, яны выязджаюць 23 лютага, адразу па заканчэнні з'езда...

НГА Беларусі, ф. 6, воп. 1, с. 2256, л. 236.

За свае палоскі

Увесень 1928 г. у Міхедавічах быў арганізаваны адзін з першых на Петрыкаўшчыне калгас «Сейбіт». У яго ўваішло 14 гаспадараў, у асноўным беднякоў і малазямельных сялян. Абагулілі ўвесь нажытак, мелі 2 пары валоў, трое коней, 5 кароў.

Рыхталіся да веснавой сяўбы. Насення амаль не было, агульнага зямельнага кліна таксама. На праўленні калгаса вырашылі заняць пад калгасныя ўгоддзі зямлю за могілкамі, якая належала вяскоўцам вуліцы Сакалы — каля 10 га. Зямля гэтая была выкуплена ў пана ў 1900 г. Кожная сям'я сакалоўцаў мела тут да 20 сотак.

У красавіку, калі сышоў снег, прыехаў з Петрыкава каморнік у супрадаўджэнні двух міліцыянераў. Сабралі акты і пайшлі наразаць зямлю пад калгас. Паставілі адзін, другі слуп...

Раптам пачуліся крыкі, галашэнне: «Не дадзім сваіх палосак!.. На чужое паквашліся? Не дадзім!»... Натоўп жанчын з дзецьмі набліжаўся да каморніка і яго памагатых. Над галовамі іх узняліся вілы, рыдлёўкі, палкі. Лямант, шум... Каморнік пачаў скручваць сваю стужку і адступаць, міліцыянеры выйшлі настурч жанчыну натоўпу.

Пярэдняя прыпыніліся, але заднія напіралі, людзі паволі набліжаліся. З бакоў пайшлі ў акружэнне. Міліцыянеры некалькі разоў стрэлілі ў гару, але спыніць жанчын было нельга...

Алена Дарагуніха, якая дзесьць гадоў назад выйшла замуж і ўжо паспела нарадзіць восем дзяцей, трymала на руках груднога хлопчыка. У мінулы аўторак за невыкананне «цвёрдага задання» ё яе забралі з пограба апошнюю бульбіну. Дзяцей не было чым карміць, а тут адразаюць і зямлю... Алена кінулася наўздангон за камсамольскім важаком

Гошай, давілася слязамі нянавісці і тыцкала яму ў твар спавітъм дзіцем:

— І яго вазьмі! З'еш, задавіся...

З новай сілай рынуліся жанчыны на каморніка і яго каманду. Услед ляцелі палкі, вілы, рыдлёўкі, несліся праклённы... Міліцыянеры стаялі збоку. Падыходзіць да іх жанчыны не асмеліліся. Жаночы бунт бушаваў. Павышывалі ўсе паставленыя слупы, утапталі іх у зямлю. Варта не съходзіла з поля да позняга вечара. Аднак унаучы з вялікай групай памочнікаў каморнік зрабіў сваю справу. Восем капцоў-слупоў апаясалі сялянскі палетак. На ачэсанай верхавіне іх выдзяляўся чорны круг с нейкімі літарамі...

М. П. Шамрыла

З успамінаў былога даяркі саўгаса «Камаровічы» М. С. Чычыкайла

У пачатку 30-га года ў нас пачалі арганізоўваць калгас. Людзі не разумелі, што гэта такое, вестка аб tym, што ўсё цяпер будзе агульным, узрадавала мала каго. Спачатку запісаліся тыя, хто не меў нічога, — губляць ім не было чаго. Першай падалася ў калгас Еўга — гаспадаракі яна не мела, працаўваць не любіла, жыла бедна. Калі ні ідзеш міма — сядзіць на лавачцы ля хаты. Вось яна і стала першай калгасніцай... І такіх людзей шмат было. Многія не ведалі, што рабіць, і рабілі так, як большасць.

У суседній вёсцы жыў стрыечны брат бацькі. Сям'я лічылася багатай. У іх была вялікая гаспадарка, многа зямлі. Але яны так працаўвалі, што на ноч нават лапцей не скідалі, а анучы толькі па нядзелях раскручвалі. Нічога не куплялі, збіралі капейку да капейкі, каб выкупіць зямлю. Гэта былі сапраўдныя гаспадары зямлі. Але іх з пачаткам калектывізацыі раскулачылі і выслалі. За тое, што працаўвалі ад цягна да цягна, не хацелі аддаць тое, што зроблена потам і крывёю...

Бацька таксама ўступіў у калгас. Аддалі ў калгас усю гаспадарку, акрамя

каровы. Было нас больш як дзесяць душ. Як хочаш, так і живі. У калгасе не плацілі, а ставілі працадзень — палачку. Працаўваў бацька, маці сядзела з дзесяцьмі. Заробіць за год два мяхі зерня — і пракармі сям'ю...

З успамінаў жыхара в. Кашэвічы В. П. Зайца

У пачатку 30-х гадоў Раман Харланчук, які працаўваў дырэктарам саўгаса «Лучыцы», быў накіраваны ў в. Дземенка для арганізацыі калгаса. Усіх жыхароў пад строгім кантролем сабралі на сход у школу. Харланчук выступіў з прамовай, затым патрабаваў усім па чарзе падысці да стала і распісацца аб дабравольным уступленні ў калгас. Спіс быў падрыхтаваны загадзя. Аднак дабравольцаў аказалася мала. Давялося выклікаць па прозвішчах. Раптам нехта разбіў лямпу, у цемры прагучала заклік:

— Бі актыўістай!

Харланчук выхапіў рэвальвер, два разы стрэліў у столь. Усе разбегліся. Паехаў у раён, каб далажыць аб здраўенні. Яму сказалі:

— Сам вінаваты, не можаш працаўваць... Вось табе два дні, і калі не будзе адганізаваны ў Дземенцы калгас, будзе адказваць па ўсіх строгасцях рэвалюцыйных законаў...

Праз дзень — зноў сход. Сабралі толькі мужчын. Усіх — пад распіску. Дзвёры зачынілі на замок. Харланчук з мясцовым актывам — за сталом, перад ім — рэвальвер. Выклікаюць сялян па спісу, кожны падыходзіць і распісваецца. Калі распісаўся апошні, было дадзена ўказанне адамкнучы дзвёры. Жанчыны, якія чакалі пад дзвярыма і ўжо ведалі, што мужыкі сваімі подпісамі засведчылі ўступленне ў калгас, наляцелі на іх. Пачалася бойка...

Успаміны Ф. А. Елізара, жыхара в. Лучыцы

Загадчыкам Лучыцкага клуба ў 1929 г. быў Мазін. Ён сабраў сход жыхароў в. Лучыцы, у сваім выступленні заклікаў да стварэння калгаса ў Лучыцах.

Што гэта такое, ніхто добра не ўяўляў, аднак вырашана было стварыць калгас. Заштваліся наступным чынам: тыя, хто адразу пасля сходу падаў заяву, ішоў дамоў, хто не пісаў — заставаўся сядзець аж да пеўняй.

Пачалося абагульненне. Кіраваў ім Пушко, раней ён служыў дзякам у царкве. Зерне сабралі і зvezлі ў агульны свіран. Пакідалі на вазы плугі і іншы інвентар і таксама павезлі ў калгас. Тут на мужыкоў наляцелі бабы, началі сцягваць з падвод плугі. Разнеслі па дварах, разабралі назад зерне і началі жыць, як і раней.

Нарэшце ў 1930 г. калгас быў створаны, яму далі назыву «Асветнік». Першым старшынёй быў Жукоўскі, затым — Мельнічонак, пасля — А. Содэль. Пайшлі ў калгас толькі беднякі, яны атрымалі самыя багатыя землі.

Жыў на хутары Ліпнікі Тофіль Азёмша. Не хацеў ісці ў калгас — працаваў ён добра, гаспадарка была моцная. Яго абклалі «цвёрдым заданием». Тофіль не спяшаўся яго выконваць. Выклікалі яго ў сельсавет. Старшыня пытаема: «Чаму не плаціш падатак?». Той адказвае: «Няма чаго аддаваць». «Калі не аддасі падатак, забяром валы». «Вось яны, валы, у кішэні», — і паказвае на кішэню, дзе ляжалі гроши за прададзеную жывёлу. Прадстаўнікі ўлады скруцілі яго і забралі гроши. А неўзабаве Тофіля раскулачылі, і ніхто не ведае, дзе ён загінуў...

Прадстаўнікі з раёна збіralі акты ў вёскі і давалі каманду: трэба знайсці кулакоў. На ўлік браліся ўсе больш-менш заможныя селяне. Жыў у вёсцы Пігулеўскі, ён наняў на работу вяскоўца, які жыў бядней. Скасілі надзел травы. Пігулеўскі заплатіў за працу пуд грэчкі. Гэта стала вядома сельскаму актыву. Неўзабаве Пігулеўскага раскулачылі, забралі ўсю маё масць.

У мяне была сястра. Выйшла замуж за добра га хлопца ў Чырвоны пасёлак. Свёкар, Чарнушэвіч, быў майстрам на ўсе руки. Рабіў калёсы, бандарыў. Змайстраваў малацілку, не адмаўляў

у малацьбе аднавяскоўцам, за працу браў аплату зернем.

Прыйшоў неяк да Стэльмаха дырэктар саўгаса, які размяшчаўся на тэрыторыі панскага маёнтка: «Зрабі мне калёсы на выезд». Стэльмах адказвае: «Давай дамовімся аб аплаце». Той і слухаць не стаў. Праз трэці дні сабралі сход жыхароў вёскі. Выступіў дырэктар: «Стэльмах не падпрадкаваўся рашэнню савецкай улады і падлягае раскулачванню...» Забралі па волі ўсю маё масць, рэчы і нават вонратку, застаўся селянін у голай хаце.

З успамінаў жыхаркі в. Фаставічы
Г. Ц. Слівец

Мае бацькі былі вельмі працавітые людзі. Гаравалі з раніцы да позняга вечара. Гаспадарка была вялікая: гусі, коні, каровы, свінні. Мы, малыя, дапамагалі бацькам як маглі. Пасвілі спачатку гусей, потым — свіней. Будзіць маці на золку, а мне спаць хочацца... Але ўстаю, бяру першы блін, іду...

Бацька не хацеў уступаць у калгас. Шкада было нажытку. Яго аўяўлі кулаком, зрабілі перапіс маё масці. Сабралі сход. Людзі, баючыся ўсяго, амаль усе прагаласавалі за тое, каб нас высласць.

Павезлі нас за Урал, у Свярдлоўскую вобласць. Прывезлі ў тайгу, там былі пабудаваны з дошак баракі. Яны падзелены на часткі, у кожнай стаяла жалезная печ. Умовы былі невыноснымі. Людзі часта хварэлі і паміралі. Добра, што дазвалялася перапіска. Бацькі нашісалі ў вёску, каб злітаваліся, забралі адсюль хоць дзяцей. І ўлады дазволілі. Уся вёска збірала гроши на дарогу дзядзьку Міхайлу. Ён прыехаў, забраў нас, шасцярых дзяцей, да родных у вёску. Праз некаторы час мы даведаліся пра смерць маці і сясцёр, а потым і бацькі. Там яны і пахаваны...

Часта забіралі людзей з вёскі. За што, куды — ніхто не ведаў. Ні адзін з іх не вярнуўся. Работнікаў НКУС так

і называлі — «чорныя вораны», або «хапуны». Яны наводзілі сапраўдны жах на людзей. Баяліся сказаць лішніе слова. Паговорвалі, што арыштаваных

адвозілі ў Мазыр і трымалі ў падвалах царквы.

Але хоць і цяжка было, песні часцей пелі, чым цяпер...

З успамінаў жыхара в. Белы Пераезд Р. М. Шмігельскага

Невялікая вёска Белы Пераезд размешчана на самym краі Петрыкаўскага раёна, на граніцы з Жыткавіцкім і Любанскамі раёнамі. Хвада калектывізацыі дакацілася і сюды. Доўгім асеннім вечараў мі збраліся сходы жыхароў вёскі. Прыйзджали прадстаўнікі Бобрыцкага сельскага савета і ўпаўнаважаныя Петрыкаўскага райвыканкома, глумчыты аб перавагах калектывай гаспадаркі. За арганізацыю калгаса актыўна агітавала Аўдоля Сініцкая. Яна яшчэ ў 1905 г., калі была дзяўчынай, выступіла супраць дэспатызму камаровіцкага памешчыка, які прысвоіў сабе землі сялян Белага Пераезду і хацеў сагнаць іх з селішчаў. Яго людзі разбурылі сялянскія хаты. Вяскоўцы будавалі на сваіх надзелах курані і не пакідалі зямлю. У вёску прыхехаў ураднік са стражнікамі, разбурылі і курані. Надышлі да Сініцкіх, Аўдоля ўзяла рыдлёўкай з вогнішча вуголля і сышпанула ў твар урадніку, аблапіла яго. Тады ўзнілісь ўсе жыхары вёскі і прагналі стражнікаў. Аўдоля Сініцкую і яшчэ некалькі чалавек арыштавалі. А праз некаторы час земскі суд прызнаў права сялян на зямлю...

Пасля доўгіх сходаў, пакутлівых раздумаў жыхароў вёскі ў канцы снежня 1929 г. быў арганізаваны першы ў Бобрыцкім сельсавецце калгас. Яго назвалі «Чырвона сцяя». Спачатку запісалася толькі 12 найбольш бедных гаспадарак. Першай падала заяvu Аўдоля Сініцкая. Зімой 1930 г. рыхтаваліся да вясновай стубы. Найбольш заможных жыхары вёскі, набожныя людзі, спярджалі, што калгас — нараджэнне сатаны. Маз маці была таксама вельмі набожнай жанчынай. Бедная з бедных, удава, яна не ўступала ў калгас аж да 1934 г., і я, юнак, у поўнай меры зведаў, што такое аднаасобник...

У канцы сакавіка 1930 г., калі пачалі вывозіць гной на агульнае поле, жонкі калгаснікі распізнулі абагуленую маёмасць па дварах. Калгас распаўся. Зноў пачалі прыйзджаць ўпаўнаважаныя, збіраць на сходы вяскоўцаў. У красавіку па рацэню камітэта беднатаў, які ўзначальвала Аўдоля Сініцкая, быў раскілачаны Пітро Засулеўіч, адзін з заможных жыхароў, у якога працавала два парабкі. Некалькі гаспадарак абкладзены цвёрдым падаткам. У май калгас быў адноўлены. Яму выдзелілі бліжэйшыя, лепшыя палі, аднаасобнікам — аддаленыя ўчасткі.

З вялікімі цяжкасцямі наладжвалася калектывунае жыццё ў вёсцы. Шмат было недахопаў у работе краінікоў калгаса, яны часта мяніліся, пакуль не паставілі ў 1933 г. старшыней Аўдоля Сініцкую. Яна ўзначальвала гаспадарку амаль да самай вайны. Памятным і хвалючым стаў адзін з вясновых дзён 1933 г., калі на калгасным полі з'явіўся трактар. Яго ў якасці шэфскай дапамогі калгасу, што ўзначальвала жанчына, прыслалі з саўгаса «Камаровічы». І малыя, і старыя кінуліся глядзець, што там такое, калі пачулі тараҳіченне на полі. Не верылася, што машина сама бегае і арэ зямлю...

Да 1936 г. людзі жылі ўжо больш-менш заможна. Кожны мог паравануць сваё жыццё ў калгасе і ў аднаасобных гаспадарцаў, калі нават у лепшыя, ураджайнікі гады не хапала хлеба да новага ўраджаю. Асноўная маса сялян тады перабівалася заработкаў ў іншых вёсках і ў лесе: нарыйтоўвалі драўніну, вышальвалі вугаль, выраблялі смалу, бандарылі. Зямлі было мала, ды і тая пісчаная і малаўраджайная. Найбольш паважанымі людзьмі ў вёсцы былі кавалі — Парфірый Бабёр і Станіслаў Бабёр. Калектывізацыя прыносила становчыя зруші ў жыццё сялян.

У 1938 г. у вяскоўцу з'явілася некалькі веласіпедаў, што было прыкметай багація. Калгас меў аўтамашыну, якая працавала на драўляных чурках. Людзі пачалі выкідаць з хат драўляныя ложкі, замяняючы іх новымі, металічнымі, з нікеліраванымі спінкамі. Жыццё ў вёсцы паступова наладжвалася, у хаты прыходзіў дабрабыт. Але з заходу насоўваліся ўжо чорныя хмары вайны...

Снядзінская быль

Пасля нядоўгага існавання ў Снядзіне камуны, якая была арганізавана з некалькіх сямей бяднейшых сялян і ніяк сябе не праявіла, быў узяты курс на шырокую калектывізацыю сельскай гаспадаркі ўсёй краіны. Прашэс гэты, пачынаючы з 1929 г., праходзіў з пера-

менным поспехам. Сяляне часта аў'ядноўваліся ў арцель, то зноў выходзілі з яе. Паўсядна вітаў дух разгубленасці, няўпэўненасці ў заўтрашнім дні. Мясоўымі ўладамі быў узяты цвёрды кірунак на ліквідацыю кулацтва. Як і ўсёды, арыентаваліся сугуба зневінімі, суб'ектыўнымі данымі. Тыя, хто меў надзел зямлі, але дрэнна апрацоў-

ваў яе, аказваўся, урэшце, бедняком. Працалюбівяя, старанныя сяляне былі аднесены да кулакоў. Такіх гаспадараў у Снядзіне першапачаткова было выяўлена тро: Савы Марозькі, Івана Антонаўіча і Івана Ляўрэнцьевіча Занкевічаў. Кожны быў уладальнікам ветранога млына, без якога ніякая гаспадарка абысціся не могла — вось і эксплуататары, кулакі...

Сава Марозька быў адным з найбольш паважаных жыхароў Снядзіна. Разумны, памяркоўны, старанны і бескарыйскі, ён карыстаўся вялікай павагай і аўтарытэтам. Атрымаўшы пачатковую падрыхтоўку санітара ў час вайсковай службы, дапамагаў вяскоўцам пры хваробах, лячыў жывёлу. І вось Сава Піліпавіч трапіў у спіс кулакоў. Ён сабраў падпіску амаль усіх жыхароў сяла абыт, што нікога не эксплуатаваў, але гэта не дапамагло.

Аднойчы на вячорках агітаторы звярнуліся да пажылога селяніна Паўла Занкевіча:

— Дзядзька, чаму вы не ўступаецце ў калгас? Жывіце бедна, а калгас вам новую хату пабудуе, хлебам забяспечыць... Што вас утрымлівае?

Доўга не раздумваючы, стары сказаў:

— Я ўступіў бы ў калгас, ды баюся, у ім будуць людзей кляйміць...

Агітаторы здзівіліся такай заяве і спыталі:

— Хто ж вам такое казаў?

— Ды Андрэй Паляк.

«Паляк» — мянушка Андрэя Занкевіча. Яго арыштавалі і павезлі ў Мазыр, у турму. Адзін з яго братоў у час наведвання перадаў, што быццам за злосную агітацыю супраць калектывізацыі віноўны будуць расстраляны. І Андрэй уцёк з турмы. Жышь у сваёй сям'і ён, вядома, не мог, падаўся ў лес. Так у ваколіцах Снядзіна ўзнікла банды.

Вясна 1932 г. выдалася вельмі цяжкай. Да вясны не хапала корму жывёле, шырока разлілася Прывяць і затапіла ўсе лугі і палі. Жывёлу снядзінскага калгаса «Новае жыццё» і белінскага «Савецкая Беларусь» вывезлі ва ўро-

чышча Града. Белінская жывёла часткова разбеглася, абы чым старшыні калгаса Паўлу Траяноўскаму паведамі пастух.

Раніцай наступнага дня, узяўшы з сабою брата Змітра, які толькі што вярнуўся з вайсковай службы, і калгасніка Яўгена Ястрэмскага, старшыня на лодцы падаўся на Граду. Там яны сустрэлі бандытаў. Баючыся выкрыцця, іх зверскі забілі, трупы скавалі ў канаве, прыкідаўшы галлём.

Некалькі дзён аб злачынстве нічога не было вядома. Міліцыя вяла пошуки працаўшых, сачыла за паводзінамі родных — падазравалі, што сяляне падаліся ў Польшчу. Неяк дажджлівым днём падвечар калгасны бугай узняў роў, падышлі пастухі і ўбачылі жудасны малюнак. Сярод пастухоў і даярак узік перапалох, пакінуўшы статак, яны дабіраліся дамоў па ледзяной вадзе.

Органамі НКУС і сіламі воінскай часці пачаліся актыўныя дзеянні па выяўленні і знішчэнні банды. Падазрэнне ўпала ў першую чаргу на вялікую і бедную сям'ю Аляксандра Занкевіча, выхадцам з якой быў Андрэй. Ён, а таксама яго браты Яўхім і Сяргей, Сяргей Дамасевіч і Іван Жукавец уцяклі ў Польшчу. Астатнія браты Андрэя — Павел, Іван, стрычечны брат Андрэй Прыкота, сваяк Michał Novak і многія іншыя жыхары Снядзіна, у тым ліку Яўхім Літнер, Яўхім Новак, Аляксандэр Чарняўскі, Аляксандэр Занкевіч, Мікалай Ястрэмскі і іншыя былі расстраляны ў Мазыры. Дзесяткі снядзінцаў асуджаны на тэрмін 10 гадоў.

Гора прыйшло ў сяло. Халодным асеннім днём сем'і, якіх падазравалі ў спачуванні бандытам, грузілі ў баржу і везлі невядома куды. Колькі было слёз, роспачнага галашэння...

Справы ў калгасе не вельмі ладзіліся. Вясной 1933 г. быў вялікі голад. Людзі карміліся ў асноўным шчаўем, бацвіннем, елі пух з-пад проса, жалуды. Сяляне везлі ў Слуцк апошніе, каб купіць ці вымяняць які фунт жыта ці бульбы. І ўсё ж дзякуючы выключнай працаўніцці людзей калгас паступова

набіраў сілу. Да 1935 г. калектывізацыя ў Снядзіне ў асноўным была завершана. Многа ўвагі ўдзялялася апрацоўцы зямлі, павышэнню яе ўрадлівасці. Сяляне працавалі вельмі старанна, не лічыліся з часам, асабліва ў час сяўбы, уборкі ўраджаю. Удзень жалі, звозілі снапы, ноччу маладзілі, ачышчалі зерне, ссыпалі ў засекі. Саджаклі многа бульбы, восенню жанчыны капалі яе ўручную. Ноччу яны апрацоўвалі лён, каноплі.

У вёсцы дзейнічаў фельчарска-акушэрскі пункт. Вялася барацьба з малаштісменнасцю, быў адкрыты лікбез. Царкоўна-прыходская школа расшырана і пераўтворана ў сямігодку, укомплектавана кваліфікованымі педагогічнымі кадрамі. Актыўна дзейнічалі партыйныя і камсамольская арганізацыя. Парторг калгаса Шабалін штодзённа рачніцай абходзіў палі калгаса, унікаў у ход усіх работ, якія праводзіліся на палях, правяраў якасць іх выканання. Пад яго кіраўніцтвам вясной 1937 г. у цэнтры вёскі быў пасаджаны ясеневы парк, началася будаўніцтва новага клуба. Многа ўвагі ўдзялялася развіццю жывёлагадоўлі. У полі каля возера з'явілася ферма малочнага статка. Пазней там былі пабудаваны свінагадоўчы комплекс, аўчарнік. Багацейшым становіўся працадзень.

Між тым рэпрэсійнае кола не збаўляла разбег, паглынаючы ўсё новыя і новыя ахвяры. У 1936—1937 гадах, звычайна па начах, зноў началі забіраць ні ў чым не вінаватых, сумленных сялян. Былі рэпрэсіраваны актыўны ўдзельнік калектывізацыі, першы старшыня калгаса Фёдар Дамасевіч, аўтадык Снядзінскага лясніцтва Уладзімір Шалковіч, майстар па будаўніцтву дарог Антон Шайкевіч, калгаснік Уладзімір Занкевіч, Раман Новак, загадчык малочна-таварнай фермы Сяргей Занкевіч і многія іншыя старанныя, добрасумленныя сяляне. Ахвяры знікалі бяспледна. Вядома толькі, што ў Комі АССР высланы сем'і калгаснікаў Констанціна Занкевіча, Мяфодзія Зан-

кевіча, калгаснага бухгалтара Фёдара Чарняўскага.

Калгас узначаліў малады камуніст Іосіф Казакоўскі. (Улетку 1943 г. ён быў скончаны фашыстамі ў Снядзіне і закатаваны ў Петрыкаве.) Асабліва палепшыліся эканамічныя справы гаспадаркі пасля далучэння ў 1936 г. 110 гектараў былога панскага фальварка Судзібар. З пачатку 20-х гадоў там гаспадарыла камуна «Чырвоны баец» пад кіраўніцтвам Бажка. Судзібар стаў дзеяцтвай брыгадай калгаса «Новае жыццё». Да пачатку вайны ў ёй вырошчвалі самыя высокія ў раёне ўраджаі збажыны, у асноўным пшаніцы — не менш 40 цэнтнераў з гектара. Да пачатку вайны калгас меў вялікія малочна-таварную, свінагадоўчую і авечкагадоўчую фермы. Была свая рыбалоўная арцель, якой кіраваў Сцяпан Занкевіч.

Напярэдадні вайны калгас узначальваў старшыня Мікалай Туравец, сакратаром партарганізацыі быў Васкевіч. Старшынёй сельскага савета працаўаў Баранаў. Адкрыты Снядзінскі лесаўчастак Петрыкаўскага леспрамгаса, калектыву якога з году ў год перавыконваў планавыя заданні па нарыхтоўцы і вывазы драўніны. Кіраваў участкамі Петравец. Снядзінская няпоўная сярэдняя школа была ўкомплектавана выдатнымі педагогамі, сярод якіх вызначаліся матэматык Навум Ульянавіч Бабраўнічы, настаўніца рускай мовы Ніна Раманаўна Рыбакова, беларускай мовы Надзея Мікалаеўна Бурая, дырэктар Іван Карповіч Відура. На ахове лесу і навакольнага асяроддзя знаходзілася Снядзінскае лясніцтва, якое ўзначальваў ляснічы Малінец. Працаўаў фельчарска-акушэрскі пункт, дзе дапамогу насельніцтву аказвалі фельчар Собчанка і акушэрка Праскоўя Нічыпарэнка.

У кожнай хаце зімою стаяў ткацкі станок-кросяны — жанчыны пралі, ткаці не толькі палатно, але і высакаякаснае сукно. Самі сябе абшывалі, з аўчын мужчыны шылі боты і кажухі. У часы калектывізацыі гэты промысел быў забаронены, усе скурсы, нават сві-

ныя, патрабавалася здаваць дзяржаве, сяляне часта смалілі свіней употай, ноччу ў лесе. Былі свае сталяры, бондара. Сяляне адвечна займаліся бортніцтвам, якое з калектывізацыяй прыйшло ў поўны занядбай. Была адкрыта калгасная пасека, на якой працаўаў Аляксандар Гулевіч, але прыбытку яна не давала. Вулі зніклі і ў асабістых гаспадарках.

У Снядзіне, акрамя ветраных млыноў, працаўаў да самай вайны вадзяны. У дзвюх яго секцыях размоловалі зерне, часалі воўну, валялі сукно, выжымалі алей. Працаўалі пяць ступ, таўкачы якіх прыводзіліся ў рух ад млынавага драўлянага вала. Пабудавалі яго Максім Руцкі і Павел Занкевіч. Вёска жыла, віравала, працаўала...

B. K. Новак

Так мы жылі...

... І цяпер нібы стаіць перад вачыма той хутар пры дарозе са Старыны на Кашэвічы: хата, хлеў, гумно, калодзеж з жураўлём сярод двара. Двор абароджаны плотам у трох жэрдкі, на іх амаль заўсёды сушылася бялізна ці выбелльвалася палатно, саткане працаўтымі рукамі маці. Дуб каля хаты. Як даўно тое было!.. Гаспадарка па тых часах немалая: двое коней, дзве каровы, свіні, авечкі, куры. Ды і дзецьмі Бог не пакрыўдзіў: калі я нарадзілася, у сям'і было троє, а двое памерлі. Ды і я была з трайні. Роды, . рассказвалі, прымалі баба Соня разам з нашай бабуляй Яўгеніяй — Ева, Марыя, а я апопіння, самая няўдалая і маленъкая, на далоні ў бабы Соні змясцілася. Першыя, нармальныя, адна за другой памерлі, а я вось жыву, нібы за траіх жыву...

Іван — старэйши, надзея сям'і, апора і памочнік бацькі. Вельмі ласкаўай і спрытнай была Воля, а Ніна, як хлапец — баявая, працаўтая, нястомнай. Ёй было сем гадоў, яна пасвіла авечак — сваіх і чужых. Сядзіць неяк на пагорку, співае сабе ціхенька, раптам бачыць — авечкі спудзіліся, кіну-

ліся ўбок спалохана, а барана воўк валачэ ў кусты. Баран вялікі і цяжкі. Ніна хутка дагнала драпежніка. Ухапіла барана і да сябе цягне, кричиць што мае сілы. Кінуў воўк барана, ні з чым шмыгнуў у хмызняк, а Ніна прыгнала дахаты ўесь статак. Пасля гэтага выпадку голас страціла, доўга не магла гаварыць, толькі шантала.

Раслі мы самі па сабе. Няньчыцца не было каму, ды і часу не было. Мала хто з дарослых ў хаце бываў у гарачы летні ці асенні час, усе спрабай занятыя. Прывяжыць маці, дасць грудзі — да чатырох гадоў грудзьмі карміла дзяцей — і зноў у поле ці на сенажаць. Я памятаю сябе чамусыці з вельмі малых гадоў, нават памятаю, як важылі мяне, калі яшчэ немаўлём была: пакладзе бацька ў хустку, звяза ў вузельчык і чапляе на бязмен...

Іван, Оля і Ніна хадзілі ў школу, вярнуўшыся, увесь час да позняга вечара дапамагалі бацьку ці маці па гаспадарцы. Былі і святы, вольныя часіны, асабліва зімой. Маці хораша співала, бацька любіў слухаць яе. Нярэдка ў хату прыходзілі на вячоркі суседзі, гаманілі, жанчыны засцягвалі песню — то сумную, гаротную, а то вясёлую, бадзёную. Са Старыны ў Кашэвічы іншы раз праходзілі вясковыя хлошцы з гармонікамі ці музыкі на свята, на вяселле — бацька заўсёды запрашаў іх у хату. Частаваў, яны іграли і співали — от была радасць, было свята для нас!..

А потым скончыліся святы. Ва ўжытак увайшли новыя, незнаёмыя слова — калгас, падатак, цвёрдае абкладанне... Памятаю, зімовай раніцай прыйшли два фінагенты з Капаткевіч. Прынеслі пастанову на падаткі. Мы ў гэты час снедалі. Усе ўсталі з-за стала перад няпрошанымі гасцямі. А я, самая маленъкая, устала на лаву і перахрысцілася на ікону, што вісела ў покуці. Тыя, камсамольцы ці яшчэ вышэй — партыйныя, так і кінуліся да мяне: «Хто навучыў?» «Ніхто, — адказваю, — сама навучылася». Бацькі глядзяць на мяне ні жывыя, ні мёртвыя, у той час за

гэта па галоўцы не пагладзілі б, вельмі лёгка можна было трапіць у лік раскулачваемых за «разбэшчанне дзяцей рэлігійным дурманам». Я так і засталася стаяць на сваім: сама навучылася хрысціцца.

Бацька, Рыгор Кірылавіч Чаус, быў дэпутатам сельсавета. Атрымаў ён неяк спіс вяскоўцаў, што прызначаліся да высылкі. Маці прачытала яго — Божа, усе свае людзі, добрыя гаспадары... І кінула паперу ў печ, у агонь. Бацька не на жарт перапалохаўся: «Што ты зрабіла, ды мяне ж самога за гэта...?» Неяк выкруціўся перад сельсавецкім начальствам, сказаў, што згубіў паперу. Далі прачуханца, аблаялі добра, але не ўсіх з того чорнага спісу выселілі з вёскі. Енк і галашэнне стаялі тады над вёскай. Нкусаўцы кідаюць на воз клункі са скарбам небарак, а суседзі, асабліва мы, дзецеi, стараемся, хапаем і цягнем назад з воза, іншых дзяцей, сваіх сяброў, трymаем моцна, не аддаём... Так некалькі дзён ваявалі. Тады, як турганны, ноччу наляцелі нкусаўцы і вывезлі няшчасны сем'і.

Да пачатку калгасаў не хапала пра-мысловых тавараў, вонраткі і абутку, усе на будні насілі лапці. Але харчоў было даволі. Толькі што смачнейшае — масла, яйкі, сала стараліся прадаць, каб займець капейчыну выплаціць падаткі — квітанцыямі на розныя падаткі была запоўнена цэлая скрынка — ды купіць якую неабходную для гаспадаркі рэч.

У канцы зімы 1939 г. бацька запрог кабылу і пасадзіў на воз невясёлую маці, павёз яе ў Камаровічы ў бальніцу. Я бягу за возам, плачу — і мяне вазьміце, раней заўсёды бралі, але на гэты раз было не да мяне. Я спатыкнулася, упала і, плачучы, вярнулася дамоў. А маці нарадзіла яшчэ аднаго хлопчыка. Роды былі цяжкімі, доктар не адпускаў яе дахаты. Але аднойчы маці прыехаў наведаць Іван, яна падала праз акно малодшага браціка, затым сама пралезла — і дамоў... Цукар, што давалі ёй у бальніцы да чаю, прыпасла

і нам ўсім на гасцінец раздала.

Паклалі хлопчыка на печ, мы ўсе чацвёра абкружылі яго. Даволі буйны, чырвоны, і не крыгчыць, не плача... Навіна для ўсіх нас, радасць. Бацька пытает: «Як назавём браціка? Вось як малодшая, Анюта, скажа, так і будзе». А я не доўга думаючы: «Пятро!» Так з'явіўся ў нас самы малодшы брат Пётр. Царква ў нас была ўжо закрыта, але маці, набожная жанчына, вельмі хацела ахрысціць хлопчыка. Калі крыху паправілася, закруцілі яго ў вялікую хустку і паехалі з бацькам у царкву ў Бабруйск.

А дома на хрэсьбіны сабралася ўся радня, галоўнае, што час быў больш-менш вольны, самы пачатак вясны. У калыску клалі падарункі, сядалі за стол. Частаваліся, пілі гарэлку з чацвярцінак. Тады наогул многа не пілі. Спявалі... А ў канцы свята разбівалі гаршчок з прасяной кашай, якую павінен быў пакаштаваць кожны госць. Тады за стол дазваліся сесці ўсім нам, дзецям.

Перад вайною было загадана ўсім пепрасяляцца з хутароў у вёску. Бацькі ў гэты час дома не было, ён па разнарадцы працаўаў у Мазыры. Хата наша стаяла зусім недалёка ад Старыны, спадзяваліся, што, можа, так і застанемся на месцы. Але вясковыя актыўісты на чале з Андрэем Рудым не пагадзіліся. Прыйшлі аднойчы раніцай, і як маці ні прасіла, ні маліла пачакаць, пакуль прыедзе бацька з Мазыра, жардзінамі разбурылі печ, скінулі дах і пайшлі. Так мы апынуліся, маці з пяццю дзяцьмі, у хляве. У двары распальвали вогнішча, варылі ежу сабе і жывёле. Прыйехаў бацька, з дапамогай сваякоў перавезлі хату і склалі яе на новым месцы. Праз тры дні ён паехаў назад у Мазыр, а мы з маці, пакуль не наступілі халады, пілавалі дошкі, рабілі цэглу для печы, а жылі па-ранейшаму у хляве на старым селишчы.

А ў бацькі ў Мазыры справы склаліся вельмі дрэнна: за спазненне на работе яго арыштавалі. Добрыя людзі паве-

дамілі нам пра гэта, сказалі, калі будзе суд. Маці вельмі плакала і гаравала, а ў дзень суда запрагла кабылу і паехала разам са мною ў Капаткевічы, куды перавялі да гэтага часу бацьку. Зайшлі да яго сястры Кацярыны, распраглі кабылу. І вось — суд... Як убачыла я роднага чалавека, кінулася яму з плачам на шыю, міліцыянеры не могуць адараўца мяне. Так і пайшоў ён на лаву падсудных з дзіцём на руках. Як ні прасілі мяне пакінуць бацьку, цукеркі прапанавалі і пагражалі маці штрафам — я ні на што не згаджалася. Суддзі пайшлі раіцца, мы сядзім з бацькам, чакаем, што будзе. Вярнуліся, авбяшчаюць прысуд: трох гады прымусо-

вых работ... Потым адзін засядацель гаварыў, што хацелі прысудзіць да турмы, ды дзіця пашкадавалі...

Прымусовыя работы бацька адрабляў дома на лесапавале. Пілаваў лес, вазіў бярвенне на чыгунку, працаў ад цямна да цямна, але ўсё ж вырываў гадзіну-другую, каб абсталіваць новую хату. Ужо і хлеў, і гумно, і лазню пабудавалі. Сад пасадзілі. Маці выздараўела, бацька павесялеў. Пакрыху падрасталі мы. Іван ужо гаспадарыў нарауне з бацькам, Оля і Ніна жалі, каслі. Ніхто не здагадваўся, якія цяжкія выправаванні чакаюць нас наперадзе. Ішоў 1941 год...

Г. Р. Вільчанка

На старонках раённых газет

«КАЛГАСНИК ПЕТРЫКАЎШЧЫНЫ»

Ад забітай вёскі — да чырванасцяжнага калгаса

У 1925 г. у в. Вышалаў пабудавалі прасторную, чистую школу, арганізавалася камсамольская ячэйка, членам якой з'яўляўся і я. Надышоў 1929 год. Камсамольцы і актыў сталі прайяўляць ініцыятыву ў арганізацыі калгаса. Пад'ехалі ўпішнаважаныя, зашумелі. Ну тут і пайшло. Калектывізавалі вёску і началі ўсё абагульваць, нават курэй. Шкодная работа, ліпавы калгас не ўтрымаўся на ногах. Усе разышліся.

Мы не закідалі работы. Нарэшце, восенію 1930 г. нам удалося склаціць калгас з 7 гаспадарак. А вось у 1931 г. началі ўступаць шмат аднаасобнікаў у калгас. У гэты час раз'ярыўся кулак Курловіч Сцяпан і адкрыта выступіў супраць калектывізацыі. Дайшло нават да таго, што кулак Курловіч арганізаваў шайкі са сваіх агентаў і рыхтаваўся знішчыць арганізатораў калгаса, асабліва тачылі зубы на сакратара камсамольскай ячэйкі і на мяне.

Перамаглі і гэтую перашкоду. Курловіча раскулачылі і выслалі (дарэчы, ён зараз вярнуўся і працуе ў Дарашэвіцкім вінзаводзе). І ўсё ж яшчэ было цяжкавата: адсутнічаў учот, дрэнна арганізавана работа. Але мы ўжо моцна сталі на рэйках калектывайной гаспадаркі.

Цяпер мы яшчэ больш паманілі. К канцу года калгаснікі на працадзеньні атрымоўвалі па 2 кіло збожжа і 5 кіло бульбы... У 1933 г. ужо на працадзеньні прыпадала збожжа 2,5 кіло і бульбы 7 кіло.

Занкевіч Рыгор
1 мая 1935 г.

Сабатажнікі пакараны

Выкананне плана веснавой слябы з'яўляецца цвёрдым абавязкам кожнай аднаасобнай гаспадаркі. Гэтага не хацелі зразумець аднаасобнікі в. Міцуры Конкавіцкага сельсавета Ярыгу В. і Міцуру С., якія да выканання плана слябы ранніх яравых культур амаль не прыступілі і гэтым самымі свядома сабатавалі выкананне плана веснавой слябы.

Петрыкаўскі нарсуд разгледзеў гэтую справу і прыгаварыў Ярыгу В. да двух год, а Міцуру С. да трох год пазбаўлення волі.

Скотчанка
• 2 чэрвеня 1935 г.

Новы Петрыкаў

На месцы дамоў і магазінаў быўшых купцоў Зарэцкіх, Богіных, Рапапортай выраслі вялікія кааператыўныя магазіны: раймагі, прадмагі і іншыя. На месцы суднабудаўнічай верфі судаўласнікаў Бурака, Прахоцкага і Занкевічаў суднабудаўнічая арцель «Чырвоны суднабудаўнік» са сваім камбінатам.

У горадзе распачата брукаванне і азеляненне вуліцы, чыстыя прасторныя вуліцы горада асвятляюцца электрычнасцю. Былдыя царквы, касцёлы і сінагогі ператвораны ў клубы, тэатры. У Петрыкаве сваё гукавое кіно, радыёвузел са 130 кроплкамі ў кватарах рабочых і служачых.

Зараз у горадзе налічаецца 6 школ, у тым ліку адна сярэдняя. У гэтых школах навучаецца 1129 чалавек. Поўнасцю ліквідавана іспісменнасць...

На месцы быўшых тракціраў і «заезных дамоў» выраслі культурныя гасцініцы, сталовая.

7 лістапада 1935 г.

Часцей прыязджайце з такімі карцінамі...

У кастрычніку месяцы ва многіх калгасах дэманстраваўся фільм «Чапаеў». Фільм быў сустрэты з вялікай радасцю. Многія калгаснікі прыслалі ў рэдакцыю свае ўражанні наконт гэтага фільма.

У калгасе імя Чарвікова Скрыгалаўскага сельсавета на кінасеансце прысутнічала калія трохсот чалавек. Калгаснікі прасілі кінамеханікаў часцей прыязджады з такімі карцінамі.

Рудзько, Стральчэня, Казловіч
26 лістапада 1935 г.

Завод «Звязда»

З 7 красавіка на заводзе пачаўся стаханаўскі двухдэйкаднік па ўдарнаму выкананню вытворчай праграмы красавіка месяца. Так, на сартыроўцы гатовай прадукцыі дзённае заданне выконваецца да 250 прац., на сушцы — да 160, сартыроўцы шпон — 200 прац., клейцы — 180—190 прац.

Зараз у цэхах распачата распрацоўка адкрытага пісма камандарма цяжкай прамысловасці тав. Арджанікідзе аб арганізацыі стаханаўскай сустрэчы Першага мая.

12 красавіка 1936 г.

«БОЛЬШЭВІК»

17 студзеня адбыўся раёны злёт стаханаўцаў

200 стаханаўцаў і стаханавак — барацьбітоў за павышэнне ўраджайнасці, за сацыялістычную жывёлагадоўлю 17 студзеня сабраліся ў мястэчка Капаткевічы на свой раёны стаханаўскі злёт. На раёным злёце ўдзельнічае 63 калгасніцы-стаханаўкі. З усяго ліку стаханаўцаў ёсьць 35 чалавек, працуючых на калгасна-таварных фермах. У ліку 200 стаханаўцаў раёна прысутнічае ардэнаносец тав. Ігнатаў — з калгаса «Чырвоны колас» Лучыцкага сельсавета.

Калгас расце

Калгас «Чырвоная Дуброва» Чалюшчавіцкага сельсавета арганізаваны ў 1929 годзе. Зараз усе 55 бядніцка-серадніцкіх гаспадарак вёскі Дуброва ўступілі ў калгас.

Да чэрвеня месяца 1935 года калгас меў рад недахопаў. Адсутнічала працдысцыпліна, улік заблытан. Такое становішча адблісалася на злікенні ўраджаю і падзялі жывёлы ў калгасе. З чэрвеня месяца 1935 года, пры пачатку работы старшыні калгаса тав. Дубровы Спрыядона, усё ў хуткім часе ў калгасе змянілася. Спыніўся падзеж цялят і свіней. Цяглавая сіла з ніжэй сярэдніяй улітанасці стала сярэдніяй і вышэй сярэдніяй.

Калгас зараз мае буйную МТКФ, у якой налічаецца 199 штук буйнарагатай жывёлы, 49 свіней і 45 коней.

Засімаў
8 лютага 1936 г.

Падрыхтоўка МТС да веснавой сяўбы

Прайшло ўжо больш 8 месяцаў з часу арганізацыі МТС у нашым раёне. Зараз МТС мае 20 трактароў, 4 складаныя малатарні, плугоў 18 штук, 3 штукі дзіскавых барон і 2 сеялкі.

У гэтым годзе МТС павінна аблужыць сваёй сілай 32 калгасы. Зіма праходзіць. Набліжаецца стаханаўская вясна. Аднак на сёняшні дэнь МТС знаходзіцца ў дрэнным становішчы. Да гэтага часу МТС не забясьпечана гаручым. Дырэктар МТС тав. Дамарацкі спасылаецца на аўтактычныя прычыны (адсутнасць цыстэрны), а сам бяздзейнічае...

Брыгада рэйда: *Дзінарштэйн, Мышко*
17 лютага 1936 г.

ШЛЯХАМ САЦЫЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЙ

За парушэнне калгаснага Статута — да суровай адказнасці

У новым статуте сельскагаспадарчай арцелі ўказана, што цяжарныя жанчыны-калгасніцы павінны карыстацца адпачынкам на месяц да родаў і адзін месяц пасля родаў. Разам з гэтым за перыяд свайго адпачынку калгасніцы павінны атрымаць працадні.

У калгасе «Бальшавік» Бобрыцкага сельсавета гэтага не выконваецца. Ні адна цяжарная калгасніца адпачынкам не карыстаецца. Старшыня Ястрэмскі цяжарных жанчын пасылае на пляжкія работы. Калгасніца Харланава Мар'я адпачынку не атрымала. Праўленне калгаса не давала ёй падводы для таго, каб паехаць у бальніцу. Увесь час Харланава працавала на цяжкіх работах. Ідучы з Капаткевіч (адлегласць 30 кіламетраў), Харланава ў дарозе радзіла нежывое дзіцце.

Старшыня калгаса Ястрэмскі не надзяляе калгаснікаў прысядзібнымі участкамі.

20 мая 1936 г.

Адданы паступак двух піянерак

Піянерка Козік Мар'я скончыла 5-ю групу Навасёлкаўскай НСШ, яе бацька калгаснік. Сенёко Маня ў гэтым годзе на выдатна скончыла 6-ю групу. Бацька Мані з'яўляецца актыўным членам Навасёлкаўскага сельсавета.

23 чэрвеня Мар'я і Маня пайшли ў лес збіраць ягады. У гэты час падняўся вецер-буран, які вырваў дрэва і паваліў на пучы чыгункі. Сенёко і Козік ведалі, што хутка павінен ісці са станцыі Старушкі на Заполле стаханаўскі цягнік. Піянеркі хутка пабеглі на станцыю Заполле і паведамілі аб гэтым дзяжурнаму па станцыі. Але ўжо было позна, цягнік са Старушкай выйшаў. Тады дзяжурны па станцыі хутка паведаміў чыгуначнаму вартайшуніку, які жыве недалёка ад паваленага дрэва, каб затрымаць цягнік...

Ганчароў
21 чэрвеня 1936 г.

Раўніцца па Навасёлкаўскаму сельсавету

Калгас «Чырвоны Кастрычнік» Навасёлкаўскага сельсавета за датэрміновае выкананне плана на рыхтовак і вывазак лесаматэрыялаў другога і трэцяга кварталаў атрымаў прэмію — патафон, а старшыня калгаса тав. Дудка — 100 руб. грошыма.

Горш абстайніц справа па лесавывазках і нарыхтоўках у Камаровіцкім і Бобрыцкім сельсаветах. Калгасы «10-ы з'езд Саветаў», «Бальшавік», «Чырвоны Сцяг» і некаторыя іншыя таксама не займаюцца справай нарыхтоўкі і вывазкі лесу.

Сакавец
21 чэрвеня 1936 г.

На адкрыці піянерскага лагера

16 ліпеня піянеры калгаса імя Галадзеда Лучыцкага сельсавета святкавалі дзень адкрыція лагера. На адкрыці піянерскага лагера прысутнічалі сакратар РК КП(б)Б тав. Узілеўскі і старшыня РВК Арайчукык, прадстаўнікі АК КП(б)Б і АВК Нэйнштат, Патапенка, Крымскі і сакратар АК ЛКСМБ тав. Баранкін.

На піянерскім зборы з піянерамі гутарылі сакратар РК КП(б)Б тав. Узілеўскі і сакратар АК ЛКСМБ Баранкін.

Пасля гутаркі піянеры выканалі некалькі танцаў і песень. Прагледзеўшы самадзейнасць, прыехаўшыя прадстаўнікі партыйных і савецкіх арганізацый акругі і раёна пакаталі дзяцей на машынах.

Файнберг
19 ліпеня 1936 г.

На дапамогу братам на класу

5 жніўня ў калгасе «Чырвоны араты» і «Чырвоны барэц» Колкаўскага сельсавета адбыліся мітынги калгаснікаў, прысвечаныя герайчай барацьбе іспанскага народу супраць фашыстычных мяцежнікаў. Калгаснікі вітаюць герайчнае змаганне іспанскіх рабочых і сялян супраць азвярэльных фашыстычных генералаў Франко і Мола, падтрымліваемых фашыстамі Германіі і Італіі.

Прысутнічайшыя на мітынгу калгаснікі сабралі 300 руб. грошай для дапамогі іспанскому народу...

8 жніўня 1936 г.

Стаханаўка апрацоўкі ільну

Мароз Парасцы ўжо 70 год. Аднак працаўць яна любіць. Параска з'яўляецца лепшай ільнотрапальшчыцай у калгасе «Дзень ураджаю» Беседскага сельсавета.

Добрай высушкай ільну, правільным уходам за ім, раннім выхадам на працу Мароз Параска дабілася таго, што норму на троіцы ільну перавыконвае штодённа на 60—70 і 100 прац. Замест нормы 10 кг Параска натропвае па 17—20 кг. Так, напрыклад, 22 верасня яна натрапала 17 кг, а 23 верасня — 21 кг. Мароз заўсёды дас высоканумарнае ільновалакно.

*Паддубны Фёдар
28 верасня 1936 г.*

Расце завод

Недалёка ад рэчкі Арэсы, на невялікім узгорку, паабапал акружаны рознымі дрэвамі, распаложаны Камаровіцкі спіртзавод. Тут жа прыгожы парк, дзе летам у вольны час работы час адпачываюць рабочыя, а ў парку — бюст Леніна. Зімні вольны час рабочыя весела і культурна праводзяць у клубе. На заводзе, які вырас на месцы раней непраходнага балота, працуе каля 70 вясёлых, жыццярадасных рабочых і работніц. З іх лепшымі барацьбітамі-стаханаўцамі з'яўляюцца Еўсюк Есіп, Шарамета Ісаак, Еўсюк Ганна, Феська Арсень, Клепусэвіч Якаў, Новік Іці, Літвінаў Андрэй.

Маленкі па свайму аб'ёму заводзік, але ён прыносяць вялікую карысць. Штогод ён дае 177 тысяч 965 рублёў прыбылку.

*С. Аўдзейчык
1 студзеня 1938 г.*

Жывецца заможна і радасна

Цяжка ўспамінаюча тыя тры гады, якія я прабатрачыў у крывасоса пана Левендойскага, у якога было ў тры разы больш зямлі, чым ва ўсёй вёсцы Чалючавічы. Большую палову года мы работалі на пана, а плату атрымоўвалі вельмі мізерную. К прыкладу, за месяц работы ў пана я сама больш атрымоўваў 5 рублёў грошай. Хлеба хватала толькі да сакавіка месяца.

Зусім іншае цяпер... Вось хоць бы ўзяць 1937 год. За гэты год я выпрацаваў 930 працадзён. На працадні атрымаў 60 пудоў адных зернавых, 5580 кілаграм бульбы, 837 рублёў грошай і г. д. Також ў гэтым годзе я пабудаваў новую хату. Апрача гэтага, я маю 2 каровы, 3 свіні, 2 авечкі і шмат дробнай птушкі. Дзеці мае таксама вучнацца...

*Козінец Рыгор
Калгас «Пабеда»
1 мая 1938 г.*

Сцягванне хутароў праходзіць марудна

Працоўныя нашага раёна падалі заявы аб перасяленні ў цэнтры калгасаў — 699 заяв. Аднак бяда ў тым, што кіраўнікі райвыканкома і старшыні сельсаветаў і паасонных старшыні калгасаў мала ўдзяляюць увагі справе сцягвання хутароў.

Да прыкладу, калгаснік калгаса «Чырвонае вёска» Колкаўскага сельсавета Удод Рыгор Данілавіч янич 5 мая 1938 г. падаў заяву старшыні калгаса т. Равуцкаму на сцягванне хутара. Гэта заява пралізжала 3 месяцы ў Равуцкага. Толькі ў жніўні ён яе перадаў у РВК на афармленне. Зусім недапушчальна марудна ідзе сцягванне хутароў па Бобрыцкаму сельсавету. Тут, у калгасе «Бальшавік», патрэбна сцягнуць 26 хутароў, а сцягнута 16. Калгасу «Новы Млынок» патрэбна сцягнуць 5 хутароў, але ў выніку бяздзейнасці старшыні калгаса ніводзін хутар не сцягнут.

*Беразенъ
14 жніўня 1938 г.*

Прагульшчыкі звольнены

27 студзеня гэтага года на кожзаводзе м. Капаткевічы спазніўся т. Кветны Янкель на 35 мінuta, Кветны Г. А. на 30 мінuta. Адміністрацыя зволіла іх з работы як прагульшчыкаў прадпрыемства.

Такое становішча наглядаецца і ў адкормачным пункце Камаровіцкага спіртзавода. Тут т. Кормач Н. Ф. зрабіў прагул, т. Марціноўскі спазніўся на работу звыш 20 мінuta. Усе яны як прагульшчыкі, дэзарганізатары вытворчасці дырэкцыяй зняты з работы.

3 лютага 1939 г.

ШЛЯХАМ САЦЫЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯ

Калгасная пасека

Калгас «Асветнік» Лучыцкага сельсавета ў сваім карыстяні мае вялікі прыгожы сад. На тэрыторыі сада адведзена месца для пасекі.

Калгас у 1936 годзе меў усяго толькі два вуллі, у 1939 г. ён мае 36 вулляў з чоласем'ямі. З кожнай чоласям'і калгас у 1937 г. атрымаў па 72 кг меду, а ў мінульым годзе з кожнай сям'і сабрана 82 кг меду.

У гэтым годзе калгас у многа раз распрырыў сваю пасеку. Было пабудавана 16 вулляў, якія зараз поўнасцю заселены чоласем'ямі.

Еськоў Ф. С.,
ччалавод калгаса «Асветнік»
6 жніўня 1939 г.

Падарункі дзесяцям Заходній Беларусі

Вучні Капаткевіцкай СШ і рускай НСШ, Мышанскай СШ і іншых рашилі паслаць свае падарункі дзесяцям Заходній Беларусі. Вучні гэтых школ сабралі падручнікаў і літаратурныя на суму 1500 рублёў. Сабраны пісьмовыя прылады, партрэты правадыроў і г. д. Кожны дзень паступаючы ўсё новыя і новыя падарункі.

Асабліва каштоўныя падарункі прыпаднеслі вучні Капаткевіцкай рускай школы Бальшакоў, Донін і Фарбер. Яны закупілі блюст М. Г. Калініна, бібліятэчку з творамі савецкіх пісьменнікаў і паэтаў. Вучні гэтай школы Глускін і Райхчын рашилі паслаць альбом аб жыцці і дзейнасці таварыша Сталіна.

M. Kom,
заг. аддзела школьнай моладзі
РК ЛКСМБ
24 кастрычніка 1939 г.

З СТАТЬІСТЫКА-ЭКАНАМІЧНАГА ДАВЕДНІКА «РАЁНЫ БССР» (МЕНСК, 1936 г.)

Капаткевіцкі раён. Насельніцтва — 39,6 тыс. чал. Сельсаветы: Бобрыцкі, Галоўчыцкі, Камаровіцкі, Кашэвіцкі, Колкаўскі, Капаткевіцкі, Капаткевіцкі (мест.), Лучыцкі, Навасёлкаўскі, Шыцкі, Чалюшчавіцкі, Беседскі, Церабаўскі, Герм.-Слабодскі.

Адна электрастанцыя — Чалюшчавіцкага вінзавода (30 тыс. квт/гад.). У 1933 г. — 25 прадпрыемств (валавая прадукцыя — 1212 тыс. руб.), у тым ліку саюзных і рэспубліканскіх — 3, прамкааперацыі — 18, калгасных — 10, іншых — 7; лесахімічных — 3, дрэваапрацоўчых — 12, адэжных і абуджковых — 3, харчовых — 17. Цэнзовых прадпрыемстваў (без лесараспрацовак) на 1934 г. — 5 (саюзных і рэспубліканскіх — 3, прамкааперацыі — 2). Важнейшыя галіны — дрэваапрацоўчая і вінакурная. Галоўныя — дрэваапрацоўчая арцель (засн. у 1930 г., 27 рабочых), Чалюшчавіцкі вінзавод (засн. у 1907 г., 17 рабочых), Камаровіцкі вінзавод (засн. у 1905 г., 17 рабочых).

Сельская гаспадарка (зерневая): усяго ўгоддзя — 139 640 га, у тым ліку ворыва — 26 295 га, сенажа — 27 175 га, агароды — 934 га, сады — 107 га, лес — 50 600 га, балоты — 8052 га. Саўгасаў — 5, калгасаў — 62, іншых сельгаспрадпрыемстваў — 9 (на 1.1.1935 г.). Усіх гаспадарак — 3919.

Школы ўсесагульнага навучання: пачатковых — 39, няпоўных сярэдніх — 13, у іх навучалася 5976 вучняў, з іх у няпоўных сярэдніх — 3269; дзіцячых садоў — 2 на 45 месц; хата-читальня — 1 (на 1.1. 1934 г.).

1 бальница на 20 ложкаў, 4 урачебныя амбулаторыі, 3 фельчарскія пункты.

На 1.1.1935 г. быў 51 магазін, з іх 9 дзіржаўных і 42 спаж. кааперацыі.

Петрыкаўскі раён. Насельніцтва — 49,9 тыс. чал. Петрыкаў — 5,2 тыс. чал. Гарсавет — Петрыкаўскі, сельсаветы: Асавецкі, Бабуніцкі, Белкаўскі, Брынёўскі, Грабаўскі, Глініцкі, Курыцкі, Конкавіцкі, Капцэвіцкі, Ляскавіцкі, Макарыцкі, Смятаніцкі, Снядзінскі, Скрыгалаўскі.¹

Чатыры электрастанцыі — Петрыкаўскага камбіната (30 квт/гад.), лесазавода «Смычка» (7 квт/гад.), фанернага завода «Звязда» (216 квт/гад.). У 1933 г. — 41 прадпрыемства (валавая прадукцыя — 6330 тыс. руб.), у тым ліку саюзных і рэспубліканскіх — 4, РВК — 3, прамкааперацыі — 18, калгасных — 11, іншых — 5, сілікатна-керамічных — 3, машынабудаўнічых — 2, дрэваапрапоўчых — 4, швейных — 4, абуджковых — 4, харчовых — 17. Цэнзовых прадпрыемстваў — 7 (саюзных і рэспубліканскіх — 3, РВК — 2, прамкааперацыі — 2).

¹ 1.1.1933 г. — 25 сельсаветаў, агульная плошча раёна — 290 700 га (54 % землі сельскагаспадарчага прызначэння, 42 % — лес; 89,7 % прыгоднай сельскагаспадарчай зямлі, 10,3 % — непрыгоднай). Насельніцтва — 82 846 чалавек: беларусаў 93,1 %, яўрэяў 3,1, палякаў 2,1, рускіх 0,3, іншых нацыянальнасцей 1,4 %.

САЎГАСЫ ПЕТРЫКАЎСКАГА РАЁНА

Назва саўгасаў	Плошча	Лік трактароў	Лік пастаянных рабочых	Назва саўгасаў	Плошча	Лік трактароў	Лік пастаянных рабочых
Лучыцы	1456	1	76	Петушкоў	710	1	49
Дуброва	344	—	36	Калініна, насенняводчы	1114	4	135
Дараашвічы	678	2	135	Скрыгалава	1411	8	52
Камаровічы	1335	5	119				

Важнейшыя галіны — металаапрацоўчая, фанерная, шавецкая, вінакурная. Галоўныя прадпрыемствы: цагельны завод № 18 (засн. у 1931 г., рабочых — 37), суднабудаўнічая верф «Чырвоны суднабудаўнік» (засн. у 1927 г., рабочых — 132), фанерны завод «Звязда» (засн. у 1904 г., рабочых — 664), шавецкая арцель «Аб'яднанне» (засн. у 1924 г., рабочых — 47), Дараашвіцкі вінзавод (засн. у 1932 г., рабочых — 26), леспрамтрас (засн. у 1930 г., рабочых — 972).

Сельская гаспадарка (зерневая): усаго ўгодзізя — 174 970 га, у тым ліку ворыва — 24 707, агароды — 1497 га, сады — 184 га, сенажаці — 26 465 га, лес — 82 190 га, балоты — 11 205 га. Саўгасаў — 3, калгасаў — 82, іншых сельгаспрадпрыемстваў — 14. Усіх гаспадараў — 4943, МТС — 1.

Школ усеагульнага навучання — 73, з іх сярэдніх — 2, няпоўных сярэдніх — 17, пачатковых — 54; агульная колькасць вучняў — 8471 чал., у тым ліку ў сярэдніх — 24, няпоўных сярэдніх — 132. Дзіцячыя садоў — 6 на 265 месц, клубаў — 10, дамоў сацкультуры — 2, хаты-читальні — 8 (на 1.1.1935 г.).

Бальніц — 3, у іх ложкаў — 80, урачэбных амбулаторый — 4, здраўпунктаў — 5, фельчарскіх пунктатаў — 4.

На 1.1.1935 г. у раёне існавала 74 магазіны, у тым ліку 17 дзяржаўных, 57 — спаж. кааперацыі.

У раёне выявлены наступныя карысныя выкапні: глина ў в. Крутуха; жалезнякі — у вв. Скаладзіна, Аголіцкая Рудня, м. Капаткевічы, уроч. Гольцы; торф — вугаль і сапропель — у в. Ляскавічы. 8,572 га балот са значнымі запасамі торфу...

На плыні жыщця

Ад родных ніў...

Дарожны Сяргей (Сяргей Міхайлавіч Серада) нарадзіўся 25.2.1909 г. У 1915 г. сям'я вымушана была эвакуіравацца ў Варонеж. Бацька, Міхail Серада, быў прызначыты ў армію і загінуў у гады імперыялістычнай вайны. Праз тры гады вярнуўся ў Беларусь, у в. Ляскавічы, адкуль родам быў бацька Сяргея. У 1921 г. Сяргея, сяцёр Марью і Надаю накіравалі ў Мазырскі дзіцячы дом.

У дзіцячым доме Сяргей закончыў сем класаў, напісаў першы верш, прысвячаны У. І. Леніну. У 1924 г. Сяргей Дарожны паступіў вучыцца ў Мінскі педагогічны тэхнікум, з 1928 па 1930 г. вучыўся на літаратурна-лінгвістычным аддзяленні педагогічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта. Друкаваща пачаў з 1925 г. Прывімаў актыўны ўдзел у дзеяннісці літаратурных аб'яднанняў «Маладняк», «Узвышша», супрацоўнічаў з распубліканскімі газетамі і часопісамі.

Выдаў зборнік вершаў «Эзон вясны» (1926 г., сумесна з І. Плаўнікам), «Васільковы россып» (1929 г.), «Пракосы на памянь» (1932 г.). У сваіх вершах славіў герайчныя будні краіны сацыялізму, пісаў пра рэвалюцыйную барацьбу прафўных Заходній Беларусі. Пераклаў на беларускую мову асобныя творы Дз. Беднага, М. Каль-

кова, А. Твардоўскага, У. Карапенкі, С. Кірсанава, А. Новікава-Прыбоя, І. Уткіна, раман Г. Караваевай «Лесазавод».

Вёска Ляскавічы... Шмат успамінаў звязана з ёю ў Сяргея Дарожнага.

Вёска мілая,
Вёска родная,
Не магу я цябе не любіць...

Хаты вёскі раскінуліся паўз Прыпяць. Тут сапраўды хораша і вольна...
Вясной, калі выходзіць з берагоў рака,

Сяргей Дарожны



разліваецца сапраўднае мора. Тут любіў бываць, адпачываць і тварыць паэт. Адсюль вёў перашкі з сябрамі. Ён пісаў Петруся Глебку:

«Пятрусь! Пішу табе, браток, з далёкага «Сібера», куды, як ведаеш, трэба ехаць два дні з гакам... Адным словам, мая вёска мне больш да души, чымся ўсё расфарбаванае і няшчырае. Тут няма куды сляшыць, усё гэтае жыцце здаенца простай ідyllіяй. Як тут хораша!

Пасылай па адресу: Мазырская акруга, Петрыкаўскі раён, сяло Ляскавічы, С. Серадзес.

Да Сяргея Дарожнага з павагай адносіліся многія пісьменнікі — Кандрат Крапіва, Пятрусь Глебка і іншыя. У 1932 г. Крапіва ў паэме «Хвядос — чырвоны нос» пісаў:

Вунь да Ляскавіч дарога,
Жыў там сябра мой Сярога...

Творчасць Сяргея Дарожнага выпала на вельмі складаны і цяжкі час гісторыі Беларусі, калі свет як ніколі ні раней, ні пасля падзяляўся на зневінія, паказальныя і парадныя відовішчы, вясёлыя і радасныя будні, і Ѹёмныя і змрочныя, патаемныя нікусаўскія скляпенні. Пра іх толькі здагадваліся і зачята маўчалі пад вечнымі страхамі смерці людзі, і ў тых кругах пекла наканавана было закончыць свае дні паэту. Ён, як і ўсе іншыя, мог толькі славіць і захапляцца, у мажорных красках апісваць «працоўныя герайчныя дні» пралетарыяту і сялянства — у вершах «На ўдарных франтах», «Грыміць мураваны бетон», «Крайне», «Пагранічнікі», «Пад высокім сонцем» і многіх іншых. Захоплены і зачараўаны родным краем, С. Дарожны піша пранікнёныя лірыйчныя вершы, прысвечаныя прыродзе, порам года, у якіх вельмі адчуваецца ўплыў яго цэзкі, Сяргея Ясеніна. Тут і «ружовыя коні», і нязменныя клён і пунцовая рабіна, і бярозка «ў залатым убрannі», і «Добры дзень, матуля, гэта я, Сяргей, твой сын», і «З брэхам бобік наші дваровы зноўку лашчыцца да ног...» У нечым вельмі падобныя лёсы гэтых двух паэ-

таў: выхадцы з вясковай глыбінкі, адолькавае ўспрыманне рэчаінасці, вонкавае захапленне ёю і зачараўванне жыццём, прыродай, людзьмі, потым забвение і новае адкрыцце чытачам. Нават творчы шлях Дарожнага і Ясеніна выштаў на адзін час і працягваўся прыкладна адолькавы перыяд, і лёс адмераў адзін узрост...

Максім Лужанін пісаў, што Сяргей Дарожны «найбольш абяцаў з маладых тады паэтаў, па ім засталося некалькі тонкіх, амаль забытых цяпер кніжак... Лёс не быў да яго шчодрым, гэты здольны чалавек пайшоў ад нас, многа чаго не дагаварыўшы ў сваіх песнях». Дарожнаму было ўсяго 27 гадоў, калі ў 1936 г. яго беспадстаўна арыштавалі, аўбініўшы ў падрыхтоўцы да забойства першага сакратара ЦК КП(б) М. Ф. Гікала, пра якога ён збіраў матэрыял для кнігі. Пакаранне адбываў на будаўніцтве «горада юнацтва» Камсамольска-на-Амуры, дзе загінуў у 1943 г., не дачакаўшыся вызвалення. В. Хомчанка, які сустракаў Дарожнага на Далёкім Усходзе ў 1940 г., успамінаў, што ён напісаў некалькі вершаў на рускай і роднай мове, але гэтыя апошнія творы паэта не захаваліся.

У 1957 г. Сяргей Дарожны рэабілітаваны і ўзвоўлены ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі.

В. Р. Феранц

Зіма цяпер і снегу па калені,
Ні сцежак, ні дарог няма,
Цярусяцца і падаюць сняжынкі памаленьку.
Зіма, зіма...

У шлях снягоў сярэбраная ціша
Асела бела і звонкай сівізной.
Ізоўку думы галаву маю кальшушуць,
Ізоў, ізоў.

Не спіца мне, не спіца мне, і часта.
Палае снег баровістым агнём...
Не ведаю чаго, на радасць ці няшчасце,
Злятаенца сюды з паўночы варани.

На белы снег садзяцца і садзяцца,
Крыламі всючы над полем пемнату...
Гады, гады, міне ўжо скора дваццаць,
А дні сняжынкамі лятуць, лятуць.

Сяргей Дарожны
1928 г.

Неспакойнае сэрца

Дудар Алесь (Дайлідовіч Аляксандар Аляксандравіч). Нарадзіўся 24.12.1904 г. у в. Навасёлкі. Вучыўся на лінгвістычным аддзяленні педагогічнага факультета БДУ, але не закончыў вучобу. У 1921 г. у газете «Савецкая Беларусь» быў надрукаваны першы верш «Преч з дарогі». Паэт ярка выражанага грамадзянскага тэмпераменту, адзін з лідэраў літаратурнага аб'яднання маладых пісьменнікаў «Маладняк», у 1928 г. выйшаў з яго і далучыўся да новага літаратурнага аб'яднання «Полым». У зборніках вершаў «Беларусь бунтарская», «Сонечныі сцежкамі» (1925), «І залацісцей, і сталёвей» (1926), «Вежа» (1928) услаўляў Каstryчнік, з захапленнем пісаў пра сацыялістычнае будаўніцтва. Многія вершы (балады «Машыніст», «Трыццаць пять»), паземы «Шанхайскі шоўк» (1926), «Слуцак» (1934) прасякнуты героікай рэвалюцыйнай барацьбай. Пісаў пра сацыялістычнае пераўтварэнне горада і вёскі — паземы «Вайна за мір», (1932), нізка вершаў «Палескія ночы» (1936). Выступаў у прозе (роман «Ваўчаняты») і ў крытыцы.

31 каstryчніка 1936 г. пісьменніка беспадстаўна арыштавалі і праз год, пасля жорсткіх допытуў і катаванняў, расстралілі, магчыма, у Курапатах.

Рэабілітаваны Алесь Дудар у 1957 г.

Узімку 1927 г. я выпадкова напаткаў у сельскай бібліятэцы невялічкую кніжку з называй «Шанхайскі шоўк». Тады я як актыўны чытач у свабодны ад вучобы час дапамагаў бібліятэкар. На вокладцы гэтай кніжкі стаяла прозвішча Алеся Дудара. З ім я ўжо быў знаёмы па першай кніжцы «Беларусь бунтарская». Мяне здзівіла назва новай. «Паэт і раптам шіша аб такіх празаічных рэчах, як шоўк», — падумаў я пра сябе. А калі адкрыў яе, то ўбачыў нешта зусім іншае. Пачаў чытаць гэтую кніжку, якая начыналася радкамі.

Вандравалі гора з бядою,
Вандравалі не год і не два.
Празліся віно драгое
На ўзорны персідскі дыван.

Я ўжо не мог адараўца ад кніжкі. Гэта была паэма, прысвечаная рэвалюцыйнай барацьбе кітайскага народа за сваю свабоду і незалежнасць. Яна зрабіла на мяне вялікае ўражанне. Я начаў цікавіцца творчасцю Алеся Дудара. Адшукаў і прачытаў яшчэ дзве яго паэтычныя кніжкі — «Сонечнымі сцежкамі», «І залацісцей, і сталёвей». А потым набыў і прачытаў новую яго вершава-

ную кніжку «Вежа». З таго часу Алесь Дудар зрабіўся адным з любімых маіх паэтаў.

Як і яго сучаснік Андрэй Александровіч, Алесь Дудар лічыў сябе вучнем Маякоўскага і Чарота. Яго запал не знаходзіў greniц.

Хто прайшоў — галаву павесіў.
(Мільёны пудоў у гадах).

Ну, а я малады — мне весела
Разганяцца ў мяцежную даль.

З неспакойным сэрцам паэт Алесь Дудар скалясіў усю рэспубліку, якую ён любіў шчырай сыноўнай любоўю. Спачатку ў ролі артыста вандроўнага тэатра У. Галубка, потым у якасці журналіста. «Мая асноўная прафесія, — пісаў ён у сваёй аўтабіографіі, — газетны работнік, я працуя на гэтай ніве бесперапынна з 1922 г.» І вандраванне з тэатрам, і паездкі па заданнях рэспубліканскіх газет дапамаглі Алесю Дудару яшчэ больш пазнаць і палюбіць Беларусь:

Мне казалі калісь: — Беларусь —
Гэта толькі балоты ды ўзгоркі,
Ды народ, што сагнушыся ў крук,
Лъе свой пот у чужбы разоры.
Беларусь мая ў фабрычных трубах;
Беларусь пікім яшчэ не змерана...

Алесь Дудар быў цалкам адданы сваёй Радзіме і яе новаму жыццю. Радаваўся яве і прагна глядзеў у будучыню, як верны сын сваёй Радзімы, які ніколі не шукаў спакою і ціхай прыстані... Любіў новыя месцы, хацеў як мага больш ведаць родную Беларусь, таму заўсёды быў у дарозе, у вандроўках: ён

Алесь Дудар



гаварыў, што «ваўка ногі кормяць, а пісъменніку тэмы прыносяць».

З цягам часу А. Дудар становіўся больш разважлівым і памяркоўным, ды і час быў такі, што лішняга слова лепш было не гаварыць. У апошнія гады жыцця ён быў зусім не такім, як у 20-я гады, больш-менш вытрыманым і асцярожкім, немнагаслоўным, але вельмі прынцыповым, гатовым у любую мінуту адстаяць свой чалавечы гонар і годнасць. Больш крытычна пачаў адносіцца да сябе і да свайго слова. За гэта гавораць яго творы, напісаныя ў 30-я гады. Калі раней Але́сь Дудар ішоў ад Чарота, то цяпер ён выбраў у настаўнікі Янку Купалу. Нездарма ён у аўтабіографічным артыкуле гаворыць: «Паміж паэтай асабліва люблю Купалу, Чарота, Маякоўскага». Пад канец творчага жыцця Дудара начало ўсё больш і больш цікавіць роднае Палессе, якім ён проста захапляўся. Вось як гаворыць пра гэта паэт у вершы «Палеское лето»:

Вось і золак. Уздымаюцца людаі і песні,
Як жар-птушка, гарыць, зіхаць небакрай.
Спатыкае жаданага госця Палессе —
У малотны, калгасны залаты ўраджай

Але́сь Дудар шмат удзяляў увагі масцакаму перакладу, асабліва ў сталых гады сваёй творчасці. Ім перакладзены на беларускую мову «Яўгеній Анегін» А. Пушкіна, «Дванаццаць» А. Блока, «Самі» А. Щіханава, «Фауст» Гётэ, «Вільгельм Тэль» Ф. Шылера, «Германія» Г. Гейнэ, творы ўкраінскіх аўтараў.

За сваёй кароткае жыццё Але́сь Дудар паспел зрабіць нямала, хоць мог зрабіць значна больш, ён пайшоў з жыцця ў самым росквіце сіл, таленту і задумак... Але і тое, што ён пакінуў, з'яўляецца найвялікшай каштоўнасцю. Гэта — дар яго неспакойнага сэрца нам, сучаснікам і нашчадкам.

П. I. Пруднікаў

ПІЧ

У балота ўрэзалася Піч,
шырока поймы разгарнула.
Тут часам птушка праліціць,
А зверу не знайсці прыгулку.

Павольна цятненца рака
у цяжкім гарнітуры балота:
яе пільнуе асака,
яе ахоўваюць балоты.

Але, зглынаючы засеў
тысячагодніга спакою
далоні жорсткія шасе
мастом спляліся над ракою.

Плююць на трасе малаткі,
усё бліжэй, усё імкліве —
яны ўбіваюць у вязі
тысячагоднію імклівасць.

Каму было б тут галасіць?
Пад сонечнаю пазалотай
маўчалі дальняя лясы —
васалы вечныя балоты.

Ім не сарвацца, не ўцячы:
маўклівасць — доля іх глухая.
...І з пасівелых хваль Пічы
ахрыплы голас далітае:

— Мяне не ўцяць і не ўсушыць!
Я гэты край апанавала!
Жыве, жыла і будзе жыць
мая зялённая навала.

Я помню прадзеда твойго:
загнаны горам і турботай,
сюды прыйшоў ён, і яго
схавала я ў сваіх чаротах.

Касою твой гарэзны дзед
парушыў скарб майго спакою —
распіліўся знак яго і след
у глыбіні пад асакою.

І бацька твой пайшоў на дно.
І човен згніў, і згнілі вёслы:
і берагоў маіх радно
яго аднела безгалосsem.

І сын твой прыйдзе да мяне
ад долі жорсткай і нясытай
і сунакоіца ў багне,
майм туманам апавіты.
Як тысячу гадоў назад,
я буду несці смерць наўкола,
і подых мой вастрэй нажа
ўтівацмесь ў людское горла.

І будуць ціснуцца палі,
далёка нікальмуць дарогі!
Мяне вы не перамаглі
і не даждыць вам перамогі.

Вы хочаце бліжэй і лепши,
а будзэ так, як я хачу!..
І з пасівелых хваль Пічы
ахрыплы голас далітае:
— Таго табе не дачакаць.
Дый не было таго спрадвеку,

каб пакарылася рака
нікчэмнай сіле чалавека,

Мяне рукамі не ўбярэш
і за касу мяне не ўхопіш.
Ніякай слай не прарвеш
мае дрыгвяныя акони.

Мяне не ўпяць і не ўсушыць,—
я гаты край апанавала!
Жыла, жыве і будзе жыць
мая зялённая навала...

Але, зглынаючи засей
тысячагодняга спакою
далоні жорсткія шасэ
мастом спляліся над ракою.
І далітаючы з-за ракі,
з-за столак сінечы туману,
аўтамабільныя гудкі —
сігналы заўтрашняга рання.

Алесь Дудар
1932 г.

На высокай ноце

Дзягцяр Мота Ізраілевіч (н. 15.7.1909 г. у в. Камаровічы) — яўрэйскі пісьменнік, які ў 30-х гадах актыўна выступаў у друку з нарысамі, апанядзіннямі, аповесцямі.

Памёр у 1939 г.

Калі Моту споўнілася тры гады, бацькі пераехалі на жыхарства на станцыю Пціч. Бацька зарабляў на хлеб шыщцём ботаў. Вучыўся гэтаму з малку і сын. Ён быў здольным вучнем, ужо ў 10 год амаль ні ў чым не ўступаў бацьку.

Аднак юнака не захапляла прафесія шаўца. У васеннаццацігадовым узросце ён паехаў шукаць шчасця ў Мазыр, улад-каваўся грузчыкам на чыгуначнай станцыі. У 1929 г. Мота пераехаў у

Мінск: рэдакцыя газеты «Молодой рабочий» паслала яго на курсы будаўнікоў. Скончыўшы іх, працаваў мулярам на будоўлях сталіцы. У гэты час у друку пачалі з'яўляцца яго творы. Першае апанядзінне М. Дзегцяра было надрукавана ў 1930 г. Мота скончыў рабфак, затым літаратурны факультэт Мінскага педагістычнага інстытута імя М. Горкага.

Першая кніга празаіка пад называй «На рыштаваннях» выйшла ў свет у 1934 г. Кожны новы год прыносіў новыя творчыя здабыткі. Адзін за другім выходзілі зборнікі твораў М. Дзегцяра «Савецкая Беларусь» (1935), «Будаўнікі» (1936), «Браты» (1937), «Верныя вартававія» (1938). У сваіх творах пісьменнік расказваў пра энтузіязм і творчую працу рабочых, адлюстроўваў герайчнае мінулае нашага краю, паказаў нялёгкія, драматычныя падзеі грамадзянскай вайны. Чытаеш творы М. Дзегцяра — нібы сустракаеш знаёмых, як Прохар Бужан і Панас Дуда з апанядзіння «Пад дубам». Гэтыя прозвішчы распаўсядожданы на Петрыкаўшчыне. Дзяцей Прохара і Панаса — васеннаццацігадовага Трахімку і яго кахраную Марфуську — павесілі польскія жаўнеры...

З 1937 г. Мота Дзегцяр служыў у Чырвонай Армії. У верасні 1939 г. ён удзельнічаў у вызваленні заходніх абласцей Беларусі.

9 лістапада 1939 г. Моты Дзегцяра не стала.

Праз некалькі дзён пасля смерці пісьменніка з друку выйшаў новы зборнік яго апанядзінняў — «На нашай зямлі», які пачынаўся са слова: «Памёр малады цымбаліст...». Як песня цымбаліста Аніські з апанядзіння «Цымбалы» абарвалася на самай высокай ноце, так і жыццё пісьменніка спынілася ў самым росквіце яго творчых сіл.

Творы М. Дзегцяра перакладаліся на беларускую мову, у 1940 г. выйшаў зборнік «Апанядзінні». У 1969 г. у перакладзе на рускую мову выдадзена кніга «Цымбалы».



Мота Дзегцяр

А. В. Солахай

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЙ

ПАСТАНОВА КАПАТКЕВІЦКАГА РК КП(б)Б АБ ВЫКЛЮЧЭННІ З РАДОЎ КП(б)Б Х. В. СТРОНГІНА

20 студзеня 1938 г.

Слухалі: Партыйную справу члена КП(б)Б 1924 г. Стронгіна Хаіма Вульфавіча – па соцстано-
вішчы рабочы, па нацыянальнасці яўрэй. Скончыў камуністычны ўніверсітэт імя В. І. Леніна,
парспагнінням не падвяргаўся. У сучасны момант працуе дырэкторам фапернага завода «Звязда» –
Капітэлічны.

Працуючы першым сакратаром Капаткевіцкага РК КП(б)Б у 1937 г., сваёй беспрынцыпнасцю, рата-
зействам, бяспечнасцю і поўным прытулленнем бальшавіцкай пільнасці стварыў умовы ворагам наро-
да – агентам замежных разведак праводзіці свою гнусную падрыўную дыверсійную работу. На шэраг
сігналаў аб варожай дзеінасці зядлых ворагаў народа Стронгін не рэагаваў, а падыходзіў к гэтым
пытанням фармальнаму.

Стронгін, працуючы сакратаром РК КП(б)Б, замест бальшавіцкай карпатлівой работы і мабілізацыі
партаргандызациі па павышэнню бальшавіцкай пільнасці і выкарчоўванню ворагаў народа, арганіза-
цыйнага ўмацавання калгасаў, палітычнага забеспеччэння выканання ўсіх гаспадарчы-палітычных задач
расена і разгортаўння палітыка-выхаваўчай работы калгасаў усе гэтыя мерапрыемствы падмяняў шумі-
хай, параднасцю і падхалімствам.

РК КП(б)Б адзначае адзін з вапіючых фактаў падхалімства і ўгодніцтва з боку Стронгіна, па
ініцыятыве якога ў красавіку 1936 г. быў арганізаваны ўрачысты вечар сустрэчы ў калгасе «Чырвоны
колас» ворага народа, на што патрачана 7566 руб. дзяржаўных і калгасных сродкаў, што выклікала
недавольства калгаснікаў, пагоршыла іх матэрыяльнае становішча...

Поўная страта бальшавіцкай пільнасці з боку Стронгіна вызвана яго нерэагаваннем на сігналы,
меўшыеся ў партаргандызациі, па варожай дзеянасці ворагаў народа, сістэматычным п'янстве, злоўжы-
ванні, растрэнжыраванні дзяржаўных сродкаў, засоранасці апарата РК КП(б)Б, дзе на працягу доўгага
часу знаходзіўся на пасадзе інструктара польскі юшпен..

Выходзячы з чаго райком КП(б)Б пастановляе: За поўную страту бальшавіцкай пільнасці, адсутні-
чанне баражыбы з ворагамі народа і неразаблажэнне іх варожай дзеянасці ў бытнасці яго... першым
сакратаром Капаткевіцкага РК КП(б)Б, адрыў ад мас, нерэагаванне на маючыеся сігналы аб контрэрэва-
люцыйнай, варожай дзеянасці ворага народа, падхалімства і ўгодніцтва, арганізацыю ўрачыстай
сустрэчы ворага народа і растрэнжыраванне для гэтай мэты 7566 руб. дзяржаўных і калгасных сродкаў
Стронгіна Хаіма Вульфавіча з радоў КП(б)Б выключыць.

«Бальшавік»
26 студзеня 1938 г.

У гушчыні жыцця

Бумажкоў Ціхан Піменавіч (н. 4.6.1910 г.) –
гаспадарчы і партыйны дзеяч, арганізатор і кі-
раўнік партызанскаага руху на Палессі. Першы
Герой Савецкага Саюза ў гады Вялікай Айчынной
войны – партызан. У 1938–1939 гг. працаваў ды-
рэкторам цагельнага завода № 18 у Петрыкаве,
старшыней Петрыкаўскага райвыканкама.

Загінуў у верасні 1941 г.



Ц. П. Бумажкоў

...У лістападзе 1936 г. дырэктара Клімавіцкага завода будаўнічых матэ-
рываляў Ц. П. Бумажкова выклікалі
у Мінск. Дырэктар трэста выслушаў да-
клад аб становішчы спраў на заводзе,
а потым без доўгіх прадмоў сказаў:

— Тоё, што вы зрабілі, Ціхан Пімен-
авіч, на заводзе ў Клімавічах, добра.
Але другая пяцігодка набывае нябача-
ныя тэмпы, і не ўсе паспяваюць з яе
рытмам. Словам, ёсьць прапанова – уз-
началіць другі, больш буйны завод.
Такі завод на Палессі, у Петрыкаве.
Цагельны завод нумар васемнаццаць. Як
вы на гэта паглядзіце?

— Калі давяраецце, давер трэба
апраўдаць.

— Тады – у добры час. Здавайце
справы ў Клімавічах партторгу, забі-
райце сям'ю – і ў Петрыкаў. Калі
будуць якія пытанні ці непаразуменні,

звяртайцесь ў трэст.

Палессе! Край легенд, дзіўных казак, шчодрых і мужных людзей, край непаўторнай прыгажосці... Ціхан Піменавіч тут ніколі не быў, але чуў пра Палессе многа. Хацелася глыбей заглянуць у яго гісторыю, і, на вялікую радасць, яна аказалася дзіўна блізкай і зразумелай. І радкі купалаўскай паэмы «Над ракой Арэсай»: «Між топкіх багнішчаў, на выдмах пясчаных...», і бясстрашны партызан грамадзянскай вайны Васіль Ісакавіч Талаш — знакаміты па аповесці Я. Коласа «Дрыгва» дзед Талаш, і Прывіць, і чароды птушак у вясенням небе над галоўнай ракой Палесся — усё гэта было нібы даўно знаёма і дорага яго душы... Ціхан Піменавіч адразу, непрыкметна для сябе палюбіў гэты край, яго прыроду і людзей. З душой і ўвагай унікаў у іх жыщё і турботы, і «палешуکі» адказвалі яму ўзаемнасцю, не толькі давяралі, але і паверылі яму. Паверылі ў чеснасць і мэтанакіраванасць маладога дырэктара, у яго веды і імкненне рабіць сваю справу лепш, з выгадай для краіны і людзей.

Праз год пасля прыезду Бумажкова ў Петрыкаў яго абраў старшынёй райвыканкома, дэпутатам абласнога Савета. А ў ліпені 1939 г. працаўнікі Петрыкаўскага раёна выбраў Ціхана Піменавіча дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. Старшыня райвыканкома быў заўсёды сярод людзей, раіўся з імі, з увагай адносіўся да турбот і просьб

сялян і рабочых — ён валодаў цэльнай, вялявой і чыстай натурай. У гэтым і заключаўся «сакрэт» поспеху, які нязменна спадарожнічаў Бумажкову ў любой даручанай справе. А справы ў раёне ў гэты час развіваліся бурна і імкліва. Мацнелі, набіралі сілу калгасы, знікалі хутары і з'яўляліся новыя вёскі і пасёлкі, якія атрымлівалі назывы — сімвалы свайго часу: Серп і Молат, Ільч, Рэкорд, будаваліся школы і клубы, хаты-чытальні і дашкольныя дзіцячыя ўстановы. Гэта былі агульні, калектыўныя дасягненні, але яны былі б немагчымы без зацікаўленага, умелага кірауніцтва. Ціхан Піменавіч, як заўсёды, працаўаў творча, самааддана. У раёне, які ўжо крыху акрыяў ад жудасных якоўскіх «чыстак», усё больш устанаўлівалася абстаноўка ўпэўненасці і аптымізму...

Але нядоўга давялося працаўнік Ц. П. Бумажкову на Палесі. Сумленнага, разумнага, энергічнага кірауніка заўважылі і ацанілі ў цэнтры вобласці — у Мазыры, і восенню 1939 г. працавалі новую, больш адказную работу ў толькі што створаным Акцябрскім раёне. Гэта была знакамітая Рудабелка — былая Рудабельская рэспубліка, якой было наканавана яшчэ раз праславіща ў час вайны, што ўжо стаяла каля парога, і ўзначаліць барацьбу рудабельцаў давялося іх партыйнаму кірауніку Ц. П. Бумажкову.

В. Р. Феранц

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНОРУ ПЕТРИКОВСКОГО РК КПБ

8/II-1940 г.

...Если на 1.1.1938 г. в районе насчитывалось 69 колхозов с количеством хозяйств 6197 — процент коллективизации 87,5, то на основе хозяйственного роста колхозов в 1938 г. вступило 501 хозяйство и в 1939 г. — 103 хозяйства. Теперь в колхозах района насчитывается 6801 хозяйство — процент коллективизации 96 (колхозов 68). Колхозы «Новая Глинка» и «Бринёв» Бринёвского с/совета объединены в один колхоз им. Чкалова.

МТС имеют 48 тракторов, кроме этого, получили еще 5, три комбайна, автоперевозку, плугов тракторных 2, молотилок 52, сеялок 16, молотилок МХ-1100-6, молотилок БДО — 34.

Кроме этого, колхозы района имеют 28 автомашин.

НИА Беларуси, ф. 7, оп. 4, д. 968, л. 45.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

* * *

...В школах Копаткевичского района на конец 1939—40 уч. года насчитывалось 53 школы, из них 5 СШ, 12 НСШ, в том числе 3 растущие и 36 начальных школ. Обучалось в них 6385 учеников. В результате проведения весенних и осенних испытаний переведены в старшие классы и выпущены со школ 5375 учеников, оставлено на второй год 930 учеников.

На начало 1940—41 уч. года в районе насчитывается 51 школа, из них 5 СШ, 13 НСШ, и 33 начальные школы (1 начальная переведена в растущую НСШ в д. Рог). Учитывая выпуск 4—7—10-х классов и набор в 1—5—8-е классы при условии, что ученики не выедут в другие учебные заведения, в школах района должно быть 7250 учеников... В школы должны были прийти 7069 учеников, посещают школы на 7 октября, по представленным отчетам, 6968 учеников. Нехватка по району составляет 101 ученик...

В школах района работает 267 учителей. Из них с высшим образованием — 22, с незаконченным высшим — 33, со средним — 101, с незаконченным средним — 107 человек. На 10 октября искомплект учителей составляет для 5—10-х классов 18 человек...

Полностью обеспечены топливом только 11 школ. Заготовлены дрова, но не вывезены в 9 школах. Остальные школы обеспечены топливом на 50—60 %...

* * *

По Копаткевичскому району насчитывается неграмотных, по неточным данным, 1314 человек, малограмотных 1526 человек, из них на 10 октября обучается 475 человек, в том числе 121 человек обучается в школах повышенного типа. Во многих населенных пунктах района работают ликнункты и вечерние школы, но с малым посещением учащихся.

Насчитывается 13 ДСК, имеются 3 стационарные киноустановки, в последнее время работала кинопедвіжка в районе. При ДСК работают библиотеки.

ФГА Гомельской обл. в г. Мозыре, ф. 463, оп. 3, д. 12, сс. 131—134.

СПІС СЕЛЬСКІХ САВЕТАЎ І КАЛГАСАЎ КАПАТКЕВІЦКАГА І ПЕТРЫКАЎСКАГА РАЁНАЎ (1941 г.)

№ п/п	Сельский совет	Калгас	Населены пункт, где размещены центр калгаса	Коль- касць двароў
-------	----------------	--------	---	--------------------------

Капаткевіцкі раён

1. Бобрыцкі	«Бальшавік» «Новае жыццё» «Чырвоны сцяг» Імя Сталіна «Новы Млынок» «Новае Забінне» Імя Кірава Імя Варашылава	Бобрык Клясаў Белы Переезд Замосце Млынок Забінне Заброддзе Беседкі	218 44 30 41 47 23 38 167
2. Беседскі	«Чырвоны сцяг» «Першае Мая» «Дзень урадджа» «Шлях Леніна» Імя Варашылава	Мышанка Ст. Кацуры Новыя Кацуры Старыя Галоўчыцы Новыя Галоўчыцы	58 52 44 157 74
3. Галоўчыцкі	«Новы араты» Імя Варашылава	Праходы Вялікае сяло Першая Слабодка	80 186 163
4. Капаткевіцкі	«Чырвонае сяло» «Чырвоны партызан» «Чырвоная Армія» «Ленінская іскра»	Івашкавічы Капаткевічы	251 156
5. Капаткевіцкі (гарнартковы)	«Новае жыццё» «Х з'езд Саветаў» «Савецкая Беларусь»	Камаровічы	142
6. Камаровіцкі	«Чырвоны араты» Імя Сталіна «Чырвоны барэц» «Чырвоная вёска»	Заполле Фаставічы Колкі Заброддзе Дуброва Сякерычы	229 154 201 51 93 194
8. Колкаўскі			

№ п/п	Сельскі савет	Калгас	Населены пункт, дзе размешчаны цэнтр калгаса	Коль- касць двароў
9.	Лучыцкі	«Чырвоная зорка» Імя Леніна «Асветнік» «ХVI партз'язд» «Новыя Беседы» «Новая Хвойня» «Чырвоны Кастрычнік» «Камінтэрн» «2-я пляцігодка» Імя Будзённага Імя Чапаева «Новы Рог» Імя Фрунзе Імя Варашылава Імя Молатава «Чырвоная Града» «Абарона Саветаў» «Чырвоны маяк» «Чырвоная зорка» «Ленінскі шлях» «Бальшавік» «Перамога» «Чырвоная Дуброва» «Новае Залессе» Імя Кагановіча Імя Будзённага «Чырвонае Поле»	Зарыжжа Зублішча Лучыцы Капцэвічы Беседы Хвойня Навасёлкі Філіповічы Ванюжычы Гурыны Багрымавічы Рог Хуснае Млынок Бабрэчча Радкаў Гарадзішча Церабаў Баянаў Чалюшчавічы Зарэчка Перабітая Гара Дуброва Залессе Другая Слабодка Засценак Залессе Вялікае Поле	76 75 297 170 33 213 246 131 184 73 139 161 190 48 186 33 42 182 42 174 152 49 77 117 108 30 48
10.	Навасёлкаўскі			
11.	Піццкі			
12.	Церабаўскі			
13.	Чалюшчавіцкі			

Петрыкаўскі раён

14.	Петрыкаўскі (гарадскі)	«Чырвоны агароднік»	Петрыкаў	50
15.	Белкаўскі	Імя Кірава	Белка	130
		Імя Варашылава	Бяланавічы	123
		Імя Чапаева	Гараваха	31
		«Чырвоны партызан»	Навасёлкі	61
		«XI з'езд Саветаў»	Чарношкое	39
		«2-я пляцігодка»	Майсеевічы	114
		«VII з'езд Саветаў»	Конкавічы	75
		«Першае Мая»	Конкавічы	136
		Імя Сталіна	Аціркі	57
		«Зорка»	Міцуры	57
		«Чырвоная ніва»	Слінкі	47
		«Веснаход»	Акрыёны	43
		«Чырвоны Кастрычнік»	Адасі	26
		«Бальшавік»	Курыцічы	215
		«Шлях да сацыялізму»	Курыцічы	247
		«II з'езд калгаснікаў»	Смятанічы	120
		«Чырвоная Рудня»	Сярэдняя Рудня	52
		«Чырвоны Будаўнік»	Слабодка	103
		«Чырвоны Кастрычнік»	Людзвіноў	62
		Імя Горкага	Коржака	43
		«Зоў Ільіча»	Бабунічы	132
		«Сейбіт»	Міхедавічы	145
		«Пераможцаў»	Міхедавічы	136
		«Новы Барычаў»	Барычаў	48
		«Чырвонае Палессе»	Падканаплішча	77
16.	Конкавіцкі	«ХIII Кастрычнік»	Сотнічы	97
17.	Курыціцкі			
18.	Смятаніцкі			
19.	Бабуніцкі			

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

№ п/п	Сельскі савет	Калгас	Населены пункт, дзе размешчаны цэнтр калгаса	Коль- касць двароў
20.	Грабаўскі	«Перамога-Грабаўскі» «Чырвоны араты» «Новы быт» «ХІІІ Каstryчнік»	Грабаў Рабка Сялюцічы 1 Сялюцічы 2	259 44 177 82
21.	Капцэвіцкі	«Іскра» «Прафінтэрн» Імя Калініна «Свабода» «Ленінец»	Капцэвічы Аголічы Беразнякі Мельніцкае поле Аголіцкая Рудня	150 130 44 28 52
22.	Ляскавіцкі	«Калгасная праца» Імя Молатава «Чырвоны Пасёлак» «Чырвоны пагранічнік»	Ляскавічы Дарашэвічы Пасёлак Баклань	279 198 70 71
23.	Снядзінскі	«Новае жыццё» «Савецкая Беларусь»	Снядзін Белін	208 75
24.	Брынёўскі	«Чырвоны араты» Імя Чкалава «Чырвоны сцяг» «Перамога»	Мардзвін Брынёў Брынёў Піліпоны	103 176 86 90
25.	Глініцкі	«Бальшавік Палесся» «Чырвоны Скаладзін» «Чырвоны маяк» Імя Калініна	Глініца Скаладзін Шастовічы Крынічна Града	130 80 158 30
26.	Макарыцкі	Імя Кірава «Ленінскі шлях» «Камунар» «Чырвоны будаўнік» «Чырвоны прамень» «Першае Мая» Імя Калініна	Вялаўскі Макарычы Галубіца Вышалаў Турок Ільч Рубча	137 236 146 129 157 75 85

ФДА Гомельской вобл. у Мазыры, ф. 463, воп. 3, с. 31, лл. 3—5, 37—39.

Ахвяры масавых рэпрэсій — бязвінна загінуўшыя землякі ў гады сталінскага беззаконня

БАБУНЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА БАРЫЧАЎ

КРУКОЎСКІ Іван Іванавіч, н. у 1893 г., расстраляны 11.3.1938 г.

МІХАЙЛОЎСКІ Міхайл Іосіфавіч, н. у 1906 г., расстраляны 16.2.1938 г.

МІХАЙЛОЎСКІ Сяпан Данілавіч, н. у 1900 г., расстраляны 11.3.1938 г.

СТРАЛЬЧЭНЯ Пракоп Данілавіч, н. у 1888 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ВЁСКА МІХЕДАВІЧЫ

БЕЛАСТОЦКІ Канстанцін Раманавіч, н. у 1895 г., загінуў у месцах зняволення (Комі АССР).

КОЛЬ Станіслаў Іванавіч, н. у 1896 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ЛЕАНОВІЧ Аляксандар Іванавіч, першы старшыня калгаса «Сейбіт», н. у 1898 г., арыштаваны ў 1933 г., далейшы лёс невядомы.

СОКАЛ Андрэй Іванавіч, н. у 1901 г., расстраляны 2.11.1937 г.

СОКАЛ Пётр Міхайлавіч, н. у 1900 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ЦЕЦЯРУК Уладзімір Мартынавіч, н. у 1892 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ШУМСКІ Іван Іванавіч, н. у 1880 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ВЁСКА САСНАВЕЦ

СУХОЦКАЯ Казіміра Казіміраўна, н. у 1890 г., памерла ў 1939 г. у Новасібірскай вобл.

СУХОЦКІ Адам Браніслававіч, н. у 1890 г., расстраляны 10.11.1938 г.

СУХОЦКІ Міхайл Браніслававіч, н. у 1893 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ПРЫЗНАЦЬ ВОРАГАМ НАРОДА...

Скупыя радкі са спраў яшчэ нідаўна засакречаных архіваў, за якімі — лёсы людскія... «15 лютага 1938 г. арыштаваны Крукоўскі Іван Іванавіч, 1893 г. нараджэння, ураджэнец в. Барычаў. Да арышту працаваў калгаснікам калгаса «Новы Барычаў», абвінавачаны ў антысавецкай агітацыі. Пастановай Асобай тройкі НКУС БССР прыгавораны да расстралу. Прыйгавор прыведзены ў выкананне 11.3.1938 г.».

З «пасведчання аб смерці»:

«Крукоўскі Іван Іванавіч памёр 11.3.1938 г. ва ўзросце 45 гадоў, аб чым у кнізе рэгістрацыі актаў зроблен запіс № 36...

Прычына смерці: расстрэл... Месца смерці: г. Мазыр».

Дачэ Івана Крукоўскага Зіне ў той страшны год пайшоў другі год, Ніна толькі нарадзілася. Прышылі немаўлятам бірку «дзеці ворагаў народа», ім не знайшлося месца ў Барычаве. Асірацельня дзеці Крукоўскіх альпнуліся ў Гаравасе (ципер Першамайск). Знайшліся добрыя людзі, узялі да сябе, збераглі. Яны і цяпер жывуць у Першамайску.

Яшчэ больш трагічны лёс напаткай сям'і Сухоцкіх з Манастыра (ципер Саснавец).

«Сухоцкі Адам Браніслававіч, 1888 г. нараджэння, арыштаваны 10.8.1937 г. Мазырскім акруговым аддзяленнем НКУС, абвінавачваецца ў правядзенні контрэрвалюцыйнай дзеянасці. Па настанове Народнага Камісара Унутраных спраў СССР і Прокурора СССР ад 5.10.1937 г. расстраляны 5 лістапада 1937 г. у г. Мазыры.

Сухоцкая Казіміра Казіміраўна (ジョンка Сухоцкага), 1890 г. нараджэння, арыштавана 11.8.1937 г. Мазырскім акруговым аддзяленем НКУС, абвінавачваецца ў правядзенні контрэрвалюцыйнай дзеянасці... Заключана ў папраўча-працоўны лагер Тэрмінам 10 гадоў. Адбывала пакаранне ў г. Марыінску Новасібірскай вобласці...»

З «пасведчання аб смерці»:

«Сухоцкі Адам Браніслававіч памёр 5.11.1937 г. ва ўзросце 49 гадоў...

Прычына смерці: расстрэл... Месца смерці: г. Мазыр».

«Сухоцкая Казіміра Казіміраўна памерла 18.12.1939 года.

Причына смерці: не ўстаноўлена. Месца смерці: г. Марыінск, Новасібірскай вобласці...»

...І яшчэ адна справа.

З адказу Гомельскага абласнога суда Кучук Антанине Аляксееўне, якая пражывала ў в. Бабунічы:

«29 лістапада 1933 г. наш бацька Ярыга Аляксей Васільевіч, 1893 г. нараджэння, ураджэнец в. Бабунічы, да арышту працаваў у калгасе в. Бабунічы. Пастановай тройкі АГПУ арыштаваны і прыгавораны да заключэння ў г. Ухта Комі АССР.

Справа па абвінавачванню Ярыгі А. В. пераглядана прэзідымумам Гомельскага абласнога суда 1 красавіка 1957 г. і па справе ён рэабілітаваны...»

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

З «пасведчання аб смерці»:

«Ярыга Аляксей Васільевіч памёр 9.12.1944 г. ва ўзросце 51 год. Прычына смерці: парадіч сэрца. Месца смерці: г. Ухта, Комі АССР...»

ГАЛУБІЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА ВЫШАЛАЎ

ДАМАСЕВІЧ Іван Яфімавіч, н. у 1904 г.,
расстраляны 29.12.1937 г.

ВЁСКА ГАЛУБІЦА

ГАНЧАР Сцяпан Фёдаравіч, н. у 1876 г., расстраляны 31.1.1938 г.

ЖУКАВЕЦ Іван Сцяпанавіч, н. у 1866 г.,
расстраляны 31.1.1938 г.

КУЛЬЧЫЦКІ Іосіп Сцяпанавіч, н. у 1896 г.,
расстраляны 31.1.1938 г.

КУЛЬЧЫЦКІ Сцяпан Васільевіч, н. у 1873 г.,
расстраляны 31.1.1938 г.

ПАШУК Павел Майсеевіч, н. у 1857 г., расстраляны 14.10.1937 г.

ПЕТРАВЕЦ Іван Міхайлівіч, н. у 1874 г.,
загінью у 1938 г. у месцах зняволення.

ХАРКАВЕЦ Даніла Аксенцьевіч, н. у 1885 г.,
расстраляны 19.10.1937 г.

ШИАКОЎСКІ Антрап Мікалаевіч, н. у 1888 г.,
расстраляны 24.12.1937 г.

ЮЗЭФОВІЧ Казімір Казіміравіч, н. у 1871 г.,
расстраляны 2.10.1937 г.

ВЁСКА РУБЧА

ПРЫКОТА Іван Максімавіч, н. у 1867 г.,
расстраляны 27.9.1937 г.

ПРЫКОТА Макар Максімавіч, н. у 1868 г.,
загінью у 1937 г. у месцах зняволення.

ПРЫКОТА Міна Максімавіч, загінью у 1937 г. у месцах зняволення.

ПРЫКОТА Іосіп Максімавіч, н. у 1885 г.,
расстраляны 19.10.1937 г.

ПРЫКОТА Сцяпан Пятровіч, н. у 1909 г.,
расстраляны 5.3.1933 г.

ВЁСКА СЛАВІНСК

АДАМЕНКА Іван Мікалаевіч, н. у 1896 г.,
ветурач, загінью у 1937 г. у месцах зняволення.

БЕНЯК Пётр Міхайлівіч, н. у 1905 г., старшина калгаса, расстраляны 22.5.1938 г.

ЖУКАВЕЦ Майсей Зіноўевіч, н. у 1898 г.,
загінью у 1937 г. у месцах зняволення.

КАВАЛЬСКІ Франц Францавіч, н. у 1899 г.,
загінью у 1937 г. у месцах зняволення.

КАВЕЦКІ Станіслаў Людвігавіч, н. у 1911 г.,
расстраляны 22.5.1938 г.

КАЗАКОЎСКІ Ігнат Данілавіч, н. у 1886 г.,
расстраляны 10.11.1937 г.

КАЗАКОЎСКІ Іван Андрэевіч, н. у 1905 г.,
расстраляны 27.4.1938 г.

ЛІГОРСКІ Антон Юльянавіч, н. у 1908 г.,
расстраляны 21.7.1938 г.

ЛІГОРСКІ Іван Юльянавіч, н. у 1906 г.,
расстраляны 27.4.1938 г.

ЛІГОРСКІ Іосіп Іванавіч, н. у 1900 г.,
расстраляны 22.5.1938 г.

ЛІГОРСКІ Іосіп Юльянавіч, н. у 1916 г.,
расстраляны 22.5.1938 г.

ЛІГОРСКІ Сямён Францавіч, н. у 1883 г.,
расстраляны 16.2.1938 г.

ЛІГОРСКІ Юльян Паўлавіч, н. у 1882 г.,
расстраляны 10.11.1937 г.

МОЙЖАШ Антон Іванавіч, н. у 1899 г.,
расстраляны 27.4.1938 г.

МОЙЖАШ Антон Іосіфавіч, н. у 1895 г.,
загінью у 1938 г. у месцах зняволення.

МОЙЖАШ Іван Іванавіч, н. у 1908 г.,
расстраляны 22.5.1938 г.

МОЙЖАШ Іосіп Іванавіч, н. у 1906 г.,
загінью у 1938 г. у месцах зняволення.

МОЙЖАШ Казімір Францавіч, н. у 1910 г.,
загінью у 1938 г. у месцах зняволення.

МОЙЖАШ Уладзімір Францавіч, н. у 1907 г.,
расстраляны 16.2.1938 г.

ПЯТРОВІЧ Якуб Феліксавіч, н. у 1898 г.,
расстраляны 22.5.1938 г.

ПЯТРОВІЧ Якуб Іванавіч, н. у 1902 г.,
загінью у 1938 г. у месцах зняволення.

ГРАБАЎСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА ГРАБАЎ

ГУБАР Дзям'ян Рыгоравіч, н. у 1894 г.,
расстраляны 5.1.1938 г.

ГУБАР Сцяпан Гаўрылавіч, н. у 1915 г.,
расстраляны 5.1.1938 г.

КЕБЕЦ Іван Васільевіч, н. у 1872 г.,
расстраляны 2.11.1937 г.

КЕБЕЦ Мітрафан Іванавіч, н. у 1893 г.,
расстраляны 27.9.1937 г.

КІЛБАС Іван Мікалаевіч, н. у 1878 г.,
расстраляны 2.11.1937 г.

КІЛБАС Трафім Кузьміч, н. у 1906 г.,
расстраляны 24.12.1937 г.

КІЛБАС Уладзімір Антонавіч, н. у 1907 г.,
расстраляны 5.1.1938 г.

МАСКАЛЬЧУК Сава Данілавіч, н. у 1898 г.,
расстраляны 27.4.1938 г.

НАВІЧЭНКА Дзмітрый Сямёнавіч, н. у 1867 г.,
расстраляны 2.11.1937 г.

НАВІЧЭНКА Кузьма Тарасавіч, н. у 1869 г.,
расстраляны 2.11.1937 г.

САЙДЗЕЛЬ Мікалай Іосіфавіч, н. у 1900 г.,
расстраляны 5.1.1938 г.

ЧЫЖЫК Сяргей Раманавіч, расстраляны
5.1.1938 г.

ЧЫЖЫК Фёдар Сяргеевіч, н. у 1906 г.,
расстраляны 5.1.1938 г.

ВЁСКА СЯЛЮЦІЧЫ

ГАРОШКА Міхаіл Мікалаевіч, н. у 1898 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ГУЗОЎСКІ Антон Вікенцьевіч, н. у 1880 г., расстраляны 2.10.1937 г.

САВАСЦЕНЯ Даніла Максімавіч, н. у 1868 г., расстраляны 2.11.1937 г.

ВЁСКА ЦЕРАБЕНЬ

ГАЛЕНЯ Вікенцій Іосіфавіч, н. у 1880 г., расстраляны 2.10.1937 г.

КАМАРОВІЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА БОБРЫК

МАЛЫШАЎ Максім Уласавіч, н. у 1900 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ЦФАСМАН Залман Элінавіч, н. у 1900 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ШПАКОЎСКІ Сямён Мікалаевіч, н. у 1892 г., расстраляны 27.9.1937 г.

ВЁСКА ЗАБІННЕ

МОХАРТ Сциман Сципанавіч, н. у 1887 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ПЯСОЦКІ Іван Фёдаравіч, н. у 1899 г., расстраляны 21.7.1938 г.

РУДАЎСКІ Рыгор Аляксандравіч, н. у 1888 г., расстраляны 21.7.1938 г.

ВЁСКА ЗАМОСЦЕ

БОБЕР Ульян Тамашавіч, н. у 1897 г., расстраляны 21.7.1938 г.

ІВАШКЕВІЧ Міхайл Васільевіч, н. у 1901 г., расстраляны 21.7.1938 г.

САЛАСНЮК Яфім Мартынавіч, н. у 1897 г., расстраляны 21.7.1938 г.

ТРУХАН Сямён Мартынавіч, н. у 1892 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ВЁСКА КАМАРОВІЧЫ

БАЯРЫН Нікіфар Кузьміч, н. у 1896 г., расстраляны 24.12.1937 г.

БАЯРЫН Пётр Рыгоравіч, н. у 1890 г., расстраляны 10.11.1937 г.

БОГАЧ Людвіг Іванавіч, н. у 1888 г., расстраляны 29.11.1937 г.

ВАРАБ'ЁУ Мікіта Сідаравіч, н. у 1908 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ГЛАДУН Іван Паўлавіч, н. у 1893 г., расстраляны 29.11.1937 г.

ГУТКОЎСКІ Адам Мікалаевіч, н. у 1908 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ГУТКОЎСКІ Рыгор Мікалаевіч, н. у 1897 г., расстраляны 31.1.1938 г.

ДРЫНЯ Іван Аляксеевіч, н. у 1873 г., расстраляны 29.11.1937 г.

ЕРМАЛІНСКІ Мікалай Мітрафанавіч, н. у 1902 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ЕЎДАКІМЧЫК Іосіф Навумавіч, н. у 1896 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ЖУДРО Пімен Рыгоравіч, н. у 1906 г., расстраляны 29.12.1937 г.

ЗАМЖЫЦКІ Іван Якаўлевіч, н. у 1867 г., расстраляны 20.11.1937 г.

ЗРЭЛІК Андрэй Фёдаравіч, н. у 1896 г., расстраляны 29.11.1937 г.

ЗРЭЛІК Іван Фёдаравіч, н. у 1892 г., расстраляны 29.11. 1937 г.

КАРНЕЙЧЫК Мірон Клімавіч, н. у 1892 г., расстраляны 24.12.1937 г.

КАРУЖЭЛЬ Іван Канстанцінавіч, н. у 1891 г., расстраляны 16.2.1938 г.

КІСЕЛЬ Дзмітрый Ігнатавіч, н. у 1882 г., расстраляны 5.1.1938 г.

КУРАЧ Іван Нікіфаравіч, н. у 1888 г., расстраляны 29.11.1937 г.

ЛАПЦЕЎ Рыгор Лявоньевіч, н. у 1896 г., расстраляны 29.11.1937 г.

ЛАУРОЎ Фёдар Сципанавіч, н. у 1895 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ЛІТОШЫК Сафон Васільевіч, н. у 1890 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ЛЯШКЕВІЧ Васілій Іосіфавіч, н. у 1908 г., расстраляны 29.11.1937 г.

МАЖАР Аляксандар Антонавіч, н. у 1899 г., расстраляны 7.12.1937 г.

МАЛЫШАЎ Сципан Мінавіч, н. у 1895 г., расстраляны 7.12.1937 г.

МАЛНОЎСКІ Уладзімір Іванавіч, н. у 1897 г., расстраляны 7.12.1937 г.

МУХІН Фёдар Пракопавіч, н. у 1910 г., расстраляны 24.12.1937 г.

НІКІЦІН Павел Заҳаравіч, н. у 1901 г., расстраляны 24.12.1937 г.

НІКІЦІН Сямён Іванавіч, н. у 1902 г., расстраляны 24.12.1937 г.

НОВІК Мартын Міхайлівіч, н. у 1904 г., расстраляны 7.12.1937 г.

НОВІК Пімен Савіч, н. у 1904 г., расстраляны 29.12.1937 г.

НОВІКАЎ Фядосій Міхайлівіч, н. у 1906 г., расстраляны 29.11.1937 г.

СІГАЧ Станіслаў Ігнатавіч, н. у 1892 г., расстраляны 24.12.1937 г.

СНЕТКА Міхайл Пятровіч, н. у 1892 г., расстраляны ў 1938 г.

ТАЛЕЦКІ Пётр Усцінавіч, н. у 1889 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ТАЛЕЦКІ Сямён Канстанцінавіч, н. у 1900 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ТРУБЧЫК Іван Іванавіч, н. у 1886 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ТРУБЧЫК Іван Каленікавіч, н. у 1865 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

ТУРУЦІН Аляксей Андрэевіч, н. у 1894 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ТУРУЦІН Іосіф Фёдарапіч, н. у 1892 г., расстраляны 7.12.1937 г.

УШЧАНКА Яўгеній Міхайлавіч, н. у 1909 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ШАРАМЕТ Рыгор Антонавіч, н. у 1898 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ШЧУРЫК Баласлаў Міхайлавіч, н. у 1902 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ШЫШЛАЎ Дзмітрый Арцёмавіч, н. у 1893 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ВЁСКА ФАСТАВІЧЫ

САВІН Іван Гаўрылавіч, н. у 1908 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ЧЫЧЫКАЙЛА Аркадзій Якубавіч, н. у 1911 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ЧЫЧЫКАЙЛА Ігнат Шатровіч, н. у 1900 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ЧЫЧЫКАЙЛА Феадосій Міхайлавіч, н. у 1894 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ЧЫЧЫКАЙЛА Фёдар Міхайлавіч, н. у 1900 г., расстраляны 11.3.1938 г.

КАПАТКЕВІЦКІ ПАСЯЛКОВЫ САВЕТ

ВЁСКА ИВАШКАВІЧЫ

ДРУК Лявоній Апанасавіч, н. у 1900 г., расстраляны 7.4.1933 г.

КАЗЕЛЬКА Аляксандар Паўлавіч, н. у 1882 г., расстраляны 20.11.1938 г.

КАЗЕЛЬКА Фёдар Паўлавіч, н. у 1875 г., расстраляны 20.10.1937 г.

ФЯСЮК Якаў Рыгоравіч, н. у 1898 г., расстраляны 27.9.1937 г.

Г. П. КАПАТКЕВІЧЫ

АНТАНІШЫН Максім Аляксееўіч, н. у 1902 г., расстраляны 29.12.1937 г.

АНТАНІШЫН Цяроцій Якаўлевіч, н. у 1911 г., расстраляны 19.11.1937 г.

АРАПУЧЫК Андрэй Майсеевіч, н. у 1898 г., расстраляны 28.1.1938 г.

КАСЦЕЕЎ Міхail Нікіфарапіч, н. у 1873 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ЛІПСКІ Вікенцій Юльянавіч, н. у 1885 г., расстраляны 21.7.1938 г.

ЛІПСКІ Рыгор Іосіфавіч, н. у 1891 г., расстраляны 21.7.1938 г.

ЛЯШКЕВІЧ Максім Янавіч, н. у 1872 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ЛЯШКЕВІЧ Фёдар Іванавіч, н. у 1880 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ЛЯШКЕВІЧ Якаў Іванавіч, н. у 1901 г.,

расстраляны 29.12.1937 г.

МАНЬКО Іван Шатровіч, н. у 1898 г., расстраляны 29.12.1937 г.

ШГУЛЕЎСКІ Пётр Аляксандравіч, н. у 1888 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ФІЛІПОВІЧ Флор Сямёновіч, н. у 1890 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ХАЦЛАОЎСКІ Міхайл Шатровіч, н. у 1898 г., расстраляны 20.3.1938 г.

ЦАРУН Віктар Захаравіч, н. у 1907 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ЯКАВЕЦ Рыгор Фёдарапіч, н. у 1891 г., расстраляны 24.12.1937 г.

Без віны вінаватыя

Людзі паверылі ў палітыку, якая праводзілася на вёсцы, аднаасобнікі заставаліся адзінкі. Але разам з ростам самасвядомасці, павышэннем дабрабыту працоўных абвастыруйся недавер да іх з боку ўлад. У 1937—1938 гг. ішлі масавыя арышты няявінных людзей. Сотні такіх адданых савецкай уладзе працаўнікоў сталі ахвярамі сталінскай палітыкі і загінулі ў засценках НКУС.

Расказвае Аляксандра Максімаўна Антанішына. У калгасным клубе нас, школьнікаў—васьмігодак, прымалі ў акцыябраты. На грудзях зазялі пяцікунтныя зорачкі. Мы танцавалі, спявалі, дэкламавалі вершы. Радасці не было канца. Я пабегла дамоў, каб падзяліцца сваёй радасцю з бацькамі. У хаце ўсё раскідана, маці голасна плакала, а бацькі ўжо не было...

У Капаткевіцкім астрозе яго трималі цэлы тыдзень. Маці кожную ноч хадзіла туды. Праз слёзы рассказала, як нямым голасам крычалі мужчыны на допытах... Потым бацьку разам з іншымі вязнямі вывезлі ў Мазыр. Ён сядзеў у кузаве бледны, са слязамі на вачах, маці бегла за машынай і плакала, як па нябожчыку...

У 1953 г. мы напісалі пісьмо ў ЦК КПСС, каб мне адказалі — за што расстралялі бацьку. Толькі праз чатыры гады пасля шматлікіх хадайніцтваў атрымалі наступную даведку.

СПРАВКА

Дело по обвинению Антонишина Максима Алексеевича, до ареста 8 ноября 1937 г. работал председателем колхоза «Ленинская искра» Копаткевичского р. Гомельской обл., пересмотрено Военным трибуналом Белорусского военного округа 10 декабря 1957 г.

Постановление от 6 декабря 1937 г. в отношении Антонишина Максима Алексеевича отменено и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Антонишин Максим Алексеевич реабилитирован посмертно.

Зам. председателя Военного трибунала Белорусского военного округа,
полковник юстиции
В. Кондратьев

У невялікай вёсцы Беседы сталін-ская рэпрэсіўная машына захапіла і знішчыла 20 чалавек — яны былі паля-камі і агулам абвінавачваліся ў шпіён-скай дзейнасці на карысць польскай раз-ведкі... Ядвіга Іосіфаўна Пякарская ўспамінае: «Я была самай меншай у сям'і. Помню, як бацька песьцю мяне на руках. Ён працаўаў жывёлаводам. Яго скапілі па дарозе дамоў, прывялі ў хату і пачалі рабіць вобыск. Адкінулі падушку, там качалка ляжала — ка-жуць: польскі пісталет... Развітваючы-ся, бацька гаварыў: «Я ні ў чым не ві-наваты, хутка вярнуўся». Не вярнуўся, пакінуў васьмёра дзяцей... Пяцро, мой брат, пасля вайны служыў у марфлоце. Хацеў уступіць у партыю — не прыня-лі — сын «ворага народа»...

...Людзі баяліся сказаць лішняе, не-асцярожнае слова. Баяліся гаварыць, баяліся думаць; адно, што ад іх патра-бавалася, — працаўаць, славіць лад, пры-якім жылі, партыю і яе правадыроў...

КАПЦЭВІЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ПАСЁЛАК КАПЦЭВІЧЫ

АМЯЛЬКОВІЧ Іосіф Аляксандравіч, н. у 1908 г., расстраляны 1.11.1937 г.

БАРЧАК Сцяпан Паўлавіч, н. у 1895 г., рас-страляны 2.12.1937 г.

БУДЗЯКОЎСКІ Казімір Францавіч, н. у 1902 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ВАЛЫНЕЦ Уладзімір Ефрасімавіч, н. у 1905 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ВІКТАРОВІЧ Васіль Аўгуставіч, н. у 1880 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ДУБІНІН Іосіф Шатровіч, н. у 1886 г., расстраляны 29.11.1937 г.

ЖЭРКА Аляксандар Сідаравіч, н. у 1895 г., расстраляны 29.11.1937 г.

КОЗЕЛ Афанасій Якаўлевіч, н. у 1865 г.,

расстраляны 16.11.1937 г.

КОЦІК Фалк Мордухавіч, н. у 1893 г., рас-страляны 10.10.1937 г.

КУЗМІЧ Уладзімір Іванавіч, н. у 1898 г., расстраляны 29.11.1937 г.

МАКЛЯК Канстанцін Міхайлавіч, н. у 1869 г., расстраляны 27.4.1938 г.

МАЦЮК Віктар Сцяпанавіч, н. у 1900 г., расстраляны 10.11.1937 г.

МАЦЮК Сцяпан Антонавіч, н. у 1864 г., рас-страляны 29.11.1937 г.

НАУМОВІЧ Віктар Паўлавіч, н. у 1905 г., расстраляны 25.11.1937 г.

ПАЛЮКА Якаў Рыгоравіч, н. у 1889 г., расстраляны 5.11.1937 г.

ПУПЕНКА Андрэй Міхайлавіч, н. у 1896 г., расстраляны 29.11.1937 г.

САЛАЎЯН Іван Савіч, н. у 1886 г., рас-страляны 10.11.1937 г.

ЧУДУК Вікенцій Паўлавіч, н. у 1886 г., расстраляны ў 1937 г.

ШЛЯГА Андрэй Іванавіч, н. у 1886 г., рас-страляны 24.11.1937 г.

ШЫЛА Іван Фаміч, н. у 1890 г., расстраля-ны 10.11.1937 г.

ШЫЛА Кліменцій Сцяпанавіч, н. у 1893 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ВЁСКА КАПЦЭВІЧЫ

КАЗЛОВІЧ Іван Арцёмавіч, н. у 1905 г., расстраляны 27.11.1938 г.

САВОНІ Венядзікт Іванавіч, н. у 1884 г., расстраляны 27.4.1938 г.

КОЛКАЎСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

БАНДАРЭНКА Дзмітрый Лівонцьевіч, н. у 1887 г., расстраляны 29.11.1937 г.

БАНДАРЭНКА Пётр Васільевіч, н. у 1899 г., расстраляны 27.4.1938 г.

БАНДАРЭНКА Пётр Лівонцьевіч, н. у 1896 г., расстраляны 19.11.1938 г.

ГАРБАЧЭУСКІ Міхаіл Уладзіміравіч, н. у 1913 г. у в. Брады, расстраляны 13.5.1933 г.

ГЕРАД Браніслаў Фёдаравіч, н. у 1898 г., расстраляны 29.11.1937 г.

ГЛАДКІ Анатоль Станіслававіч, н. у 1895 г., расстраляны 29.12.1937 г.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯ

ГРУШКО Яўціхій Сцяпанавіч, н. у 1867 г., загінуў у 1931 г. у месцах зняволення.

ДАНІЛОВІЧ Аксінія Дэмітрыеўна, н. у 1891 г., расстраляна ў 1938 г.

ДАНІЛОВІЧ Дзям'ян Васільевіч, н. у 1895 г., загінуў у 1931 г. у месцах зняволення.

ДАНІЛОВІЧ Канстанцін Якаўлевіч, н. у 1892 г., загінуў у 1940 г. у месцах зняволення.

ЗАЛЕСКІ Пётр Вікенцьевіч, н. у 1879 г., расстраляны 29.11.1937 г.

МАРКАЎ Фёдар Міхайлавіч, н. у 1911 г., расстраляны 24.12.1937 г.

МІРАНОВІЧ Іван Маркавіч, н. у 1890 г., расстраляны 29.12.1937 г.

ПЛЫТКЕВІЧ Кузьма Нікіфаравіч, н. у 1887 г., расстраляны 29.12.1937 г.

РАВУЦКІ Карней Сцяпанавіч, н. у 1900 г., расстраляны 28.1.1938 г.

РАВУЦКІ Платон Сцяпанавіч, н. у 1897 г., расстраляны 28.1.1938 г.

РАВУЦКІ Рыгор Платонавіч, н. у 1889 г., загінуў у 1938 г. у месцах зняволення.

РАВУЦКІ Фёдар Лукіч, н. у 1892 г., памер у 1931 г. у месцах зняволення.

СІДАРЭНКА Фёдар Паўлавіч, н. у 1899 г., памер 3.3.1941 г. у месцах зняволення.

ЯКІМЧАНКА Мікалай Майсеевіч, н. у 1896 г., загінуў у 1930 г. у месцах зняволення.

КОНКАВІЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА АКРЫЁНЫ

НАВАЦКІ Мікалай Адамавіч, н. у 1899 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ПРЫСАДА Уладзімір Іванавіч, н. у 1865 г., расстраляны 19.10.1937 г.

СЕГЛІН Якаў Хрыстафоравіч, н. у 1861 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ВЁСКА КОНКАВІЧЫ

АМЕЛЬЧАНКА Васілій Васільевіч, н. у 1887 г., загінуў у месцах зняволення.

АМЕЛЬЧАНКА Іван Васільевіч, н. у 1904 г., загінуў у месцах зняволення.

АСКЕРКА Васілій Іванавіч, н. у 1878 г., расстраляны 19.10.1937 г.

АСКЕРКА Васіль Ігнатавіч, н. у 1885 г., расстраляны 19.10.1937 г.

АСКЕРКА Мікалай Васільевіч, н. у 1893 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ДАБРЫНСКІ Павел Уладзіміравіч, н. у 1861 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ДАБРЫНСКІ Уладзімір Міхайлавіч, н. у 1916 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ЖУК Іван Васільевіч, н. у 1865 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ПЛІКУС Аляксандар Якаўлевіч, н. у 1879 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ПЛІКУС Канстанцін Аляксандравіч, н. у 1912 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ВЁСКА МІЦУРЫ

МІЦУРА Якаў Сцяпанавіч, н. у 1898 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ВЁСКА СЛІПКІ

БРЫЗІЦКІ Аляксандар Казіміравіч, н. у 1902 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ЛУЧЫЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА БЕСЕДЫ

ГЛОЎКА Адам Карпавіч, н. у 1900 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ГЛОЎКА Уладзімір Карпавіч, н. у 1896 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ЗБОРЫН Антон Бернатавіч, н. у 1895 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ЗБОРЫН Іван Бернатавіч, н. у 1895 г., расстраляны 21.7.1937 г.

ЗБОРЫН Людвіг Бернатавіч, н. у 1888 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ЗБОРЫН Іштэр Бернатавіч, н. у 1905 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ЗБОРЫН Уладзімір Карлавіч, н. у 1887 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ЗБОРЫН Франц Карлавіч, н. у 1908 г., расстраляны 10.11.1937 г.

МІХАЛЬСКІ Юльян Карпавіч, н. у 1884 г., расстраляны 21.7.1938 г.

ПЕКАРСКІ Іосіф Антонавіч, н. у 1885 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ПЯТРОЎСКІ Уладзімір Андрэевіч, н. у 1884 г., расстраляны 16.2.1938 г.

УРБАНЧЫК Адам Варфаламеевіч, н. у 1878 г., расстраляны 2.12.1937 г.

УРБАНЧЫК Антон Сцефанавіч, н. у 1904 г., расстраляны 29.12.1937 г.

УРБАНЧЫК Людвіг Іванавіч, н. у 1905 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ВЁСКА КАПЦЭВІЧЫ

БУЕВІЧ Яўгеній Антонавіч, н. у 1907 г., расстраляны 10.11.1937 г.

УСПІНОВІЧ Станіслаў Назаравіч, н. у 1896 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ШПАРЫК Канстанцін Філіповіч, н. у 1890 г., расстраляны 29.12.1937 г.

ЮШИНСКІ Пётр Андрэевіч, н. у 1877 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ВЁСКА КАШЭВІЧЫ

БАРКОЎСКІ Антон Антонавіч, н. у 1869 г., расстраляны 31.1.1938 г.

БУЗАНОЎСКІ Міхайл Андрэевіч, н. у 1887 г., расстраляны 28.1.1938 г.

БУЙВАЛ Аляксандар Паўлавіч, н. у 1883 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ЕСЬМАНТОВІЧ Міхайл Васільевіч, н. у 1888 г., расстраляны 16.2.1938 г.

РАМАНОЎСКІ Мікалай Іванавіч, н. у 1905 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ФЯДОСІК Іван Яфімавіч, н. у 1878 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ХАРАМЕЦКАЯ Юлія Сцяпанаўна, н. у 1886 г., расстраляна 2.10.1937 г.

ШАХ Уладзімір Мікалаеўч, н. у 1894 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ЯКУБОЎСКІ Іван Адольфавіч, н. у 1898 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ВЁСКА ЛУЧЫЦЫ

КОРШАК Рыгор Васільевіч, н. у 1896 г., расстраляны 10.11.1937 г.

КРЫШЧУК Канстанцін Ерамеевіч, н. у 1899 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ШГУЛЕЎСКІ Каленік Сцяпанавіч, н. у 1880 г., расстраляны 27.9.1937 г.

ПЛЫТКЕВІЧ Аляксандар Антонавіч, н. у 1892 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ВЁСКА СТАРЫНА

ГАЎРЫЛОВІЧ Андрэй Уласавіч, н. у 1903 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ЦЕРАХОВІЧ Юльян Францавіч, н. у 1869 г., расстраляны 31.1.1938 г.

ВЁСКА ФІЛАТАЎКА

ТАРАСЕВІЧ Сямён Аляксандравіч, н. у 1885 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ВЁСКА ХВОЙНЯ

ВАСІЛЮК Фёдар Рыгоравіч, н. у 1885 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ЗВАНКОВІЧ Павел Цімафеевіч, н. у 1902 г., расстраляны 27.4.1938 г.

КОРШАК Рыгор Васільевіч, н. у 1896 г., расстраляны 10.11.1937 г.

КУЛЬЧЫЦКІ Фёдар Дэмітрыевіч, н. у 1915 г., расстраляны 19.11.1937 г.

НЯДВЕЦКІ Барыс Францавіч, н. у 1898 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ЛЯСКАВІЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

...У людзях пасяліўся страх. Баяліся размаўляць, адзін другога баяліся, жылі паставяцца як бы з аглядкай. У выхадны дзень сядзелі дома. А ўлетку пачаліся арышты. З Петрыкава на маши-

не прыезджаў оперупаўнаважаны Мінаеў і забіраў людзей. Ён на ўсіх як на ворагаў глядзеў з-пад казырка сваёй сіней фуражкі. Ладны, высокі, у сінім галіфе і начышчаных да бліскучу ботах — яго баяліся як агню. Забіралі звычайна ноччу. Прагурчыць па вуліцах машына — і няма чалавека, як і не было. Людзі пашэпчуцца паміж сабою і больш выгляду не падаюць. Тыя няшчасныя сем'і, з якіх забіралі кармільцаў, абходзілі ад граху далей бокам. Не баяліся Мінаева толькі Ігнат Талаш, Цярэнцій і Даніл Цярэнці. Яны ў Мінаева ў памочніках хадзілі. Сцяліліся перад ім, прама спіну гнулі... Яны і прадавалі сваіх землякоў, даносілі ў НКУС. Нават суседзяў сваіх не пашкадавалі. Не дарма начальнік Петрыкаўскага райаддзела міліцыі падараў Ігнату Талашу патэфон і хромавыя боты. У Ігната перад НКУС асобия заслугі былі, многіх па яго ўказцы на той свет адправілі. Потым людзі палічылі — 31 чалавека забралі з Брынёва ў той страшны год, вярнуўся толькі адзін...

ВЁСКА БРЫНЁЎ

БАРЫСАЎ Дэмітрый Парфенавіч, н. у 1898 г., расстраляны 19.10.1937 г.

БАРЫСАЎ Іван Парфенавіч, н. у 1900 г., загінуў у месяцах зняволення.

БРУЯКА Пракоп Адамавіч, н. у 1894 г., расстраляны 19.10.1937 г.

БРУЯКА Фёдар Адамавіч, н. у 1894 г., расстраляны 19.10.1937 г.

БРУЯКА Фёдар Ісаакавіч, н. у 1905 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ВОЙЦІК Адам Андраевіч, н. у 1900 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ГАЛОНСКІ Аляксандар Цімафеевіч, н. у 1889 г., расстраляны 22.5.1938 г.

ГАЛОНСКІ Іосіф Адамавіч, н. у 1912 г., расстраляны 22.5.1938 г.

ГАЛОНСКІ Сямён Адамавіч, н. у 1894 г., расстраляны 5.1.1938 г.

КЕШНЕР Аляксандар Іванавіч, н. у 1901 г., расстраляны 16.2.1938 г.

КЕШНЕР Антон Іванавіч, н. у 1906 г., расстраляны 15.1.1938 г.

КЕШНЕР Лявонцій Іванавіч, н. у 1912 г., расстраляны 16.2.1938 г.

КЕШНЕР Фелікс Вікенцьевіч, н. у 1894 г., расстраляны 29.12.1937 г.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

КЛІМЕНКА Мікалай Ільіч, н. у 1898 г., загінүў у месцах зняволення.

КЛІМЧЫК Мацвей, загінүў у месцах зняволення.

КЛІМЧЫК Павел Ігнатавіч, н. у 1890 г., расстраляны 16.2.1938 г.

КРАМЕНСКІ Казімір Іванавіч, н. у 1900 г., расстраляны 5.1.1938 г.

КРАМЕНСКІ Павел Іванавіч, н. у 1895 г., расстраляны 5.1.1938 г.

НАЗАРАЎ Іван, загінүў у месцах зняволення.

НЕВЯРКЕВІЧ Антон Рыгоравіч, н. у 1907 г., расстраляны 1.12.1937 г.

НЕВЯРКЕВІЧ Баліслаў Рыгоравіч, н. у 1903 г., расстраляны 7.12.1937 г.

СІНЧУКОЎСКІ Шэптар Міхайлавіч, н. у 1904 г., расстраляны 27.4.1938 г.

СТАНЧЫЦ Іван Іосіфавіч, н. у 1894 г., расстраляны 5.1.1938 г.

СТАНЧЫЦ Уладзімір Іосіфавіч, н. у 1901 г., расстраляны 22.5.1938 г.

ФЕЛЬКІН Карл Валянцінавіч, н. у 1883 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ФЕЛЬКІН Франц Валянцінавіч, н. у 1892 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ЦШКЕВІЧ Васілій Антонавіч, н. у 1898 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ЮШЧУК Павел Пілішавіч, н. у 1911 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ЯГАДА Іосіф Іосіфавіч, н. у 1864 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ЯРМОЛЕНКА Васілій Іванавіч, н. у 1907 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ВЁСКА ГЛІНКА

БАРАНІЧ Іван, арыштаваны ў 1937 г., загінүў у месцах зняволення.

ВОЙЦІК Казімір Андрэевіч, н. у 1905 г., расстраляны 16.2.1938 г.

КАВАЛЬСКІ Іван Аляксандравіч, н. у 1907 г., расстраляны 11.3.1938 г.

КАВАЛЬСКІ Станіслаў Іванавіч, н. у 1908 г., расстраляны 16.2.1938 г.

КАВАЛЬСКІ Фадэй Валянцінавіч, н. у 1910 г., расстраляны 29.11.1937 г.

КРАМЕНСКІ Станіслаў Іванавіч, н. у 1904 г., расстраляны 15.1.1938 г.

МАЛАК Людвік Францавіч, н. у 1907 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ПІЛЕР Іосіф Францавіч, н. у 1886 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ПІЛЕР Станіслаў Францавіч, н. у 1907 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ПІЛЕР Франц Францавіч, н. у 1883 г., расстраляны 22.5.1938 г.

ФЕЛЬКІН Валянцін Валянцінавіч, н. у 1890 г., расстраляны 19.11.1937 г.

ЯГАДА Адам Валянцінавіч, н. у 1911 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ВЁСКА ПАЛЯЖАЧ-ГАРА

АНДРАСЮК Вікенцій Адамавіч, н. у 1909 г., расстраляны 16.2.1938 г.

АНДРАСЮК Іван Адамавіч, н. у 1898 г., расстраляны 5.1.1938 г.

АНДРАСЮК Карл Адамавіч, н. у 1907 г., расстраляны 5.1.1938 г.

БРЭЗІЦКІ Адам Аляксандравіч, н. у 1892 г., расстраляны 7.12.1937 г.

БРЭЗІЦКІ Адольф Аляксандравіч, н. у 1890 г., расстраляны 10.11.1937 г.

БРЭЗІЦКІ Альбін Геронімавіч, н. у 1893 г., расстраляны 19.11.1937 г.

БРЭЗІЦКІ Вітольд Адамавіч, н. у 1892 г., расстраляны 7.12.1937 г.

БРЭЗІЦКІ Іосіф Геронімавіч, н. у 1890 г., расстраляны 5.1.1938 г.

БРЭЗІЦКІ Міхайл Валянцінавіч, н. у 1866 г., расстраляны 7.12.1937 г.

БРЭЗІЦКІ Станіслаў Канстанцінавіч, н. у 1896 г., расстраляны 5.1.1938 г.

БРЭЗІЦКІ Фелікс Аляксандравіч, н. у 1882 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ВЁСКА ДАРАШЭВІЧЫ

БАТАН Сяргей Міхайлавіч, н. у 1889 г., расстраляны 27.9.1937 г.

ВЁСКА ЛЯСКАВІЧЫ

БАМБІЗА Пётр Трафімавіч, н. у 1855 г., расстраляны 2.11.1937 г.

БАМБІЗА Сямён Лявонцьеўіч, загінүў у месцах зняволення.

БРАІМ Аляксандар Іванавіч, н. у 1899 г., расстраляны 12.4.1940 г.

БРАІМ Васіль Іванавіч, н. у 1911 г., загінүў у месцах зняволення.

БУДНІК Міхайл Карнеевіч, загінүў у месцах зняволення.

БЫЧКОЎСКІ Сава Сцяпанавіч, загінүў у месцах зняволення.

ПАБЫЛОЎСКІ Іван, загінүў у месцах зняволення.

САВОШКА Уладзімір Пілішавіч, н. у 1915 г., расстраляны 7.12.1937 г.

САВОШКА Фама Цітаўіч, загінүў у месцах зняволення.

СЕРАДА Іван Трафімавіч, н. у 1865 г., расстраляны 17.4.1942 г.

СЕРАДА Кандрат Іванавіч, загінүў у месцах зняволення.

СЕРАДА Мікалай Міхайлавіч, н. у 1902 г., расстраляны 2.11.1937 г.

ТУРАВЕЦ Васіль Іосіфавіч, н. у 1878 г., загінүў у месцах зняволення.

ТУРАВЕЦ Раман Якаўлевіч, загінүў у месцах зняволення.

ТУРАВЕЦ Цімафей Якаўлевіч, сакратар сельсавета, загінүў у месцах зняволення.

БРЭЗЦКІ Якаў Ульянавіч, н. у 1891 г., расстраляны 16.2.1938 г.

КАЗЛОЎСКІ Адольф Дзям'янавіч, н. у 1884 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ЛАДЗІНСКІ Віктар Карлавіч, н. у 1903 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ЛАДЗІНСКІ Лявонцій Карлавіч, н. у 1909 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ПАПРОЦКІ Мартын Францавіч, н. у 1906 г., расстраляны 5.1.1938 г.

РУДНІЦКІ Уладзімір Францавіч, н. у 1907 г., расстраляны 7.12.1937 г.

РУДНІЦКІ Франц Сямёновіч, н. у 1880 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ТАРГОНСКІ Адольф Феліксавіч, н. у 1905 г., расстраляны 7.12.1937 г.

ТАРГОНСКІ Людвік Феліксавіч, н. у 1904 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ХМУРА Вікенцій Урбанавіч, н. у 1890 г., расстраляны 16.2.1937 г.

ВЁСКА ПЛІПНОНЫ

БРАІМ Якаў Андрэевіч, н. у 1887 г., расстраляны 31.1.1938 г.

ВЁСКА СЕРП

ВАСІЛЕЎСКІ Станіслаў Антонавіч, н. у 1904 г., расстраляны 22.5.1938 г.

НИКЕЛЬ Вячаслаў Генрыхавіч, н. у 1909 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ТОМАЛЬ Адам Францавіч, н. у 1892 г., расстраляны 22.5.1938 г.

ТОМАЛЬ Франц Францавіч, н. у 1887 г., расстраляны 22.5.1938 г.

ТУРМОВІЧ Іван Людвігавіч, расстраляны 24.12.1937 г.

ТУРМОВІЧ Кузьма Якаўлевіч, н. у 1911 г., расстраляны 21.7.1938 г.

ШЫФКО Герман Аўгуставіч, н. у 1898 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ШЫФКО Фрыдрых Аўгуставіч, н. у 1892 г., расстраляны 22.5.1938 г.

МУЛЯРАЎСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА КОРЖАЎКА

ДЗЕГЯЛЕВІЧ Фёдар Констанцінавіч, н. у 1870 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ЛІСОЎСКІ Мікалай Іванавіч, н. у 1878 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ВЁСКА КУРЫЦЧЫ

БАЯРЧУК Аляксандр Рыгоравіч, н. у 1894 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ГРЭСЬКА Нікіфар Яфімавіч, н. у 1871 г., расстраляны 14.10. 1937 г.

МАШУК Іван Рыгоравіч, н. у 1892 г., расстраляны 16.2.1938 г.

МАШУК Рыгор Емяльянавіч, н. у 1860 г., расстраляны 10.11.1937 г.

СІТНІЦА Максім Якаўлевіч, н. у 1882 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ХАМЕНЯ Пётр Міхайлавіч, н. у 1857 г., расстраляны 10.11.1937 г.

ВЁСКА МУЛЯРАЎКА

ГРЫБ Мікалай Прохаравіч, н. у 1896 г., расстраляны 27.9.1937 г.

ЗУБАР Майсей Мендзелевіч, н. у 1909 г., расстраляны 29.12.1937 г.

ЧАРНЕЦКІ Эдуард Іосіфавіч, н. у 1912 г., расстраляны 22.5.1938 г.

ВЁСКА СЯРЭДНЯЯ РУДНА

ЖУРАЎСКІ Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1872 г., расстраляны 10.11.1937 г.

КІЯХОЎСКІ Антон Іосіфавіч, н. у 1893 г., расстраляны 26.10.1937 г.

МЫШАНСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

АНДРУХОВІЧ Пётр Іванавіч, н. у 1902 г., загінуў у 1942 г. у месцах зняволення (Комі АССР).

ГРАМОВІЧ Гаўрыла Мікалаевіч, н. у 1887 г., памёр у 1934 г. у месцах зняволення (г. Магілёў).

ГУРЫНОВІЧ Іван Уладзіміравіч, н. у 1910 г., расстраляны 29.11.1937 г.

ДАШКЕВІЧ Іван Канстанцінавіч, н. у 1894 г., загінуў у месцах зняволення.

ДАШКЕВІЧ Сідран Сідаравіч, н. у 1902 г., расстраляны 2.10.1937 г.

ДАРОШКА Фёдар Міхайлавіч, н. у 1895 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ЛУК'ЯНОВІЧ Васілій Іосіфавіч, н. у 1908 г., расстраляны 29.11.1937 г.

ПОЛЯК Адам Міхайлавіч, н. у 1887 г., расстраляны 27.4.1938 г.

СЯРПІНСКІ Іосіф Станіслававіч, н. у 1913 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ЦІШКЕВІЧ Іван Рыгоравіч, н. у 1882 г., расстраляны 27.4.1938 г.

НАВАСЁЛКАЎСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА АНОСАВІЧЫ

ТАРАСЕВІЧ Іван Рыгоравіч, н. у 1894 г., расстраляны 14.4.1933 г.

ВЁСКА ВАНЮЖЫЧЫ

КУДРАВЕЦ Мікалай Іонаўч, н. у 1898 г., расстраляны 14.4.1933 г.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЙ

ВЁСКА ЗАБРОДЗЕ

АЛЬХІМОВІЧ Алець Адамавіч, н. у 1888 г., расстраляны 5.1.1938 г.
ГАРБАЧЭУСКІ Аляксандр Ларыёнавіч, н. у 1880 г., расстраляны 27.9.1937 г.

ВЁСКА КЛЯСАЎ

БЕЛЬСКІ Анісім Пятровіч, н. у 1907 г. у в. Залессе, загінуй у месцах зняволення.
ІСКРЫЦКІ Іван Рыгоравіч, н. у 1885 г., расстраляны 14.4.1933 г.
ПЕРАГУД Іван Іванавіч, н. у 1901 г., расстраляны 7.12.1937 г.
РУДЗІНСКІ Аляксандр Сямёнаў, н. у 1886 г., расстраляны 28.4.1933 г.
РУДЗІНСКІ Мікалай Анісімавіч, н. у 1918 г., загінуй у месцах зняволення.
РУДЗІНСКІ Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1910 г., загінуй у месцах зняволення.
РУДЗІНСКІ Павел Васільевіч, н. у 1895 г., загінуй у месцах зняволення.
САЧНОЎСКІ Якуб Іванавіч, н. у 1913 г., загінуй у месцах зняволення.

ВЁСКА НАВАСЁЛКІ

БРЭУС Максім Сымоеўіч, н. у 1900 г., расстраляны 2.10.1937 г.
ГОРБАЧ Мечыслаў Лявонавіч, н. у 1898 г., расстраляны 14.4.1933 г.
ГУРЫН Арцём Іванавіч, н. у 1900 г., расстраляны 14.4.1933 г.
ЖУДРО Андрэй Іванавіч, н. у 1894 г., расстраляны 14.3.1933 г.
ЖУДРО Шліл Купрыяновіч, н. у 1895 г., расстраляны 14.3.1933 г.
ЖУДРО Фядос Мацвеевіч, н. у 1890 г., расстраляны 14.4.1933 г.
ЗАГОРАЦ Макар Мікалаевіч, н. у 1894 г., расстраляны 14.4.1933 г.
КАЛІНА Андрэй Якаўлевіч, н. у 1885 г., расстраляны 14.4.1933 г.

КАЛІНА Шліл Рыгоравіч, н. у 1910 г., расстраляны 14.4.1933 г.
КАСЦЕЕЎ Сямён Трафімавіч, н. у 1884 г., расстраляны 14.4.1933 г.
КАСЦЕЕЎ Павел Трафімавіч, н. у 1876 г., расстраляны 27.9.1937 г.

КУКСА Мікіта Ларыёнавіч, н. у 1885 г., расстраляны 14.4.1933 г.
КУКСА Фёдар Ларыёнавіч, н. у 1878 г., расстраляны 14.4.1933 г.
КУКСА Іцт Ларыёнавіч, н. у 1871 г., расстраляны 14.4.1933 г.
ЛЯШЧЫНСКІ Павел Паўлавіч, н. у 1892 г., расстраляны 14.4.1933 г.
РАКЩКІ Логвін Клімавіч, н. у 1893 г., расстраляны 10.11.1937 г.
СЯНЬКО Іван Міхайлавіч, н. у 1879 г., расстраляны 14.3.1933 г.

СЯНЬКО Пётр Лук'янавіч, н. у 1902 г., расстраляны 14.4.1933 г.

ФУРМАН Сава Іванавіч, н. у 1879 г., расстраляны 14.3.1933 г.

ЧЫЖЭУСКІ Іван Пятровіч, н. у 1866 г., расстраляны 14.4.1933 г.

ВЁСКА ФІЛІПАВІЧЫ

ДЗЕГЦЯРЭНКА Цімафей Іонавіч, н. у 1883 г., расстраляны 14.4.1933 г.

РОГ Сямён Аліферавіч, н. у 1889 г., расстраляны 14.4.1933 г.

СТАТКЕВІЧ Аляксандр Георгіевіч, н. у 1904 г., расстраляны 24.12.1937 г.

СТАТКЕВІЧ Уладзімір Рыгоравіч, н. у 1900 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ШЫБУТ Марк Дэміతрыевіч, н. у 1883 г., расстраляны 14.4.1933 г.

ГОРАД ПЕТРЫКАЎ

БАРЫСЮК Аляксандр Антонавіч, н. у 1905 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ВЕЦЕР Лявон Іванавіч, н. у 1896 г., расстраляны 27.9.1938 г.

ВОЛЬСКІ Дамітрый Якаўлевіч, н. у 1888 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ВОЛЬСКІ Канстанцін Якаўлевіч, н. у 1900 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ГАТАЛЬСКІ Андрэй Яфімавіч, н. у 1905 г., расстраляны 23.10.1937 г.

ГАТАЛЬСКІ Яфім Анісімавіч, н. у 1871 г., расстраляны 23.10.1937 г.

ГОЛІК Пётр Іванавіч, н. у 1903 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ГРЫБ Максім Максімавіч, н. у 1867 г., расстраляны 23.10.1937 г.

ДРЫГА Аляксандр Лук'янавіч, н. у 1886 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ДРЫГА Васілій Апанасавіч, н. у 1896 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ЖУКОЎСКІ Дарафей Сямёнаў, н. у 1887 г., памёр у 1938 г. у месцах зняволення.

ЗЕМЛЯНІК Кацярына Іванаўна, н. у 1888 г., расстраляна 23.10.1937 г.

ЗЯНКЕВІЧ Герасім Аляксееўіч, н. у 1895 г., расстраляны 24.12.1937 г.

ЗЯНКЕВІЧ Іосіф Васільевіч, н. у 1895 г., загінуй у месцах зняволення.

КАРОЛЬ Васілій Верамеевіч, н. у 1870 г., расстраляны 14.10.1937 г.

КЕБЕЦ Дзмітрый Іванавіч, н. у 1897 г., дырэктар школы, расстраляны 10.10.1937 г.

КРУЛЬ Антон Іосіфавіч, н. у 1892 г., расстраляны 23.10.1937 г.

КУЛАК Герасім Іванавіч, н. у 1875 г., расстраляны 20.10.1937 г.

КУЛАК Фёдар Іванавіч, н. у 1872 г., расстраляны 23.10.1937 г.

ЛАНЬКА Пётр Якаўлевіч, н. у 1895 г., бухгалтар будаўнічай арганізацыі, загінуй у 1938 г. у месцах зняволення.

АХВЯРЫ МАСАВЫХ РЭПРЭСІЙ

ЛАПЕТА Аляксандар Андрэевіч, н. у 1891 г., расстраляны 29.11.1937 г.

МАЛАФЕЕВА Ганна Васільеўна, н. у 1876 г., расстраляны 20.10.1937 г.

МАРТЫНАЎ Лілія Акімавіч, н. у 1886 г., электрамеханік прамкамбіната, расстраляны 16.11.1938 г.

МЕЙЛАХ Сцяпан Фёдаравіч, н. у 1872 г., расстраляны 20.4.1938 г.

МІЦКЕВІЧ Іван Данілавіч, н. у 1904 г., расстраляны 23.10.1937 г.

НЕВЯРОЎСКІ Васіль Раманавіч, н. у 1907 г., расстраляны 20.10.1937 г.

НЕВЯРОЎСКІ Мікіта Лаўрэнавіч, н. у 1865 г., расстраляны 14.10.1937 г.

НЕВЯРОЎСКІ Раман Трафімавіч, н. у 1851 г., расстраляны 20.10.1937 г.

ПАЦОЎ Міхail Фаміч, н. у 1889 г., старшина калгаса «Савецкая Беларусь» (в. Камаровічы), расстраляны 5.1.1937 г.

РУДЗЬКО Іван Якаўлевіч, н. у 1882 г., загадчык гаспадаркі лягаса, расстраляны 11.3.1938 г.

СЕМЕЧКА Ігнат Міхайлівіч, н. у 1906 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ПІСКУНОЎ Іосіф Сцяпанавіч, н. у 1910 г.; арыштаваны ў 1938 г. і загінуў у месцах зняволення.

РАГАЛЕВІЧ Рыгор Антонавіч, н. у 1904 г., расстраляны ў 1937 г.

СЕРАПІН Георгій Васільевіч, н. у 1897 г., настаўнік, расстраляны 14.10.1937 г.

СЛАБODНІК Мордух Лейбавіч, н. у 1888 г., расстраляны 20.10.1937 г.

СЛУПСКІ Міхail Антонавіч, н. у 1903 г., расстраляны 24.12.1937 г.

СЛЯЗЬ Аляксандар Пятровіч, н. у 1897 г., расстраляны 5.1.1937 г.

СУХАМЕРА Сцяпан Фёдаравіч, н. у 1896 г., расстраляны 16.2.1938 г.

СУШЫНСКІ Павел Кліменцьевіч, н. у 1860 г., расстраляны 10.10.1937 г.

СУШЫНСКІ Яўген Паўлавіч, н. у 1899 г., памер у 1937 г. у г. Новасілск.

ТУРАВЕЦ Міна Васільевіч, н. у 1868 г., расстраляны 23.10.1937 г.

КРЫЖАНОЎСКІ Стасі Гаўрылавіч, н. у 1863 г., расстраляны 1.12.1937 г.

ЦЕРАШКОВІЧ Аляксей Васільевіч, н. у 1873 г., расстраляны 14.10.1937 г.

ЦЕРАШКОВІЧ Андрэй Міхайлівіч, н. у 1873 г., расстраляны 14.10.1937 г.

ШАБАЛТАС Сцяпан Андрэевіч, н. у 1888 г., кіраўнік спраў Савета Міністраў БССР, памер у 1937 г. у месцах зняволення.

ШЛЯПАЧНІК Янекель Мееравіч, н. у 1891 г., бухгалтар аддзялення сельгасбанка, расстраляны 14.10.1937 г.

ШПАК Іосіф Якаўлевіч, н. у 1890 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ШПАК Павел Трафімавіч, н. у 1872 г., расстраляны 14.10.1937 г.

ШПАК Пётр Пятровіч, н. у 1886 г., загадчык хлебапякарні, расстраляны 10.11.1937 г.

ЯНКЕВІЧ Людвіг Іосіфавіч, н. у 1887 г., расстраляны 19.11.1937 г.

ЯШЧЫКОЎСКІ Якаў Пятровіч, н. у 1888 г., загінуў у 1937 г. у месцах зняволення.

ПЕТРЫКАЎСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА АГОЛІЧЫ

БУЛАВА Аляксей Марцінавіч, н. у 1876 г., расстраляны 20.10.1937 г.

СТРАКАЧ Павел Рыгоравіч, н. у 1873 г., расстраляны 19.10.1937 г.

СУМАР Фёдар Пярэнцьевіч, н. у 1884 г., расстраляны 19.10.1937 г.

ВЁСКА БЕРАЗНЯКІ

ВЯЧЭРА Іван Іванавіч, н. у 1891 г., расстраляны 2.12.1937 г.

ВЁСКА БЯЛАНАВІЧЫ

ЖАДЗЬКА Георгій Рыгоравіч, н. у 1890 г., памер у верасні 1942 г. у месцах зняволення.

ЯГЛІНСКІ Уладзімір Амбрасьевіч, н. у 1902 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ЯЦУК Прохар Захаравіч, н. у 1896 г., памер у маі 1942 г. у месцах зняволення.

ВЁСКА ВЯЛАЎСК

ЧЫРЫЧ Лявон Рыгоравіч, н. у 1898 г., загінуў у студзені 1938 г. у месцах зняволення.

ВЁСКА ІЛЫЧ

БАНДАРЫК-БЕДНАРЫК Іван Антонавіч, н. у 1909 г., расстраляны 19.11.1937 г.

БЕДНАРЫК Адам Антонавіч, н. у 1911 г., расстраляны 5.1.1938 г.

БЕДНАРЫК Антон Сямёнавіч, н. у 1890 г., расстраляны 19.11.1937 г.

ГОЛІК Пётр Іванавіч, н. у 1903 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ГРАЛЬКА Браніслаў Францавіч, н. у 1907 г., расстраляны 19.11.1937 г.

ГРАЛЬКА Іван Ігнатавіч, н. у 1907 г., расстраляны 19.4.1938 г.

ГРАЛЬКА Станіслаў Андрэевіч, н. у 1890 г., расстраляны 1.12.1937 г.

ГРАЛЬКА Фларыян Андрэевіч, н. у 1894 г., расстраляны 1.12.1937 г.

ГРАЛЬКА Франц Андрэевіч, н. у 1883 г., расстраляны 1.12.1937 г.

КАВЕЦКІ Станіслаў Людвігавіч, н. у 1911 г., расстраляны 22.5.1938 г.

КАСТЫЛЕЦКІ Іван Ігнатавіч, н. у 1905 г., расстраляны 21.7.1938 г.

СЛІВОНЕЦ Рыгор Васільевіч, загінуй у месцах зняволення.

ЧЭРКАС Сцяпан Макаравіч, н. у 1903 г., расстраляны 1.12.1937 г.

ЯКУБОВІЧ Сідар Іванавіч, н. у 1905 г., расстраляны 1.12.1937 г.

ВЁСКА ХУСНАЕ

ПАПОК Адам Сцяпанавіч, н. у 1885 г., расстраляны 2.10.1937 г.

ПОЛЯК Ашкей Лаўрэнавіч, н. у 1899 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ПОЛЯК Мікалай Лазаравіч, н. у 1887 г., расстраляны 19.10.1937 г.

СНЯДЗІНСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА БЕЛІН

КОРЗУН Ясь Самойлавіч, н. у 1877 г., расстраляны 27.4.1938 г.

МАСЛА Уладзімір Адамавіч, н. у 1895 г., расстраляны 5.3.1933 г.

ВЁСКА СНЯДЗІН

БУРАКЕВІЧ Пётр Дзямідавіч, н. у 1900 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ДАМАСЕВІЧ Мікалай Сцяпанавіч, н. у 1908 г., расстраляны 5.3.1933 г.

ДАМАСЕВІЧ Фёдар Паўлавіч, н. у 1890 г., старшина калгаса «Новае жыццё», расстраляны 11.3.1938 г.

ЖУКАВЕЦ Софія Міхайлаўна, н. у 1891 г., расстраляна 2.10.1937 г.

ЗАНКЕВІЧ Аляксандр Іванавіч, н. у 1897 г., расстраляны 5.3.1933 г.

ЗАНКЕВІЧ Андрэй Кліменцьевіч, н. у 1886 г., расстраляны 5.3.1933 г.

ЗАНКЕВІЧ Іван Аляксандравіч, н. у 1899 г., расстраляны 5.3.1933 г.

ЗАНКЕВІЧ Іван Лаўрэнавіч, н. у 1890 г., рэпрасіраваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

ЗАНКЕВІЧ Майсей Дзямідавіч, н. у 1893 г., рэпрасіраваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

ЗАНКЕВІЧ Павел Аляксандравіч, н. у 1898 г., расстраляны 5.3.1933 г.

ЗАНКЕВІЧ Рыгор Іванавіч, н. у 1903 г., рэпрасіраваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

ЗАНКЕВІЧ Сцяпан Сямёновіч, н. у 1887 г., арыштаваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

ЗАНКЕВІЧ Сяргей Адамавіч, н. у 1890 г., рэпрасіраваны ў 1937 г., загінуў у г. Архангельск.

ЗАНКЕВІЧ Уладзімір Антонавіч, н. у 1903 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ЗІНКЕВІЧ Іосіф Кліменцьевіч, н. у 1889 г., расстраляны ў 1937 г. у Томску.

ЛІТНЕР Яфім Фёдаравіч, н. у 1900 г., расстраляны 5.3.1933 г.

МАРОЗЬКА Аляксей Піліпавіч, н. у 1902 г., рэпрасіраваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

МАРОЗЬКА Сава Піліпавіч, н. у 1909 г., рэпрасіраваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

МАРОЗЬКА Сцяпан Піліпавіч, н. у 1907 г., арыштаваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

НАВАК Міхail Аляксандравіч, н. у 1907 г., рэпрасіраваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

НАВАК Раман Адамавіч, н. у 1879 г., расстраляны 19.10.1937 г.

НАВАК Яфім Пятровіч, н. у 1886 г., расстраляны 5.3.1933 г.

ШЛЕЦКІ Сцяпан Апанасавіч, н. у 1902 г., рэпрасіраваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

ПРЫКОТА Андрэй Пятровіч, н. у 1904 г., расстраляны 5.3.1933 г.

РУЦКІ Андрэй Васільевіч, н. у 1889 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ТРАЯНОЎСКІ Ілья М., н. у 1885 г., рэпрасіраваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

ХАМЛЮК Сцяпан Мінавіч, н. у 1903 г., расстраляны 5.3.1933 г.

ХАМЛЮК Фёдар Мінавіч, н. у 1915 г., расстраляны 5.3.1933 г.

ЧАРНЯЎСКІ Аляксандэр Іосіфавіч, н. у 1893 г., расстраляны 5.3.1933 г.

ЧАРНЯЎСКІ Андрэй Васільевіч, н. у 1885 г., рэпрасіраваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

ЧАРНЯЎСКІ Фёдар Васільевіч, н. у 1895 г., рэпрасіраваны ў 1937 г., загінуў у месцах зняволення.

ШАЙКЕВІЧ Антон Іванавіч, н. у 1892 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ШАЙКЕВІЧ Іосіф Іванавіч, н. у 1898 г., рэпрасіраваны ў 1932 г., загінуў у месцах зняволення.

ШАЛКОВІЧ Уладзімір Мікалаевіч, н. у 1894 г., расстраляны 31.1.1938 г.

ВЁСКА ТАРГАШЫН

ЮХНЕВІЧ Вольга Карпаўна, н. у 1900 г., расстраляна 2.10.1937 г.

ШЛЯХАМ САЦЫЯЛСТЫЧНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ

ЧАЛЮШЧАВІЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ

ВЁСКА ВЯЛІКАЕ ПОЛЕ

БУХТАРЭВІЧ Арсеній Аляксеевіч, н. у 1899 г., загінуў у месцах зняволення.

ВЁСКА ДРУГАЯ СЛАБОДКА

ЮДЭНКА Васіль Карпавіч, н. у 1900 г., загінуў у 1942 г. у месцах зняволення (Комі АССР).

ВЁСКА ДУБРОВА

АЛЬХІМОВІЧ Віктар Францавіч, н. у 1913 г., загінуў у месцах зняволення.

ЖУК Уладзімір Максімавіч, н. у 1873 г.

ЗБОРЫН Франц Карлавіч, н. у 1908 г., расстраляны 10.11.1937 г.

МІХНЕВІЧ Рыгор Сямёновіч, н. у 1884 г., расстраляны 11.10.1938 г.

ТАРАСЕВІЧ Сямён Аляксандравіч, н. у 1885 г., расстраляны 16.2.1938 г.

ВЁСКА ЗАЛЕССЕ

АСТРЭЙКА Аляксандар Мікалаевіч, н. у 1875 г., загінуў у месцах зняволення.

БАРАНОЎСКІ Лявон Канстанцінавіч, н. у 1904 г., загінуў у месцах зняволення.

БАРАНОЎСКІ Севасцьян Канстанцінавіч, н. у 1883 г., расстраляны 16.2.1938 г.

БЕЛЬСКІ Анісім Пятровіч, н. у 1903 г., расстраляны 14.4.1933 г.

БЕЛЬСКІ Віктар Міхайлавіч, н. у 1913 г., расстраляны 16.2.1938 г.

БЕЛЬСКІ Павел Іванавіч, н. у 1914 г., расстраляны 27.4.1938 г.

БЕЛЬСКІ Пракоп Пятровіч, н. у 1899 г., расстраляны 27.4.1938 г.

БЕЛЬСКІ Сцяпан Іванавіч, н. у 1902 г., расстраляны 16.2.1938 г.

БЕЛЬСКІ Уладзімір Пятровіч, н. у 1901 г., расстраляны 16.2.1938 г.

БЕЛЬСКІ Юльян Міхайлавіч, н. у 1903 г.

БЕНЦ Фёдар Міхайлавіч, н. у 1893 г., загінуў у месцах зняволення.

ВЯРЦІНСКІ Леанід Генрыхавіч, н. у 1914 г., загінуў у месцах зняволення.

ВЯРЦІНСКІ Юльян Генрыхавіч, н. у 1918 г., загінуў у месцах зняволення.

ГАНУСЕВІЧ Іван Рыгоравіч, н. у 1887 г., расстраляны 11.10.1938 г.

КРАСОЎСКІ Казімір Людвігавіч, н. у 1909 г., расстраляны 16.2.1938 г.

КУНЦЭВІЧ Антон Іванавіч, н. у 1907 г., расстраляны 24.8.1937 г.

МАРГУН Барыс Нічышаравіч, н. у 1879 г., расстраляны ў сакавіку 1930 г.

МАРГУН Пелагея Іванаўна, н. у 1881 г., загінула ў месцах зняволення (Комі АССР).

РАГАЛЕВІЧ Альбін Браніслававіч, н. у 1903 г., расстраляны 20.10.1938 г.

РАГАЛЕВІЧ Антон Браніслававіч, н. у 1902 г., расстраляны 27.4.1938 г.

РЫБАК Пётр Сямёновіч, н. у 1895 г., расстраляны 11.3.1938 г.

СКОРЫ Рыгор Іванавіч, н. у 1910 г., расстраляны 29.12.1937 г.

УРБАНЧЫК Пётр Антонавіч, н. у 1909 г., расстраляны 16.2.1938 г.

УРБАНЧЫК Станіслаў Антонавіч, н. у 1917 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ВЁСКА ЧАЛЮШЧАВІЧЫ

ВАЛАТАЎСКАЯ Домна Васільеўна, н. у 1878 г., расстраляна 2.10.1937 г.

ГАПОНЧЫК Васіль Аляксандравіч, н. у 1874 г., расстраляны 7.4.1933 г.

ЖУКОЎСКІ Мікалад Іванавіч, н. у 1900 г., расстраляны 26.3.1933 г.

КАРОТКІ Андрэй Іванавіч, н. у 1905 г., загінуў у месцах зняволення.

КУРАТНІК Даэм'ян Мікалаевіч, н. у 1908 г., расстраляны 16.2.1938 г.

МАЗАЙ Іосіф Антонавіч, н. у 1864 г., расстраляны 24.8.1937 г.

МАРЦІНКЕВІЧ Аўгустцін Мікалаевіч, н. у 1901 г., расстраляны 7.4.1933 г.

МІРАНОВІЧ Барыс Еўдакімавіч, н. у 1897 г., расстраляны 29.12.1937 г.

СІТКО Іосіф Вікенцьевіч, н. у 1897 г., расстраляны 29.12.1937 г.

СТАРАКАТЛІЦКІ Іван Уладзіміравіч, н. у 1889 г., расстраляны 7.4.1933 г.

СУРЖАНКА Абрам Яфімавіч, н. у 1869 г., расстраляны 5.1.1938 г.

ХАНЧЭЎСКІ Цэрэнцій Андрэевіч, н. у 1897 г., расстраляны 14.4.1933 г.

ЧАУС Міхаіл Данілавіч, н. у 1883 г., расстраляны 11.3.1938 г.

ЧАУС Балыслаў Якаўлевіч, н. у 1905 г., расстраляны 27.4.1938 г.

ШІАЛАК Іван Іосіфавіч, н. у 1905 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ВЁСКА ЧЫРВОНАЯ ГОРКА

БАР'ЯШ Емяльян Іванавіч, н. у 1898 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ДРАБІК Іосіф Станіслававіч, н. у 1903 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ДРАБІК Сцяпан Станіслававіч, н. у 1914 г., расстраляны 28.1.1938 г.

КАВАЛЬЧУК Адам Іванавіч, н. у 1909 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ЛЕБЯДЗЕЎСКІ Трафім Рыгоравіч, н. у 1904 г., расстраляны 28.1.1938 г.

МІХНАВЕЦ Аляксандар Сцяпанавіч, н. у 1911 г., расстраляны 28.1.1938 г.

ТЫЧЫНА Іосіф Іванавіч, н. у 1901 г., расстраляны 27.9.1937 г.

У царкве, у турме...

...Прыйшла бяда і ў дом Невяркевічаў. Забралі двух братоў, Баляслава і Антона. Прыйомнілі ім старэйшага, Станіслава, які з 1920 года жыў у Польшчы. Баляслава і Антона аб'явілі ворагамі народа і агентамі дэфензівы. А Станіслава ўжо 17 гадоў ніхто ў вочы не бачыў, ніякіх вестак не было ад яго. Антону яшчэ і шкодніцтва прыпісалі — тады, як на грэх, на канюшні, дзе ён працаваў, ад менінгіту здохла некалькі коней. Прасілі прыслать з раёна ветэрынара, так і не дапрасіліся. Так і прапалі браты без вестак з того часу, як забраў іх Мінаеў. Невядома, дзе галаву склалі.

Самага меньшага з братоў, Валодзю, які нарадзіўся ў 1917 г., актыўнага камсамольца — як ён радаваўся, калі незадоўга перад гэтым прынялі ў ЛКСМ! — выключылі з камсамола; звольнілі з работы. Тры дні пасля таго памятнага сходу Валодзя бязвылазна сядзеў дома. Маці ўспакойвала, суцяшала яго. Па старэйшых сынах яна плацала і ўбівалася, як па нябожчыках. Бацька пацяньнеў і высах, як цень хадзіў па хаце... Праўду гавораць — бяда адна не ходзіць. Праз тыдзень пасля арышту Баляслава і Антона неяк раніцай перад хатай Невяркевічаў спынілася машина. Маці як выглянула ў акно, так і зайшлася крыкам: з машины, пачыгаючыся, выйшаў Мінаеў і ўладарна накіраваўся да дзвярэй. Хромавыя боты паблісквалі на сонцы... Халодным слізгающим поглядам Мінаеў абвёў усіх у хаце, затым уставіўся на Валодзю і насмешліва працадзіў: «Ну што, камсамолец... Збірайся! Пойдзеш услед за сваімі братамі». Потым прайшоў у пакой, нажом пачаў успорваш падушкі і матрасы. Рабіў усё неяк неахвотна, абы як, быццам ведаў, што нічога не знайдзе — дзеля інструкцыі. Выкінуў усё на падлогу з шафы, дзе маці захоўвала чистую бялізну, палатно. Плачуучы і галосячы, яна збирала Валодзю сяную-такую ежу на дарогу — хлеба з са-

лам, некалькі салёных агуркоў, кавалак мыла, змену бялізы. На развітанне, калі Мінаеў выводзіў Валодзю з хаты, толькі і паспела перахрысцісь дрыжачай рукой найменшага сына. І ўпала без сіл на падлогу. Тыдзень не ўставала, думалі, памрэ, але выжыла.

Не спнаграбіліся сабраныя маці рэчы. У Петрыкаўскім райадзеле, куды Мінаеў прывёз хлоща, мяшок выкінулі. У Валодзі забралі папругу, зрезалі ўсе гузікі. Ды ў Петрыкаве доўга не трymалі, усяго адну ноч, назаўтра ўпіхнулі ў «чорны воран» і адвезлі ў Мазыр.

Машина спынілася каля царквы. Тут Валодзя не раз быў у дзяцінстве. Цяпер мазырская царква зусім не нагадвала ту, якую ён памятаў. Сцены ў брудных пацёках, тынкоўка ў многіх месцах абвалілася, тырчыць чырвоная цэгла. З усіх бакоў — калючы дрот у два чалавечыя росты, уздоўж узад-уперад ходзіць вартавы. На зямлі валяеца крыж, што некалі ўзвышаўся на царкоўным купале... Валодзю ўпіхнулі ў камеру і зачынілі жалезнныя дзвёры. Заскрыгатала цяжкая засаўка. Спачатку, пакуль вочы не асвоіліся ў цемры, ён не мог арыентавацца. Толькі нейкія злавесныя цені, якія ледзь варушыліся... Камера была кроکаў пяць у даўжыню і крыху больш упоперак, уся набітая людзьмі. Цені на сценах — гэта людзі, іх было тут чалавек пяцьдзесят, а можа і болей...

...«Хлопец, ты адкуль будзеш?» — спытаў дзядзька са скучаствам знямоглым тварам. Валодзя адказаў. У камеры аказалася троє мужыкоў з суседній вёскі, яны добра ведалі Валодзевага бацьку. Размаўлялі ў камеры шэптам. Ледзь скажаш гучней слова, вартавыя стралялі на гук. Яны стаялі на вышках па вуглах царквы. Зверху ўсё добра праглядвалася, хоць вокны былі забіты дошкамі і дзённае святло ледзь праўвалася. У тую ноч Валодзя не змог заснуць. Ляжаў, звярнуўшыся ў вузельчык, каля сцяны.

Жудаснай была тая першая ноч у няволі. А раніцай зноў заскрыгатала засаўка. У камеру ўвайшлі двое ў арыштанцкай вопратцы, але добрай і чыстай, паголеняя, з адкормленымі тварамі. Гэта былі, як потым даведаўся Валодзя, крымінальнікі — адносіны да іх былі зусім не такія, як да палітычных. Ззаду каля дзвярэй стаяў канваір. Крымінальнікі вынеслі пашашу, потым променъ ліхтара вартавога спыніўся ў адным вуглу, дзе чамусыці нікога не было, толькі цямнела нерухомая фігура на бруднай перацёртай саломе. Там ляжаў нябожчык, мужык гадоў 45—50. Валодзя здагадаўся, што гэта быў той няшчасны, што ўсю ноч стагнаў. Мерцвякоў выносілі з камеры кожную раніцу, іншы раз некалькі, і кожны думаў, што такое ў любы момант можа здарыцца і з ім, і кожны прымаў гэта як непазбежнае. Людзі гублялі разум, іх адольвалі хваробы, воши, не спыняліся жорсткія пабоі і зневажанні — усе яны былі па-за межамі гэтага свету.

Увесь дзень Валодзя сядзеў у здрэненні, чакаючы вызаву на допыт. Але яго ніхто не турбаваў. Дзвёры камеры яшчэ адчыняліся двойчы — прыносілі ежу. Пайкі раздавалі тыя ж крымінальнікі — раніцай луста хлеба грамаўтыста і кубак крыху падсалоджанай вады, у абед разлівалі ў глінянья місکі баланду — шэрью вадкасць з пахам бульбы і рыбы. Кожны дзень адно і тое ж. Хлеб Валодзю навучылі есці разважліва, з разумам: раніцай крыху, у абед з баландой і рэштку — на вечар. Быщам тро разы ў дзень еў, але ногі і твар пухлі з голаду.

Не вызвалі Валодзю і на другі дзень, і на трэці. Так прайшоў тыдзень, мінуў другі, пачаўся трэці... Хлопец ужо пачаў прывыкаць, быщам супакоіўся. Каля б не бачыў кожны дзень, як у камеру прыносілі і кідалі на падлогу збітых да паўсмерці, акрываўленых, без прытомнасці людзей... А ў канцы трэцяга тыдня на парозе з'явіўся ахоўнік: «Невяркевіч ёсць?» Ва-

лодзю нібы ўдарыла электрычным токам. «Ёсць», — хрыпла адказаў ён. «Ідзі за мной». Па змрочным праходзе сярод царквы, засыпаным плавіннем, Валодзя пайшоў у прыбудову з тыльнага боку будынка. Ахоўнік упіхнуў туды Валодзю. Балюча ўдарыла па вачах сонечнае свято. Валодзя заплюшчыў іх, а калі адкрыў, убачыў чалавека сярэдніх гадоў у форме НКУС. У пятліцах шпалы — маёр, чын немалы. Рэдкія власы зачэсаны з бакоў на сярэдзіну, на патыліцы лысіна велічыней з кулак. Стол быў завалены папкамі са справамі, адна з іх, раскрытая, ляжала перад афіцэрам. Маёр паглядзеў на Валодзю і хмура сказаў: «Маё прозвішча Раговін. Буду весці следства па вашай справе». На слове «вашай» пакрыўся: сапляк, а трэба звяртацца на «вы». Раговін паведаміў сутнасць справы: шпіянаж на карысць польскай контрразведкі. «У нас ёсць усе доказы вашай прыналежнасці да шыенскага падполля ў Петрыкаўскім раёне». З зачытаных Раговіным матэрыялаў вынікала, што Валодзя, будучы сакратаром камсамольскай арганізацыі, вёў контэррэвалюцыйную пропаганду сярод камсамольцаў, выступаў з падбухторваннямі супраць савецкай улады. Фармуліроўкі абвінавачванняў былі нейкімі закругленымі, быццам узятыя з падручніка... «У нас ёсць паказанні сведкаў — ваших аднавяскоўцаў, якія выкryваюць вашу злачынную дзейнасць. Так што лепш адразу прызнацца»...

Валодзя спачатку сумеўся, думкі карагодам круціліся ў галаве. «Што ён пляце?.. Які шпіянаж?» Сабраўся з духам і пачаў гаварыць. Ніякай злачыннай дзейнасцю ён не займаўся, ніякі ён не шпіён... Яму здавалася, што ён зможа пераканаць маёра Раговіна, да-казаць сваю невінаватасць, адкрыць яму вочы на страшную памылку... Раговін слухаў моўкі, уставіўшыся неміглючымі вачымі на Валодзю. Затым на твары з'явіўся выраз агіды, халодныя звераватыя вочы наліліся крывёю. Крык Раговіна абарваў Валодзю на паў-

слове: «Шчанюк, шпіён, задумаў выкруціцца? Не выйдзе! Не на таго напаў, польскі гадаванец. Так праста адсюль не выйдзеши! Апошні раз пытаю — падпішаш?» Валодзя маўчаў: «Што ж, даю табе дзень на роздум. Не надумаеш, крыўдзіся на сябе. Па-другому гаварыць будзем». Валодзю павялі на зад ў камеру.

На допыт вызвалі ноччу. На стале га-рэла яркая лямпа, за вокнамі стаяла цемра. Раговін, як і ў першы раз, сядзеў за столом, перад ім ляжала тая ж папка. Ён адразу спытаў: «Ну што, надумаў?» «Я не шпіён», — цвёрда адказаў ён. Раптам следчы выхапіў наган і на-вёў яго на здрэнцевеўшага хлопца. «Станавіся тварам да сцяны! Лічу да трох, калі не прызнаешся, я цябе, шпіёнскага вылюдка, сваёй уладай рашу!». Апошнія слова ён злосна прашыпэў. «Раз — два». Валодзя ўвесь сціснуўся ў камяк. «Тры» — і адразу грымнуў стрэл. Валодзя ўздрыгнуў... І застаўся на нагах. «Шкада, не пацелуё, — прамармытаў Раговін. — Падпішаш?» Валодзя маўчаў. Галава была цяжкай, кроў шумна біла ў скроні. «Так? Ну, глядзі, на гэты раз я не прамахнуся, прыстрэлю, як апошнюю сволач. Станавіся да сцяны!». І зноў адлік, і зноў стрэл... Так страляў Раговін разоў пяць, надрыўна крычаў і размахваў перад тварам хлапца наганам. Нарэшце кінуў яго на стол і злосна прагаварыў: «Не, гад, лёгкай смерцю ты ў мяне не памрэш. Я прымушу цябе гаварыць».

Валасы на галаве Раговіна ўзмакрэлі і зліпліся, ён скомканай шэрай хусцінкай раз-пораз выціраў лысіну. Потым падышоў да дзвярэй, прыадчыніў іх і паклікаў некага. У пакой зайшоў ахоўнік, дужы, каржакаваты, у новень-кіх бліскучых ботах. «Апошні раз пытаю — падпішаш?» — скрэзь зубы працадзіў Раговін, звяртаючыся да Валодзя. Той маўчаў. Абыякавасць, невыносная стома наваліліся на яго. Толькі заўважыў, што ахоўнік замахнуўся... Мочны ўдар у твар збліў з ног.

Апрытомнеў у тым самым пакой для допытаў. Ён ляжаў на падлозе, святло лямпачкі на столі біла ў очы. Першае, што адчуў, — холад, увесе мокры ён ляжаў праста ў лужыне вады. Зна-чыць, яго адлівалі... Побач з тварам — тыя ж боты, крыху далей — прымятае вядро. Ножкі стала Раговіна... «Ну што, адышоў? Уставай, хопіць прыдур-ваца». Голос Раговіна гучаў нібы зда-лёку, Валодзя чуў яго быццам праз вату ў вушах. Паспрабаваў устаць, але цела не слухалася, было нібы драўляным. Упаў эноў на падлогу, потым, сабраўшы ўсе сілы, устаў.

Як дайшоў да камеры, не памятаў. Ахоўнік расчыніў дзвёры і моцна штурхнуў у спіну. Валодзя падняцеў наперад, але нечыя руکі падхапілі яго, не далі ўпасці. Наступіла забыццё. Потым ён даведаўся, што допыт цягнуўся на працягу трох сутак, і таварышы па няшчасці ў камеры лічылі, што ён ужо не вернецца. Аднаго з землякоў ужо не было, ён памёр ад зверскіх пабояў следчымі. А на трэці дзень пад вечар Валодзю зноў выклікалі на допыт. Зноў усё паўтаралася — яго білі пазверску, як жывёліну, — кулакамі, потым нагамі, ляжачага без пачуццяў на падлозе. Не раз хлопец траціў прытомнасць, яго адлівалі вадой і зноў білі. Валодзя адчуваў, як шчымлівым болем запалляўся мозг, але пакуль знаходзіў сілы адказваць Раговіну: «Не... Але сілы былі вельмі няроўныя. Пасля чацвёртага допыту яго волакам прыцягнулі ў камеру. Валодзя глуха стагнаў. Аднакамернікі перанеслі яго на руках у свабодны кут, паклалі на салому. Нехта заплакаў: «Што зрабілі з хлопцам... Нелюдзі, заб'юць жа насмерць!» Яму далі вады, а потым усе дружна пачалі ўгаворваць: «...признавайся, падпіши, так хоць якая надзея ёсьць выжыць, інакш — закатуюць насмерць». Невыносна балела кожная костачка, кожны нерв. І на наступным допыце ён усё падпісаў...

A. I. Майсеня